


5A174454

Digitalk







Не выдается  
на дом.

# ПАЧАТАК.

Зборнік Віцебскай філіі  
„МАЛАДНЯКА“.

Бел. архив /74434  
1994 г.

114668

№ 5. 45037  
19-12-30 р.  
11

1926 г.

ВІЦЕБСК.

Выдавецтва „ЗАРА ЗАХАДУ“.



**Вокладка мастака Семашкевіча.**

Віцкрлітбел № 18852.

Зак. № 547.

Надрукавана ў Віцебску, у Друкарні „Комінтэрн” (выд. „Зара Захаду“)  
у ліку 1600 экз.

10.12.2009

## Прадмова.

«Маладняк»—організацыя, якая зьяўляеца дзіцянём Вялікага Кастрычніка. Перамога Пролетарскай рэвалюцыі на фронце грамадзянскай вайны і гаспадарчым дала шырокія магчымасці нацыянальнага і культурнага разьвіцця працоўных мас, прыгнечаных раней нацыянальнасцю.

Толькі перамога ў галіне соцыялістычнага будаўніцтва зможа і надалей забясьпечыць гэтая разьвіццё.

«Маладняк» радзіўся ў працэсе змаганьня рабочых і сялян. Маладнякоўцы вышлі з гушчы працоўнай масы. А гэта, зразумела, павінна забясьпечыць творчасць маладнякоўцу ад ухілаў, ад усякіх буржуазных і дробна-буржуазных настроў. Ня можа быць «мастацтва дзеля мастацтва». Уся маладнякоўская творчасць павінна быць накірована ў бок вырашэння асноўнай задачы,— перамогі пролетарыяту. У мастацкіх творах трэба кликаць да змаганьня, гарлаваць волю працоўных. «Маладняк» павінен выхаваць сваіх сяброў у разуменні пролетарскай дыктатуры, павінен даць з свайго складу здольных пролетарскіх поэтаў і пісьменнікаў.

Так, «Маладняк» гэта дасьць. Мы ў гэтым упэўнены. Гарантый нашай упэўненасці зьяўляеца тое, што «Маладняк» працуе і будзе працеваць пад непасрэдным кіраўніцтвам вялікага змагара за долю пролетарыяту—Комуністычнай партыі і камсамолу. Бяз сувязі з апошнімі, без кіраўніцтва іх «Маладняк» не—«Маладняк». Без кіраўніцтва і сувязі з Комуністычнай партыяй і камсамолам «Маладняк» ня выканае сваей гістарычнай ролі быць крыніцай, быць горнам пролетарскай культуры.

«Маладняк» расьце, «Маладняк» буйнее. Але і ў добрай руні бывае дрэннае зельле. Суровая крытыка, змаганьне з самавыхваленнем, змаганьне з ідэолёгічнымі хібамі, якія могуць быць,— павінны быць асноўнай нашай задачай. Іржавая зброя нічога ня варта. «Іржы» дробна-буржуазных уплываў не павінна быць на гострай зброі пролетарскай культуры—творчасці «Маладняка».

пролетар'яту. Гэта патрабуе ад маладняка стройнай пролетарскай ідэолёгіі. Вось чаму ў гэтым напрамку перад нашай філіяй стаіць вялікая задача.

Комсамол жадае нашай філіі ў сваёй далейшай, вялікай працы тримаць шчыльную сувязь з комсамолам. Комсамол з свайго боку зробіць усялякую дапамогу.

Комсамол ад шчырага сэрца жадае: каб гэты першы зборнік з'явіўся моцнай падставай, на якой будзе будавацца вялікі будынак вашай літаратурнай творчасці. Каб выданыні ваших твораў прыдалі-с вам новую моц і энэргію да працы.

Узмацняйце ваши сілы. Тримайце шчыльную сувязь з комсамолам. Працуйце пад кураўніцтвам Камуністычнай партыі. Узмацняйце дыктатуру пралетар'яту на культурным фронце. Супольна з усімі працоўнымі масамі будуйце сацыялізм.

З прывітаньнем:

Сэкрэтар Віцебскага Акружкому ЛКСМБ Пыканай.

21/XII—26 г.

Ад пролетарскіх крыніц бягуць ручайкі маладнякоўскай творчасыці. І паўнай і мацней павінна быць сувязь «Маладняка» з пролетарскай масай з яе партыяй і комсамолам. «Маладняк» не павінен пужацца «някультурнасьці», «няпісьменнасьці» масы. Так. Часта і някультурная, часта і няпісьменная. Але толькі ў пролетарскай масе тая моц і сіла, тое жаданьне да змаганьня і перамогі, якое дасыць моц і «Маладняку». Гэта «Маладняк» памятае і будзе памятаць.

„Маладняк“ павінен уцягнуць у свае колы ўсё лепшае, усё здольнае з рабочае клясы і сялянства, выхаваць іх тэорытычна, даць у рукі аружжа вучэнья Маркса—Леніна, і рэвалюцыйнага вопыту пролетар'яту, узбагаціць агульнымі культурнымі дасягненнямі ўсяго чалавецтва.

„Маладняк“ павінен, як ужо сказана, аблужыць пролетарскую і сялянскую масы. Скарыстаўшы ўвесь ранейшай тэхнікі мастацкай творчасыці і, імкнучыся да адшуканья новых мастацкіх форм, „Маладняк“ павінен даць творы такімі, каб яны былі „надзвычайна поэтычнымі выкрутасамі“, а tym самым „надзвычайна“ незразумелымі той масе, для якой яны прызначаюцца.

Віцебская філія прайшла тыя-ж этапы разъвіцца, як і ўвесь „Маладняк“, вырасла на той же глебе, жывіцца тымі-ж крыніцамі. Наперадзе перед ёю тыя-ж перспектывы і дасягненны. Прыкладам усяго гэтага і зьяўляецца гэты першы зборнік, які філія передае на суд рабочых і сялянскіх мас.

На эдаровай і сталай крытыцы яго маладнякоўцы здабудуць новы вопыт у іх далейшай творчасыці.

## Некалькі пажаданьняў.

Акружком ЛКСМБ шчыра вітае Віцебскую філію «Маладняка» з выпускам першага зборніку сваіх твораў.

Выпуск гэтага зборніку для Віцебшчыны, зьяўляеца яшчэ адным новым дасягненнем у справе культурнага будаўніцтва і нацыянальнай політыкі. Нацыянальнасць, якая раней была прыгнечана, зараз мае магчымасць, нават у такім невялічкім гарадку, мець літаратурнае аб'яднанье і выдаваць яго творы. Гэта магчыма толькі пры савецкай уладзе, якой кіруе камуністычная партыя.

Камсамол з вялікім здавальненнем адзначае дасягненныі «Маладняка», лічачы яго дасягненныі сваімі дасягненнямі.

Камсамол і «Маладняк» блізкія і родныя паміж сабой ня толькі па сваіх задачах, але і па свайму складу.

Задача комсамолу, праз удзел у практычным сацыялістычным будаўніцтве, выхоўваць і рыхтаваць з моладзі будаўнікоў сацыялізму і побач з гэтым практычна дапамагаць камуністычнай партыі і савецкай уладзе ў пабудове сацыялізму ў нашай краіне.

Маладняк таксама ставіць сваій задачай: сваім мастацкім словам уздымаць масы да актыўнага ўдзелу ў сацыялістычным будаўніцтве, стоячы на пункце погляду марксыцкай - пролетарскай ідэолёгіі. Маладняк мастацкім словам унедрае гэтую ідэолёгію ў шырокія колы працоўных. Маладняк імкнецца прыстасаваць свае творы да запатрабаваньняў працоўных мас і даць жывыя малюнкі іх жыцьця і барацьбы. Гэтая справа лёгка даецца маладняку, дзякуючы таму, што ён сам выходзіць з гэтай жа працоўнай масы, і ў штодзённым жыцьці трymae з ею шчыльную сувязь.

Маладняку наогул, тым больш нашай філіі, трэба шмат працаваць над сабой, як з боку зъместу твораў, так і их форм. Бо мы маем яшчэ зусім маладых паэтаў і пісьменнікаў, якія выходзяць галоўным чынам з вёскі. Задача маладняка тварыць пролетарскую культуру, якая дапамагае ўзмацненню дыктатуры

## Віцебская філія „Маладняк“.

«Мы дзеци рэволюцыі  
— Кастрычніка сыны,—  
У дні радасьці кіпучае  
На съвет зъявілісь мы».

A. Дудар.

18 лістапада 1924 году адбыўся першы сход ініцыятыўнай групы па арганізацыі ў Віцебску філіі аб'яднання поэтаў і пісьменнікаў «Маладняк», які прыцягнуў увагу Віцебскай грамядзкасці. Праца пачала разгортавацца ў напрамку популярызацыі творчасці «Маладняка» для цеснай сувязі з працоўнымі масамі ў горадзе і на акрузе. Праведзеныя сходы ў Доме асьветы, у Пэдтэхнікуме, у Мастацкім тэхнікуме зацікавілі грамадзянства і далі ў шэрагі філіі больш 10 асоб.

Праз кароткі час філія афармляе дэйве сэкцыі—літаратурную і мастацкую. Ідзе павольная, але напруджаная праца да самай вясны, каб популярызаваць маладнякоўскія творы—М. Чарота, Зарэцкага, А. Дудара і інш. і вывучаецца літаратура пры да памозе дакладаў. Зъяўляюцца спробы ўласнай творчасці, пачынаецца азнямленыне з фармальным бокам твораў. На акрузе завязваецца сувязь з адзінкамі, якія прысылаюць свае творы для разгляду. Так у арганізацыйнай, выхаваўчай, грамадзянскай і фармальна-мастацкай працы праходзіць першы год існавання «Маладняка» ў Віцебску.

«Я—лапцюжнік, гарамыка,  
Перанёс я шмат бяды,  
Я малюсенькім музыкам  
Стаў апошнія гады»,

гаворыць Янка Сівак, пачынаючы свою творчую працу.

Другі год існавання (1925—1926 г.) нясе з сабою больш плянавую працу у літаратурнай самаасьвеце, пабудованай на «маладнякоўскіх» прынцыпах: кіраванні і вучобе больш раззвітымі т. т.—агульной масы. Павялічваецца продукцыя, якая часткова рэалізуецца ў часопісіх «Полымя», «Маладняк», «Чырвоная

Зъмена», «Беларускі піянэр»; часткова зьбіраеца, як фонд для зборніка філіі. Адзінкі на акрузе ўтвараюць гурткі і к лету 1926 году мы маєм да 25 сяброў філіі, 3 гурткі на акрузе і 1 у горадзе. Агулам філія складаеца са 100 чалавек, у пераважнай большасці з вучнеўскай моладзі старэйшых курсаў тэхнікумаў і ў гурткох—старэйшых клясаў семілетак. Прымае ўдзел і настаўніцтва. Па пахаджэнні—большасць сяляне, значная колькасць—камсамольцы.

За другі год працы выяуляюца літаратурныя сілы філіі. Кожнае палітычнае здарэнне і грамадзянскае сівята—мае свой водгук у творчасці маладых песьняроў. Павялічыўся лік ста-лых выступленньняў ужо з уласнымі творамі на грамадзянскіх сходах, урачыстасцях, у клубах.

«Выпльвае вясна на паветраных вёслах,  
І душа не баліць ні аб чым.  
Вечер вясновы чароўны боль мне расплескаў  
На полі раскудлачаных ніў».

А. Мялешкіна.

Пачатак працы 1926—27 г. філія адзначыла ўтварэннем студыі для разгляду фармальна-мастацкага боку уласнай творчасці і сталага вывучэння тэхнікі літаратуры, запрасіўши для гэтай працы падрыхтаванага кіраўніка. Філія лічыць першараднай сваёй задачай вывучэнне літаратуры і аўладаньне тэхнікай, каб такім чынам павысіць якасць свае прадукцыі і нашырыць самую вытворчасць. З гэтаю ж мэтаю філія распачала больш грунтоўную плянавую працу ў гурткох. Зараз філія налічвае у сваіх шэрагах 10 сяброў, 20 студыяў і болей за 100 чалавек вучнеўскай моладзі тэхнікумаў і сямігодак у б гурткох, з якіх 3 у горадзе і 3 на акрузе.

Частка працы філіі выдаеца ў гэтым зборніку, творы якога зъяўляюцца адбіткам перажытай барацьбы з акупантамі і малюнкамі сучаснага жыцця па Беларусі. Сваю творчасць,— «нацыянальную па форме»,— мы стараемся зрабіць «пролетарскую па зыместу», па ідэолёгіі.

„У нядзелью ў царкву плятуцца  
Усе бабы і дзеўкі вясковыя.  
А ў школе, у канцы вуліцы,  
Красаеца жыцьцё новае“.

А. Жукоўскі.

Гэтаму новаму жыцьцю ў сваёй творчасці мы аддаём вялікую ўвагу, стараемся заўважаць усе яго бакі.

Выдаючы першы зборнік, мы ня мыслім сабе, што дасягнулі некіх межаў сталага літаратурнага разьвіцця, што нашы творы зьяўляюцца літаратурнымі ў поўнай меры, што мы ўнікальны недахопаў.

Мы не пераацэньваем сваіх сіл, бо гэта «пачатак» на шляху самаудасканалення. Але мы радуемся, што часткова аўладалі тэхнікай мастацкага слова, што ужо съядома навучыліся складаць свае съпевы—музыку, што, як арганізацыя, мы дапамагаем вучыцца адзінкам, што Вялікі Каstryчнік, вызваўшы волю к творчасці новых форм жыцьця, дае нам магчымасць адзначаць у ім мастацкім словам вялікія падзеі і што мы маєм цьвёрдага кірауніка КПБ(б).

Вялікія зьмены жыцьця на Беларусі адзначаны песьнярамі Украіны ў час іх прыезду да Менску на I Усебеларускі Зыезд „Маладняка“. Агорнутыя нечаканым для іх творчым уздымам мірнага будаўніцтва на Беларусі і шырокім разьвіццём культурнай працы „Маладняка“, яны пісалі.

Сьгодні радіеш сестрице кохана,  
Під панскім чоботтам не стогне земля,  
Вкрываешся квітом з сучасных левад,  
Ростеш вирастаеш шо року, шо дня.

**В. Годинскі.**

„Стую і марю і дивлюся,  
І рветься з грудей зорний спів.  
Я між лісами Білорусі  
Я між болотяных огнів.  
Холоне сінь, Зора над гаем,  
Не одзвіте вона ніяк.  
І дерева в снігу хистае  
Веселый вітер— „Молодняк“.

**В. Сосюра.**

Гэтыя зьмены А. Моркаука адзначае так:

„Быццам тое-ж балота імшыстае,  
Быццам той-жа жняі галасок.  
І ў гары—неба чыстае, чыстае,  
І між жыта мяжы паясох.

Але новыя песьні зывіваюца,  
 Ды сасоньнік узыняўся другі,  
 Ды са твараў сялянскіх змываюца  
 Кросны доўгай сялянскай тугі“.

Усё, толькі здаецца, што тое-ж самае, але яно новае; і другі сасоньнік, і новыя песьні і адсутнасьць на тварах сялян адвечнай тугі—суму, бо яна адышла ў мінулае. Цяпер.

„Я, як колас, красуюся ў родным краі  
 І, як кветка, вясной расквітаю.  
 Маладуху—красу я сваю Беларусь  
 У залацісты убёр убіраю“.

A. Катановіч.

„Пачатак“ гэта першы наш съпеў, наша першая музыка новаму, съветламу жыццю змаганьня і перамогі, творчай радасьці і дасягненняў, што прынёс на Беларусь Вялікі Каstryчнік.

Я. Мазуркевіч.

## АРКАДЗЬ МОРКАЎКА.

Селянін з Чэрвеншчыны, з вёскі Зазер'е. Скончыў пачатковую сельскую школку. Пачаў друкавацца ў 1923 годзе, у часопісі «Полымя». У сучасны момант вучыцца.

# Аркадзь Моркаўка.

1. \* \* \* Я ня маю роскашы чырвоңцаў...

I

2. Крык вуліцы...  
3. Сыцены...  
4. Калыханка...  
5. \* \* \* (Памяці паўстанцаў...)  
6. Комынтарн, мы клічам...  
7. Працуй...

II

8. Хмель...  
9. Дзень...  
10. Ноччу...  
11. \* \* \* (Агні спляліся ў дзіўных скоках...)

III

12. З дарогі...  
13. \* \* \* (Накрыліся хаты...)  
14. \* \* \* (Каса начы апала зъмеем...)  
15. Я шчаслівы...  
16. \* \* \* (Месяц, месяц з залатой дугою...)  
17. \* \* \* (Прытулілася маўкліва да зънямелае зямліцы...)  
18. Я ведаю гэта..  
19. \* \* \* (Дзень памірае...)

IV

20. Сфінкс...  
21. Я жыў...  
22. \* \* \* (Дзеля чаго вясной рунее поле...)  
23. \* \* \* (І ў зацішшы, кажуць, ёсьць навалы...)  
24. \* \* \* (З разбітых дзён мы выберам крышталь...)



\* \* \*

Я ня маю роскашы чырвонцаў,  
Не заўсёды нават маю медзь,  
Не ваджу я залатога сонца,  
Каб цябе, мой край, агнём сагрэць.

Але маю ў сэрцы звоны веча,  
Але маю пчолак—песень рой,  
Што падслушай у калядны вечар,  
Што зьбіраў я роснаю зарой.

Ды і гэта я аддам балотам,  
Ды і гэта я пушчу ў аўсы;  
Хай паслушае вясковая галота,  
Аб чым звоніць яе брат і сын.

## Крык вуліцы.

Агонь і кроў. Як пчолы, кулі  
 Са съвістам лётаюць ля вух.  
 Наш дзень прыйшоў,—ой гулі-гулі—  
 Паўстань, спагарджаны наш дух!

Над намі кпілі, зьдзек над намі  
 Тварылі ўсе, забыўшы грэх.  
 Цяпер мы робім над панамі  
 Апошні суд, суд не на съмех...

Агонь і кроў—вось наша кара.  
 Няхай дрыжыць і гіне кат!  
 Наш час—ня сон, наш час—ня мара,  
 Ня будзе пан і сонцу рад!

Упаў таварыш... вянок славы  
 Ён атрымае ў лепшы час.  
 Няхай съмлюцца ваўкадавы,  
 Што меней стала, меней нас.

Гараць дамы, гараць архівы,  
 А ў іх здабыткі ўсіх вякоў.  
 Ну што-ж? Затое палахлівых  
 Ня будзе духу йржавых коў!

Гэй хто ня ўмёр, гэй, сябар працы!  
 Бяры аружжа і—ў агонь,  
 Каб адобраць усе палацы,  
 Што паўзньяла твая далонь!

## Съцены.

Цаглінка к цаглінцы і—сьцены паўсталі...  
Старайцеся, брацьці, дык стане і столь,  
Не дарам бяз жалю мы руки хвасталі,  
Не дарам гняце насутрымны іх боль.

Зірнече на съцены: яны бы з крышталю,  
У іх адбіваецца казка і сон;  
У іх адбіваюцца сінія далі;  
Малюнкі чароўных і сонечных дзён.

На съценах каляды і дзівы купальля,  
На съценах дэвізы—адзнакі вякоў.  
А радам, бы сонца чароўнае, пральля  
Працуе ля кроснаў, ля іх чаўнакоў.

Купальскія кветкі малюнак багацяць,  
І сонца праменіні залоцяць усход...  
Ці-ж шкода той моцы, на съцены што страціць,  
Будуючы дзівы, працоўны народ?!

## Калъіханка.

Вышлі дзъве змагацца сілы,  
Ды ў апошні, здэцца, раз.  
Сыпі, мой сынку, сыпі мой мілы—  
Не настаў устаці час.

Я табе сяньнік набіла  
Пухам з пукавіц вярбы...  
Гіне ў бойцы панства сіла,—  
Захлябаецца нібы.

Сіла-ж тая, што палацы  
Узьняла на шмат паверх,—  
Дзе твой тата,—сіла працы  
Забірае ў бойцы верх...

Бачыш, сынку, сонца косы  
З неба глянулі на нас.  
Сыпі, мой родны, мы ня босы—  
Згінуў дрэнны гэты час.

Тата твой у бойцы недзе  
Б'ецца з самае зімы.  
Сыпі, мой сын, як ён прыедзе,  
Будзем веселы і мы!

\* \* \*

Памяці паустанцаў Андрея Крывашчокага і  
Міхася Рудовіча, расстрэляных белапалякамі.

Мяне сёньня яшчэ лашчыць сонца,  
Мяне сёньня цалуюць вякі,  
А нядайна дык боль па старонцы  
Грудзі грыз, сэрца еў,—ды які!

Зарагочуць, бывала, дзяўчаты,  
А у рогаце сълёзы чуваць.  
Неспакойнымі сталіся хаты,—  
Дык у лес мы пашлі начаваць.

Начавалі пад хвоей маўклівай,  
Пабунтарску глядзелі на шлях:  
Ці ня едзе з заданьнем рупліва,  
Ці ня едзе узброены лях?

Начавалі ў балоце імшыстым,  
Начавалі калі пад карчом,  
Вуха слухала: часам мо „ўшыстко“  
Ці ня згубіцца як панічом?

А калі... дык съвінцовай падзякай  
Мы плацілі за копы пакут,  
Мы плацілі за колас усякі,  
За дзядоўскі згвалтованы кут...

Го-го-го, лес зялёны, адвею  
Ты хаваў шмат бунтарскіх галоў,  
Памагаў бараніцца ад зьдзеку,  
Ад бязълітасных кіпцяў арлоў!...

\* \* \*

\* \* \*

Уздыхненце, свабодныя грудзі,—  
Гэтак добра між хвоек гуляць,  
Дый гулялі, пакуль тыя людзі  
Загадалі другім: „расстряляць“.

Расстралялі... і чыр прыгаруніў...  
Заставнаў гэтак жаласна гай...  
Дык грымече-ж, свабодныя струны,  
Аб ваяках за радасны край!

## Комынтарн, мы клічам...

Нашы песні быццам жыта ціхахвалі,  
Што калыша ўлетку вецер кожны год.  
Мы ніколі яму жыцьцю не капалі,  
Бо ўрадзіўся гэткім ціхі наш народ.

Мы ўставалі з сонцам. Дробную каняку  
Упрагалі хутка ў першабытны плуг.  
Працавалі многа, але нам падзякай...  
Нам было падзякай лупцеванье пуг.

На працягу жыцьця-зьвеку так вялося—  
Скіне дзед ярэмы—ўздене сын-бедак...  
Налівае сонца золатам калосьці,  
Ды ад часу сэрца стукне: не, ня так!

Стукне: не, ня так. Загарыцца палам,  
Песьняй заіскрыцца... Слухаюць бары:  
Ёсьць пагрозы кату у матыве сталым,  
Ёсьць прароцтвы кату: згіне свет стары!

Згіне, хоць крывёю ablіюцца полі,—  
Не пужайся стогнаў—съмела ўдалъ глядзі...  
Дык па новым шляхам да вялікай волі  
Комынтарн,—мы клічам,—Комынтарн, вядзі!

## Працуй.

Расьцяла неба зорнае  
Шату сваю ўгары,  
А тут вось глеба чорная—  
Працуй штодзень, твары.

Працуй, пакуль ня змораны  
Агонь тваей души,  
Пакуль загон ня ўзораны  
Сусъветнае глушки.

А там... там радасьць вечная  
На шэрагі вякоў...  
Дык дзякуй тым сярдэчнае,  
Хто рваў мэталь акоў!

II

## Х м е л Ь.

Ну ў натура! Як толькі зямля  
Усьміхнулася вокам праталін,  
Калі бель толькі ёсьць ля камля,  
Дык душу не скаваць сілай сталі.

Дык душу не скаваць! Го-го-го!  
Здэцца-б з ветрам сягаці лугамі!  
Гэты дзень, гэты съвет для каго,—  
Ці ня нашымі ўзъвернут плугамі?  
  
Ці ня наша магутнасьць заве.—  
Ды ці-ж гэта нас сёньня здаволіць,  
Калі хмель веснавы ў галаве,  
Калі сэрца пашло камсамоліць!

## Д з е н ь.

Шчодра золатам сонца плюскоча  
На раку, на муры і на даль.  
Горад пенны гудкамі рагоча,  
Дзень зъвініць, бы празысты крышталь.

Дзень зъвініць... то мільёнамі колаў  
Уразаецца стальлю у брук,  
То гамонкаю радаснай школаў  
Аплятае сады бы павук.

А калі дык магнэсамі хоча  
Прыцягнуць да спачынку пад плот.  
Дзень бурліць, дзень жыве, дзень рагоча,  
Нараджаючы радасцьць і пот.

Дзень на рэцы купаецца ў хвалях,  
Час ад часу ныраючы ў глыб,  
Дзе так весела ў шкляністых далях  
Карагоды мітусяцца рыб.

А вада... не!—пуховыя хвалі  
Абымаюць і лашчаць плты  
І шыбаюць крышталямі сталі  
На пясок, бы агонь залаты.

1925.

## Н о ч ч у.

Месячык цэдзіць праз сіты праменьні  
На грамаду камяніц.

Месячык блутае кволыя цені,  
Хіліць маўкліва іх ніц.

Рэдкае-ж цэдзіва съцелецца кужалем  
З шэптам пабедным на съвет:  
Цемру начную я здухаю, здухаю,  
Здухаю ведзьмаў—кабет.

Сінімі пырскамі пырскну між съценамі  
Ў кожныя лужу і кут.  
Бледна—сярэбранай месячнай penaю  
Съвет будзе мною закут.

Будуць аблутаны съветлымі чарамі  
Ганкі муроў—камяніц.  
Моладзь згуртуецца шчырымі парамі,  
Я-ж пакланяюся ёй ніц.

1925.

\* \* \*

Агні спляліся ў дзіўных скоках,  
Агні дзяячы ткуць рушнік.  
І вечар сіні дзе-сь далёка  
У вёсцы шэрай моўчкі зынік.

Трапечуць вуліцы, бы столкі  
Палоцен белых на гумне.  
Цярпліва ждуць стальныя йголкі  
Пакуль трамвай—Ільля грымне.

Ліхтар іржавы месіць гушчу  
Людзкой крупені,—ён прывык!  
І вока вытарклае плюшчыць,  
Бы на авёс вясковы бык.

А рой людзкі імкнє ў палацы  
Агнямі вабячых кіно...  
Дзесь селянін ідзе на працу,—  
Як дзед ішоў, ідзе ў гумно.

1925.

### III

## З д а р о г і.

### 1.

Эх, вы, думкі мае, бунтаўніцы,  
Як дарогі вы съвет аплялі.

Хто паставіць вам межы-граніцы,  
Калі съвет у палон вы ўзялі...

Конік дробненькі ймчыць мяне шпарка.  
Вёска ймчыцца... — „Стары, сутрымай!  
Мне здалося, ці што? гэта-ж арка!“  
— „Гэта мы съвяткавалі тут май.“

### 2.

Вось і вёска, падпёртая кіем,  
Вось і вуліцы вузенъкі шнур,  
І сяляне, здаецца-ж, такія,  
Але вокам хітрэйшы прышчур.

Вось і школа, дзе дзірак нямала,  
Як нямала й бязногіх сталоў,  
Толькі з съцен пазірае Купала  
На капу маладняцкіх галоў.

### 3.

Быццам тое-ж балота імшыстае,  
Быццам той-жа жняі галасок,  
І ўгары—неба чыстае, чыстае,  
І між жыта—мяжы паясок.

Але новыя песні з'віваюцца,  
Ды сасоньнік узыняўся другі,  
Ды са твараў сялянскіх змываюцца  
Кросны доўгай сялянскай тугі.

\* \* \*

Накрыліся хаты  
Спакойным агнём.  
Съвет белы-расьцяты,  
Я—кропка на ём.

Бурліва і рада  
Лажацца ў души  
Пасьпеласьці сада  
І немасьць цішы,

Малюнак балота,  
Істужкі дажджу..  
Што-ж значаць сумоты?—  
Я—рад: я—гляджу!

Вунь конь на іржоньні  
Кудзеліць траву,  
Хлапчук на улоньне  
Схіліў галаву.

У небе ён лічыць  
Калматых кароў...  
Як гэта крынічыць  
Ружовую кроў!

1925 г.

\* \* \*

Каса начы апала зъмеем  
На грудзі белыя грачых,  
Лісьлівым згорбленым павеем  
Панёсься конскі дробны чмых.

Рашчухрыў месяц бледны грыву  
Над ложкам немым хат, будын.  
Няўжо-ж устаць з усходу дзіву?  
Няўжо-ж імкнуць імпэт, уздым?!

Устаць?.. Ну ясна! Днём прыгожым  
У жылах мкне бурлівой кроў,  
А родны рады росны ложак  
Ускіне ўгору сотні моў.

1925

## Я шчасльівы.

Шмат разоў асыпалася лісьце,  
Шмат малюнкаў пранес жыцьцясказ,  
І я зноў, дзе падлёткам калісьці  
За сахою пашоў першы раз.

Я ізноў, дзе калісьці з хлапцамі  
Звонкім съмехам завулак будзіў,  
А узросшы, з старымі капцамі  
У сказах—думках аб жыцьці блудзіў.

А гады мільганулі, бы шоран;  
Шмат маршчын з твару вёскі зняло.  
Дзе згнівала балота учора,  
Там сасоньнік узняў памяло.

Зазваніла званочкам крыніца  
Ледзяное, бы рута, вады...  
Я шчасльівы, што съцены званіцы  
Спарухнелі, бо бураць гады.

Я шчасльівы, што бачучым вокам  
Аглядзець магу поле і бор,  
Дзе сялянскім напруджаным крокам  
Не адзін яркі выткан узор.

Я шчасльівы, што мне давялося  
Быць паэтам засеяных ніў,  
Песьняй простай зывінець аб калосьці  
І аб смаку ігрушаў і сыліў.

1925.

\* \* \*

Месяц, месяц з залатой дугою,  
Хто твой твар бялявы затуліў?  
Ці ня хочаш ты дарогаю другою  
Уцячы адгэтуль з нашых ніў?

Зъяеш ты над Францыяй прыгожай,  
Над Італіяй блакітнай зъяеш ты,  
Але ўсё-ж твой бледны твар ня можа  
Кінуць нашы вёскі, балаты.

Бо ў пасьцелі мяккай хмар крылатых,  
Адпачыці гэтак ты-б ня мог,  
Як у шэрай вонратцы аратых  
З пад якой на съвет тарчыць твой рог.

1925.

\* \* \*

Прытулілася маўкліва да зънямелае зямліцы  
Ноч грудзямі... а ў бяздоньні сінім—зоры чараўніцы.

У бяздоньні сінім зоры заскакалі, мільганулі,  
Думкі-ж недзе пад дугою ў акіяне патанулі.

Серабрыцца сънег пявучы пад крыластымі санямі,  
Сэрдца-ж б'ецца, сэрца, здэцца, загарэлася агнямі.

Месяц вісьне на бярозах, снамі пырскае па лёдзе.  
Дык кляну-ж у гэту ночку душы съціслыя і „годзе“!...

1925 год.

## Я ведаю гэта.

Ня „выкляты богам“—юнацкі, бадзёры,  
У вонратцы з шоўку ўваскрослы мой край.  
Аб гэтым мне съведчаць палі і вазёры,  
Й прынадна аблутаны ценямі гай.

Аб гэтым мне кажуць і думкі-стагодкі,  
Што зьевеку лунаюць пад стрэхамі хат,  
Аб гэтым мне щэпчуць і хвоі-малодкі,  
І дуб моцналісты—поэтавы брат.

Я ведаю гэта, працуочы ў полі,  
Ў хвіліну аддыхі ў пуху-мураве,—  
Бо сэрца ня ўмоўчыць аб знайдзенай долі,  
Бо сэрца стукоча: край родны жыве!

\* \* \*

Дзень памірае... апошняй гамонкаю  
Кола скрыпне дзесь і—стане.  
Ціша над нашай працоўнай старонкай,—  
Дык адпачнече-ж, сяляне!

Дык адпачнече, каб раніцай з зыкамі  
Косы пабраліся ў шлюбы...  
Эх, як мне хочацца радымі крыкамі  
Край прывітаць гэты любы!

## С ф і н к с.

Ідзе за векам век, а ты, ўладар над імі,  
 Пільнуеш, быццам съмерць, гадзіны, дні, гады.  
 Скажы мне, Сфінкс, жаданьнямі чыімі  
 Паўстаў ты між пяскоў, і поступ твой куды?..

Праменьні сонца твар калечаць вострым шылам,  
 Калечаць сотні год, а ты стаіш, бы цень.  
 Самум у вочы б'е зялезнім, жорсткім пылам,  
 І млявіць кроў тваю гарачы, млосны дзень.

А ты стаіш усё..

Вось караван вярблюжи,  
 Бы карабель, сярод маўклівых хваль пяску,  
 Ідзе-плыве туды, плыве туды, дзе служыць  
 Яму ратункам цень у пальмавым ляску.

А ты стаіш усё..

А помніш, як калісьці  
 Пытаў цябе адзін:—Скажы мне, Сфінкс, мой лёс?  
 Маўчаў твой твар нямы... маўчала пальмаў лісьце...  
 А ён дзюбой—рукой Эўропу—йгрушу трос...

Ідуць, ішучы гады...

Ужо над съветам цэлым  
 Агнём палошка съцяг вялікіх новых дзён.

А ты стаіш усё..

Ці не мастак умелы  
 У мур умазаў твой рабоў усіх праклён?!

## Я жыў.

Мільлёны год таму назад я жыў...  
Яшчэ зямля, ад сонца адарваўшысь,  
У згоду лёсу астывала,  
Як сълед па попеле мой вырысы лажыў  
І зорка ў сэрцы начавала...

Вугольлі, помню, тлелі каля кучы  
Каменьня вострага.

Я падышоў да іх,  
У попел ногі палажыў  
І крыкнуў першы раз у вышу гучна:  
— Жыў! —

І рукі грэў,  
І ў першы раз з грудзей памкнуўся съпеў,  
Мой съпеў!..

А дні ішлі звычайнай чарадаю.  
Я вартаваў іх.  
Я быў першы,  
Хто з задзіўлёнасцю сачыў за грамадою  
Хмар съвінцовых.  
Тады-ж і вершы  
Зароіліся ў сэрцы, сэрцы новым...

Калі-ж мільлёны зор выходзілі на пашу  
І мігаценьнем роўным вабілі у глыб;  
Калі зямлю цяперашнюю нашу  
Маланкі секлі, быццам дровы;  
Калі зара ружовіла абшары,—  
Я пазіраў як талі хмары,  
Я дзівіўся,  
І—стромы чулі мае слова—  
Я—маліўся...

Вякі плылі, бы ціхая вада.  
Я сёньня—ўнук. Я заўтра—дзед.  
Я—грамада...  
Пясок Эгіпту мой хавае сълед,  
Дзе я пастроіў піраміды,  
Я—раб... Мае балелі руکі,  
Мяне таплі акіяны мукі,—  
Я-ж абышоў зямныя кругавіды,  
Стварыў мільлёны дзіў  
І—сам дзіўлюся...  
Я—жыў,  
Але нікому не малюся.

1925

\* \* \*

Дзеля чаго вясной рунее поле,  
Дзеля чаго, скажы, бурлівіць лета?  
Палац агнём—такая наша доля...  
Палац агнём... ці-ж прыкра гэта?!

Хай будзе толькі зывеку вінаваты,  
Хто нашу кроў стварыў віном яскравым;  
Мы-ж смагла п'ём ледзянасьць руты-мяты,  
Мы карыстаєм толькі нашым правам.

На нашым полі выклятая зімы  
Галосяць гымны мукам і трывозе...  
Любенькая, далёкая, калі мы  
Прачнёмся йзноў на сонечнай дарозе?!

1925.

\* \* \*

І ў зацішы, кажуць, ёсьць навалы.  
Хто-ж іх знае—можа!

Б'юць галінак лёгкія цымбалы  
Пасьцілае восень ложак.

Пасьцілае ложак шэптам шоўку,  
Крые ветрам пенным.  
Я ня змоўкну, восень, я ня змоўкну—  
Нешта сэрцу дрэнна.

Гэты ложак—можа шлюбны ложак,  
Твар жа—бель бярозы...  
Хоць і хоча сэрца, ўсё-ж ня можа  
Зьнішчыць кроплі—сълёзы.

1925.

\* \* \*

З разьбітых дзён мы выберам крышталь,  
Які зъвініць нацягнутай струной.

З разьбітых дзён мы выберам крышталь.

Мінулае ня будзе нам труной,  
Мінулае ня стоіць кроплі сълёз.

Мінулае ня будзе нам труной.

А съмех цягнуць цяжкі скрыпучы воз,  
А съмех цягнуць: чарэп'я—„дзын да дзын“.

А съмех цягнуць цяжкі скрыпучы воз.

Я веру, сын, я веру моцна, сын,  
Ня твой то воз—табе інакшы даль.

Я веру, сын, я веру моцна, сын.

З разьбітых дзён мы выберам крышталь,  
Які зъвініць нацягнутай струной.

З разьбітых дзён мы выберам крышталь.

Мінулае ня будзе нам труной.

1925 год.

# ЖУКОЎСКІ А.

Сялянскі хлапец з Горадзеншчыны.  
Скончыў пэдтэхнікум. Служыць у Баб-  
ройшчыне ў вёсцы настаўнікам.

# Жукоўский А.

1. Я только солдат.
2. Сонечная...
3. Камсамолка Марыся.

## Я толькі салдат.

Я агорнуты радасьцю раньня,  
Я агорнуты поля спакоем.

Дык чаму-ж гэта сэрца б'е бэем  
І бурліць і пяе аб змаганьні?

Дык чаму па-над жытнімі гонямі,  
Па-над стрэхамі з бурай саломы  
Үдаль ня хмаркі плывуць эшалёнамі,  
А чырвонаармейскія шлёмы?

Дык чаму-ж, калі радасьць палёў—  
— Васілёк мне съмяеца цішком,—  
Я чакаю калі грозны гром  
Над зямлёй заграхоча ізноў.

І пад стрэхамі роднымі хат  
Я, агорнуты радасьцю раньня.  
Добра помню: я толькі салдат,  
Які заўтра ідзе на змаганьне.

## Сонечная.

Сонца—наша дынама,  
Пырскае праменъняў ток.  
Сонца, глянь!  
Звоніць лісткамі,  
Вырастает  
За дубком дубок.  
Сонца!  
Вызванім табе песню,  
Вызванім песню на яць...  
Эй!  
Ня хочым быць плесенью—  
Даеш бунтаваць!  
На аброцы хутка возьмем і цябе!  
Ня ўжо-ж цяпер хто сумуе  
І туліцца панура  
У сабе?  
Усё ж кіпіць,  
Усё сакоча навакол...  
Ды ці гэта ж уперадзе будзе?!

Яшчэ трэба асінавы кол  
Усадзіць  
Капіталу  
Ў грудзі!  
Сонца, сонца!  
Ты чуеш?  
Вызванім песню табе!  
Ня ўжо-ж хто цяпер сумуе  
І туліцца панура  
Ў сабе?!

## Камсамолка Марыся.

Ой, папаў, папаў у палон я!  
Ногі самі сюды папляліся...  
Жне на лядзе, ля лесу сягоńня  
Карнєева дочка Марыся.

Строга, строга глядзяць яе вочы,  
Але бачу я ў іх пяшчоту.  
Калі яна ўжо што захоча,  
То і зробіць па свойму—хоць што ты!

Ўздоўж па вёсцы паўзуць плёткі  
Ад бязбожніцы, ад бальшавічцы.  
Языкі чэшуць розныя цёткі,  
Кажуць—чорт ў яе хаце гнязьдзіцца.

І ў дварэ няма спакою,  
Ужо махнулі рукою бацкі.  
Толькі матка плача парою,  
А у бацькі шчымяць кулакі.

А яна ўсё маўчиць у хаце  
І працуе за ўсіх болей.  
А ўсяго та ў яе багацьця—  
Камсамольскія песні ў полі.

У нядзелю ў царкву плятуцца  
Усе бабы і дзеўкі вясковыя.  
А ў школе, у канцы вуліцы,  
Красуецца жыцьцё новае.

Сабраліся на сход камсамольцы,  
Сабраліся сям'ёю цеснай,  
І маўкліва глухую ваколіцу  
Абуджаюць іскрыстаю песньяй.

Па дакладу аб парт'ётыцы  
Словы самі ракой палісіся.  
Іх трыццаць камсамольцаў у ячэйцы,  
Камсамолька-ж адна—Марыся.

Пасьля сходу, да ночы цёмнае  
Есьць старонкі ў кніжцы вачамі,  
Аб рабфаку думку таёмную  
Ўзгадавала яна начамі...

Ой, папаў, папаў у палон я!  
Можа вочы яе вінаваты...  
На лядах аўсяных сегоньня  
Пяюць новыя песні дзяўчаты

# КАТАНОВІЧ А.

Селянін з Аршанскаі акругі.  
Вучыўся ў Віцебскім пэдтэхнікуме.  
Працуе ў Мяжы на Віцебшчыне  
настаўнікам.

## Катановіч А.

1. \* \* \* Прыдзі ка мне...
2. Мінулае...
3. Салаўіная песня замоўкла.
4. Хочацца песню вясёлую пець...
5. Пакахаў я цябе агніста...
6. Я, як колас, красуюся ў родным краі...

\* \* \*

Прыдзі ка мне пад шэлест лоз  
У хвілінку ціхую, нямую,  
Цябе у шопаце бяроз  
Агніста шчыра пацалую.

І пад гамонку вецерка  
У косы сонца упляцёмся,  
У крышталях хвалъ, што шле рака,  
К вясьне прыгожай панясёмся.

## М і н у л а е.

Ў красе лясоў—зямлі беларусіна,  
У хвалях сэрабрыстых ніў.  
Я долю нёс і сълёзы ліў,  
Хістаючысь, як восенњю лісьціна.

Ня я адзін, а ўся мая краіна  
Ліла руччом ня сълёзы—кроў.  
Было жыцьцё пакуты і крыжоў,  
Ды чорная плялася павуціна.

\* \* \*

Салаўіная песьня замоўкла,  
Бор зялёны сумліва глядзіць.  
Ой, ты чорная доля—шальмоўка,  
Сэрца больлю пачала нудзіць.

Закацілася зара залацістая,  
Сплюшчыў вочы пахучы піён.  
Ой, вы полі кудрава—імшыстыя,  
Перад вамі ці праўда, ці сон?

Сплюснуў вочы Ясенін кудравы  
У вольным лёскаце ніў і машын.  
Бор зялёны зрабіўся, як млявы,  
Аплецёны ў шаўковую сінь,

Гай шапоча, бы кліча Ясеніна..  
Не чакай: ціха змоўк салавей.  
Ня чакай, бо у плыні вясновай  
Толькі йграе празрысты ручэй.

\* \* \*

Хочацца песьню вясёлую пець,  
Але сэрца, баліць,—ў сэрцы сум.  
О, жыцьцё! Ты халодная медзь,  
Часта робіш дарэмны глум.

Струны ліры часамі рвеш,  
Чорная йстужкаю съцелеш дарогу,  
А хацелася-б мне  
Прайсьціся па шаўкова квяцістаму логу.

\* \* \*

Пакахаў я цябе агніста,  
Маё сэрца сашчаміла боль,  
Не бягуць цяпер дні залаціста,  
Паміж сэрцам і думкамі бой.

Я засну і твой вобраз вітае  
Матыльком над падушкай маей,  
Зъзяе сонца, вясна расквітае,  
Раніцою пяе салавей.

\* \* \*

Я, як колас, красуюся ў родным краі  
І, як кветка, вясной расквітаю.  
Маладуху-красу я сваю Беларусь  
У залацісты убёр убіраю.

Пляту пекны вянок з галубых васількоў,  
Шоўкам шызым палёў абвіваю.  
Серабрыстыя вэлюмы тку з матылькоў,  
Упрыгожваю золатам мая.

# СІВАК ЯНКА.

Селянін. Скончыў пэдтэхнікум  
у 1926 годзе. Служыць настаўнікам  
у Віцебскай акрузе.

## Сівак Янка.

1. Лапцюжнік.
2. Зялёны гай.
3. Дзьвіна.
4. На Дзьвіне.

## Лапцюжнік.

Я—лапцюжнік, сын пакуты,  
Сын палёў, балот, лясоў,  
Сын таго, хто вечна скуты  
Да апошніх быў часоў.

Я—лапцюжнік, гарамыка,  
Перанес я шмат бяды,  
Я малюсенькім музыкам  
Стай апошнія гады.

Але думкі, сумаваньні—  
Усё-ж жадаю перадаць,  
Пра жыцьцё, быцьцё, каханьне,  
Пра палі, лясы і гаць.

Сябруком сваім ад роду  
Перадаць жадаю кліч,  
Які першы ў час свабоды  
Гулка вымавіў Ільліч.

## Зялёны гай.

Шумі зялёны гай, цвіці,  
Бо час ужо вясновы.  
Усіх заві к сабе прысьці  
Ў вясёлы бор сасновы.

Заві з дарогі жабракоў,  
І пешых, і яжджалых;  
Заві дарослых, старыкоў,  
Заві малых і сталых.

Шапчы, шумі вясёлы бор  
Бадзёр жыцьцё народу...  
Заві к сабе птушыны хор  
На съпевы пра свабоду.

Свабодны стаў ты у вясну,  
Цяжар з гальля адпала,  
Суччо ня хіліцца да сну—  
Цвіці, вясна настала!

## Д з ь в і н а.

Стаю я сёньня на Дзьвіне,  
Стаю і мару доўгі час.  
Жыцьцё наўкол съмяеца мне,  
Съмяюцца людзі гушчай мас.

Съмяюцца вёскі, гарады,  
Даліны, горы і лясы,  
Үвесь край съмяеца малады  
Жыцьцём у вольныя часы.

О, край! Дзьвіна! О, Беларусь,  
Старонка родная мая!  
К табе бадзёрым сэрцам мкнусь,  
Вянкі табе сплятаю я.

## На Дзьвіне.

Чырвонай ружаю бліснула  
Праменьне сонца з-за гары,  
Прачнуйся дзень, а ноч заснула,  
Съпяваюць птушкі у бары.  
Бліскучым шоўкам, аксамітам,  
Глядзіць Заходняя Дзьвіна.  
Плыты, чаўны, тавары з жытам  
Уверх, уніз вязе яна.

А сонца зъязе,  
Зъязе тварам,  
Цалуе мілы  
Родны кут.  
І лашчыць, цешыць  
Свайм жарам,  
Жыцьцё—сучаснасьць  
Без пакут.

Чырвонай ружаю бліснула  
Яно праменем з-за гары,  
Прачнуйся дзень, а ноч заснула...  
Аб дні мы граем, дудары!

Б.ЧСОЗ

# КОВАЛЕЎ У.

Сын настауніка. Скончыў сямігодку ў Дабрамысьлі. Вучыцца ў Віцебску ў Электра - Мэханічным Тэхнікуме.

К о в а л ё ў У.

1. Не таму...
2. Паводка.
3. Зіме.

## Не таму...

Не таму люблю я гэты дзень,  
Не таму дару яго я песньяй,  
Што бліскучы сонечны прамень  
Узьвесялеўшую прыроду песьціць.

Не таму, што поле й лес жыве,  
Што гараци агоньчыкамі кветкі,  
Што зьвініць гармонік на сяле  
І на лузе весяляца дзеткі.

Ў гэты дзень працоўная зямля  
Апранаецца ў агнёву чырвань,  
Ой, у паноў ўжо сілы той няма,  
Каб з карэннямі яе павырваць.  
Бо палаюць грудзі у людзей,  
Да апартага імкнуцца бою.  
Вось таму люблю я гэты дзень—  
І дарую песньяю сваёю.

\* \* \*

## Паводка.

Не пазнаеш сёньня тую рэчку,  
У якой купаўся ўлетку ты:  
Разълілася, расхадзілася шырока,  
Заліла вакольныя кусты.

Азьвярэўши трэпле рызьзе лёду,  
Б'е у бераг, злосна ўдаль нясе  
І шуміць, бы вецер ў непагоду  
Шапаціць саломай на атрасе.

Сама мкнецца куляй ашалелай,  
Трэскі круціць вадзяны віхор...  
Эх! Ахвота адштурхнуцца съмела  
І пусьціцца са стыхіяй ў спор!

## З і м е.

Эх, зіма, шэраг съветлых вачэй!  
Зноў глядзіш ты у наша ваконца,  
Зноў на сэрцы съятлей, весялей,  
Зноў рухавасьць знайшла камсамольца.

Цераз бор,  
Паміж дрэваў сівых,  
Адцінаючы доўгі съядок,  
Буйным ветрам са ўзгоркаў крутых  
Замільгаў дзеравяны канёк.

Грудзі вольна ўздымаюцца хвалій,  
Засыпяваці ў іх штось захацела,  
Вочы мкнуцца ў лясістую даль  
І бадзёра пружыніцца цела.

А вакол.. Ой, вы ёлкі, бярозкі!  
Задуменнае, съветлае поле!  
Ой, вы блізкія, родныя вёскі!  
Мне аб вас не забыцца ніколі.  
Беларушчына! Шэрыя хаткі!  
Ціж хто зможа ад вас адштурхнуцца?  
Нібы дзеци да роднае маткі,  
Да вас думкі імкнуцца, нясуцца.

# МЯЛЕШКІНА.

---

---

Радзілася ў 1904 годзе. Сялянка з Аршаншчыны. Скончыла школу другай ступені. Вучыцца ў Віцебскім пэдтэхнікуме.

# Мялешкіна.

1. Вясна.
2. Думкі.

## В я с н а.

Выпłyває вясна на паветраных вёслах,  
І душа не баліць ні аб чым.  
Вецер вясновы чароўны боль мне расплёскаў  
На полі раскудлачаных ніў.

Сёння даль мне і тая здавалася іншай—  
Нібы з сонца зьвіты вянок,  
Нібы з шоўку паветра хто бісерам вышыў,  
Нібы тчэ хто эфірны чаўнок...

Палі разадзеліся коўдраю пышнаю...  
У грудзёх ані капелькі болю.  
Песьні траў, съмех калосьсяў, абшараў імшыстых  
Разъліваюцца болей і болей.

Сэрца бадзёрыць юнацкі мой май  
І вабіць п'янняючай ласкай.  
Колькі ня съмейся, о, поле! выбачай—  
Больш горад заве сваёй казкай.

## Д у м к і.

Ах, вы думкі,  
ах, вы думкі,  
разышліся з сэрцам вы.  
Сэрца

б'ецца,  
б'ецца,  
дужа—

Думкі-ж лётаюць ўвыши.

Сёньня бура выла страшна,  
страшней буры—  
гэта нач.

Я ня хочу спаць так рана,  
я ня хочу бачыць нач.

Я іду ..  
Хістae вецер  
ліхтароў агністы бласк.

Гудкі сьвішчуць у паветры—  
чорным  
дымам  
дыша  
век.

А тут сэрца нясьціхана  
енчыць,  
стогнець...

Ой—баліць!

А жыцьцё-бы акіян:  
То спакойна,  
то кіпіць.

## ГАННА БАЗЫЛЕНКА.

Радзілася ў вёсцы Арахі, Аршанскай акругі, у 1908 годзе ў беднай сялянскай сям'і. Скончыла сялянскую першапачатковую школу. Цяпер вучыцца ў Віцебску.

## Ганна Базыленка.

1. Вясна.
2. У поўнач.
3. Шырокі шлях.

## В я с н а.

Бы палотнамі съцелюцца лужы  
І паветра шапочка: „Вясна!“  
У ваконцах ухмыляюцца ружы,  
Ручайчак зьвініць, як струна.

Ў карагоды зьбіраюцца зоры,  
Съвеціць месяц жамчужным сярпом  
Ручайнія дзіўныя ўзоры  
Між каменіняў блішчаць серабром.

Дзеци з вёскі гурбою зьбяруцца  
На лугу разальлюць галасы,  
Іх шчасльвія твары съмяюцца,  
Як у жнівені аўса каласы.

Бы палотнамі съцелюцца лужы  
І паветра шапоча: „Вясна“  
У ваконцах ухмыляюцца ружы,  
Ручайчак зьвініць, як струна.

## У поўнач.

Ужо даўно съпей над вёскай замоўк,  
За съцяною зывініць завіруха,  
То завые, як ў поўначы воўк,  
То закрэкча, як тая старуха.

А у хаце нырае чаўнок,  
А дзяўчына працуе так пільна,  
Пасмы нітак лажацца ва ўток  
І бядром прыціскаюцца шчыльча.

Ужо даўно ныюць руکі яе  
І так ломіць съпіну над навоем.  
Душа поўна палючых агней,  
Закранутых віхуравым воем.

Ужо даўно съпей над вёскай замоўк,  
За съцяною зывініць завіруха,  
То завые, як ў поўначы воўк,  
То закрэкча, як тая старуха.

\* \* \*

Шырокі шлях перада мною,  
Убраны пэрламі вясны.  
Стаю я з думкаю нямою,  
А на вакол, як раньне, сны.

І шэпча ціха мне паветра,  
Ідзі уперад! К сонцу йдзі!..  
Там казкі дзіўныя... Там съветла...  
Ты прыгорнеш усё к грудзі.

ЛЮГОЎСКІ Б.

Вучань Беларускае 5 сямігодкі  
г. Віцебску. Сын селяніна Віцеб-  
шчыны.

## Люгоўскі Б.

1. На лыжах.
2. Вясна.

## На лыжах.

Я свае дубовыя  
Лыжы навастрыў,  
Белі непраходныя  
Імі пасълядзіў

Радасна, раздолъна  
Разгарэўся твар,  
Мігачу я з горкі  
Як маланка з Хмар

Па сънягох глыбокіх  
Лёгка я бягу,  
Толькі ззаду ўецца  
Йстужка па сънягу.

## В я с н а.

Зноў грэе сонца шчырае—  
Няма на небе хмар;  
Сънег чорны разрываючи,  
Бяжыць ручэй-бунтар.

Бяжыць ручэй, спрачаецца,  
Імкнецца на прастор,  
І кліча рэчку скутую  
Да вольнасьці, да зор.

І з пад сякеры вырваўшысь  
Нясецца рэха ў бор.  
К сяўбе наўкол рыхтуюцца:  
Там Шлёма, там Рыгор.

І Хвёдарка здаволена  
На ўзгорачкі глядзіць:  
Там глеба разъняволена,  
Дзе з плугам трэ' хадзіць.

# ЖЫТКЕВІЧ ЗЬМІТРО.

Селянін села Халамер'я, Езярышчынскага райёну, Віцебскай акругі.  
Скончыў пачатковую сельскую школу.  
Працуе ў Езярышчы ў Нардоме.

## Жыткевіч Зъміпро.

1. Вёска.
2. Вечар.      }

## В ё с к а.

З комінам пакрыўленым хата,  
Ляпёшкай прыплюснуту дах,  
На ганку дзядок барадаты,  
Люлька дыміцца ў зубах.

Пара съвіней каля плоту  
У землю уткнуўши лычы  
Зганяюць на нечым ахвоту,  
Дзіця недзе ў хаце крычыць.

У садку заліваюцца птушкі,  
Цялушки мычыць на дварэ,  
І важна, ў кутку ля кармушкі,  
Певень частую курэй.

Рэчка цячэ між кустамі,  
Лазьня ля рэчкі стаіць.  
Плёскі чуваць ад купанья,  
Пастух у жалейку съвішчыць.

## Вечар.

Змрокам вячэрнім абхоплена вёска,  
Белаю коўдрай спусьціўся туман,  
Возера ціха—ніводнага ўсплёску,  
Ўвесь небасхіл толькі зоркамі ўслан.

Так надзвычайна спакойна паветра,  
Ціха на дрэвах заснулі лісты,  
Жабы ў балоце спраўляюць канцэрты,  
Недзе забраўся дзяргач у кусты.

Скошана съвежа-духмянае сена,  
Пах свой разносіць навокал цябе,  
Быццам аддаўшыся ўвесь захапленню,  
Конік трашчыць ў зялёной траве.

У лазе пры балоце на ўсе пералівы  
Съпей зацягнуў свой мастак-салавей,  
Забыўши зусім пра сваю палахлівасць,  
Вечар вітае ён песньяй сваей.

Начлежнікаў чутны вясёлыя крыкі,  
Коні на полі званкамі зывіняць,  
Агонь каля лесу раскладзен вялікі,  
Іскры ад палымя ў гору ляцяць.

Недзе далёка хлапцы і дзяўчата  
Песнью съпявяюць йдучы дамоў,  
Пастух адзін раз затрубіў каля хаты  
І раптам спалохаўся,— змоўк.

Навокал цябе столькі гукаў чароўных,  
Увесь захапіўшыся імі стаіш,  
І, быццам, чакаеш здарэнняня ў цудоўных,  
І ў цёмную даль з затаеннем глядзіш.

## С. БЕКАРЭВІЧ.

Сын настаўніка пачатковай школы.  
Скончыў пэдтэхнікум. Працуе настаўнікам у вёсцы на Віцебшчыне.

## Ранне ў лесе.

Гарачае я меў жаданьне  
Сплятаць вянкі з квяцістых руж,  
Ў той час, як уставала ранне,  
Зарой крыўся съвет-абрус.

Як уставалі дрэвы, лісьця,  
Съвістаў вясёлы вецирок,  
Тады снаваў я думкі... Выйсці-ж  
Хацелась з раннем у лясок.

Пачуць вясёлых птушак съпевы,  
Паслушаць рання галасок,  
Аб чым вядуць яны напевы,  
Жадаў, каб мне сказаў гаёк.

Завесьці з съветам гэтым гоман  
Хацелась дужа тады мне.  
Крычу я моцна... Плаўна рэха  
Змаўкае дзесь у глыбіне.

# ЯЗЭП МАЗУРКЕВІЧ.

Радзіўся ў 1887 г. Настаўнік народнай школы. Па паходжэнні селянін з Меншчыны. Скончыў Вышэйшыя Курсы Беларусазнаўства. З 1924 - г. працуе ў Віцебску.

# Язэп Мазуркевіч.

1. Бранявік.
2. Зыдзекі.

## Бранявік

### I

Лета 1920 году было сухое і гарачае. Сонца сваімі яскрава-залацістымі праменьнямі льле съятло і цяпло на зямлю шчодраю рукою. Туман дымкай засыцілае даль. Горача, душна. Цяжка трываць ад гарачыні. Лён згарэў ад съпёкі і чмарыя яго палоскі коўдрамі ляжаць, як плямы, на агульным фоне зъялелага жыта і зялёной ярыны. Ціша. Па чыгунцы, сядзіта пыхкаючы, як стары дзед люлькай, прапаўзаюць цягнікі на заход. Па шляху, адмечанаму бясконцым слупам пылу, ідуць абозы. Ляскаюць па масткох і грэблях перадкі гармат, блішчаць гузікі і „орзелькі“ на „сарфаках“ „познанчыкув“. Але не з вясёлымі песньнямі імкнуцца „армады вуйск польскіх“ на заход. Чуваць крыкі „прэндэй“, съвіщчуць бізуны, храпуць і рвуць збрую жарабцы, мчацца „швадроны уланув“, застаўляючы за сабою такое пекла пылу і духаты, што пяхота, якая сядзіць на „хлопскіх“ фурманках, як па камандзе, чхае на ўсе застаўкі. Усё пакрыта пылам і выглядае шэрым. Суталач такая, што з боку і разглядзеца трудна, што робіцца ў гэтym шэрым пекле.

А там,—за гэтymі ўзгоркамі, за калейкай,—ціха. Ціха да жудасьці. Бо й там ёсьць жыцьцё, але яно схавалася, яго цяпер ня відаць. Лесу тут вялікага няма. Куды-ж падзеліся жыхары бліжніх вёсак?—Нікагуткі. Старэнькая зморшчаная бабка выгляне ў

акно, дзіцянё прабяжыць па вуліцы і з руплівым выглядам схаваецца ў жытох за сялом.

Толькі „бацюшка“ час-ад-часу выходзіць са свайго дому і нудна пазірае на слуп пылу, на дыму цягнікоў і як-бы вырашае думку: уцякаць ці не? Рынуцца туды ў агульную кашу з багатых паноў, буржуяў, дробнай наглай шляхты і „храбрых пільсудчыкаў“, што бягуць „до Варшавы“, ці застацца тут? Эх, каб ведаць! Знае Сыцёпка аб даносе, ці не? Мусіць знае. Не дарма-ж сёньня, калі праходзілі каля яго партызаны, чуваць было: „А ты, валасаты, забірай буду да Варшавы, а то“... Што гэтае „то“, ён і сам ведае. І ў яго вачох замест слупу з пылу і дыму ў блакітным небе разьвінаеца агромністы аркуш паперы, па якім чырвонымі вялізнымі літарамі напісаны:

„Господину Коменданту

ст. Замірье, Постэрунек

Полевой Жандармерии и Дефензивы.

Сообщаю Вам і. Комендант, что в селе моем прихода имеется тайная большевистская организация, во главе которой стоит коммунист Степан N., укрывающийся у своей любовницы Анны N. В эту организацию втянута большая часть молодежи и активно работают с ней местные учителя N. N., отвлекшие внимание жандармерии своим спектаклем на второй день Пасхи при разрушении железнодорожного пути при нашем селе в выемке, следствием чего было крушение поезда с 19 человеческими жертвами и разбито мною вагонов. Злоумышленники не были обнаружены и не выданы, несмотря на штраф заплаченный селом Л. в размере 200.000 царских рублей. Я заявляю, что это сделано указанными мною лицами, а ровно и последующие попытки разрушения пути и иных покушения.

Доводя до Вашего сведения о действиях этих государственных преступников, прошу принять уверения в моей преданности Польскому правительству.

Священник Л. церкви Квятковский“.

Пасъля буквы пачалі скакаць, як-бы выскаляцца, у вачох „бацюшкі“ пазелянела і ён, бармочучы „не магу“, схаваўся ў свой дом.

На ўсходзе небасхіл засланы дымам, пахне гарэлым, іншы раз штосьці моцна грукае.

Грукне недзе далёка, а потым цераз нейкі час бліжэй і мацней, аж здрыганецца зямля, забражджаць шыбы ў вокнах. Па куткохравоў і хмызьнякоў да гэтага грукату пільна прыслухоўваюцца „государственные преступники“ Л., хлопцы. На ўсіх узгорках кругом сяла выставілі яны сваю варту. Сам Съцёпка вось у тым хмызьняку на ўзгорку на хвоі сядзіць і пазірае. Чакаюць хлопцы гасьцей у вёску. Але дзея разварачваеца так, што паны не зварочваюць увагі на вёскі, калі пад бокам ёсьць магчымасць паграбіць мястечка. Замір'е пяць вёрст адсюль. Вось яно відаць усё, як на далоні. Праўда, цяжка сказаць, што там робіцца. Толькі енкі илач, і крыкі не перасьціхаюць з учараашняга вечару. Пасылалі хлопцы туды пастушкоў, казалі, што легіёны жыдоў абіраюць. А гэта-ж што? Ага... Едуць трыв.. У вёску. Так.

І над полем жытніх каласоў паплыў нудны крык кані: „піць, піць“. Хлопцы схапіліся за стрэльбы і пачалі пільна сачыць. Съцёпка зълез з дрэва і асьцярожна, сагнуўшыся, мяжою перашоў у роў. „Ну, хлопцы, паехалі трыв ў Копцеўшчыну. Зараз-жа адзін бяжы за рэчку і скажы, каб з таго боку па загуменых усе сабраліся. Са мною пяць, а астатнія залягуть абапал дарогі зараз-жа з гэтага боку на ўсякі выпадак. Калі часам будуць уцякаць — страляйце. Варту зъмяніць“. Ціха і няпрыкметна прасунуліся па адным да вартаўнікоў, ланцужком прашлі на гароды ў вялікія каноплі. З другога боку вёскі гэтак сама

пачалі пасоўвацца фігуры к гумнам і ў скорым часе прытуліліся за вугламі.

Легіёны ўскочылі ў сяло. За вуглом мільганула якаясь постаць і зьнікла. На вуліцу вышаў дзед. „Дзе солтыс?“ запытаў адзін з уланаў. „Няма, паночку, паехаў у абоз“. „А кто у вас тутай ест? Коні цо запісанэ жэбысь враз былі вшыстке. Пшэпрова-дзіць до Барановіч, там отшымаце пенёндзэ“. — „Дык дзеж, паночки, коні, калі ўсе ў абозе“. — „Кламеш, стара псіна! Вшыстке поховалі-сень і мысьлеце собе, жэ то так і бэндзе. Жэбысь былі коні, а не то спалімы весь“. Увакруг уланаў стаялі старыя бабы, пастушкі, вось з сенажаці з лейцамі ў руках трох хлопцы. Але-ж між імі Сыцёпка.

Сабраўся натаўп. Бабулькі прасілі легіёнаў зълезьці, увайсьці ў хату і зьесці млечка, але, відаць, паны баяліся: з коняй ня злазілі, а ўвесе час круціліся на іх паміж натаўшу, лаяліся на чым сьвет стаіць, страшылі, што пастралаюць усіх, спаляць вёску і г. д. „То німа коні, німа“, крычаў старши і, запаліўшы запалку, паднёс да страхі.

Але тут здарылася нешта такое, чаго зусім не чакалі цалякі. Сыцяпан моцна сьвіснуў, так што аж коні шарахнуліся ў бок і ў той-жа момант трох пятлі лейцаў узьвіліся ў паветры, абхапілі смяртэльнімі абоймамі коњнікаў і яны рынуліся з сёдзел аб зямлю: „А, холера, ком...“ пракрыпей адзін і выцягнуў да палавіны свой палаш з похвы, але далей ня мог. З-за гумен набегліх хлопцы, у момант вока звязалі легіёнаў і занесылі ў мураваны пограб. Усё гэта так скора зрабілася, што старыя дзяды і бабы тады толькі ахнулі, як у пограбе закрыліся абітыя жалезам дзвіверы і ляснуў замок.

„Хдопцы, сёдлы ў спрат, коняй па адным адвесьці зараз-жа рознымі дорогамі к нашым коням у ішколъдзкі роў, а аружжа ў агульны схоў”, распраджаўся Сыцяпан, разглядаючы паперы, адабраныя ў легіёнаў. Побач стаяла Ганна і поглядам, поўным чароўнага захаплення, глядзела на загарэлы твар партызана. А ён сваім выглядам быў самы звычайны сялянскі хлопец у пасталох<sup>1)</sup>, у простых нагавіцах і белай палатнянай сарочцы. „Сыцёпа, што-ж з імі рабіць?” запытала Ганна, паказваючы на пограб. „А нічога, няхай пасядзяць. Каб афіцэры—жывых ня выпусцілі-б, а гэтая дурні няхай трохі астынуць у пограбе. Чырвоным разам з коньмі ў падарак аддадзім. А вось гэтая паперы вельмі важныя: іх бранявік будзе хадзіць па чыгунцы і прыкрываць адступленне. Трэба яго забраць”.

„Хіба ты звар'яцеў? Як-же ты бранявік забярэш?” „Ну, гэта справа агародняя. На месцы будзе відаць, як, а цяпер трэб' абмазгаваць і вечарам прыступім к выпаўненню”.

Калі хлопцы з коньмі зьніклі, Сыцёпка ўвашоў у хату. „Садзіся Сыцёпа, зъеш чаго-небудзь. Вось не чакала ўбачыць цябе. Казалі, што ты аж у Налібоцкай пушчы”, гаварыла Ганна, шчыльна тулячыся да Сыцёпкі і заглядала яму ў очы, як-бы чакаючы чаго ад яго. Ён паважна разьвёў руکі, абхапіў яе за стан і плечы і, сеўшы, асьцярожна, як малое дзіця, пасадзіў к сабе на калені. „Не, есьці я не хачу, а вось пацалаваць цябе хочацца, даўно не цалаваў. Помніш, з тae самае цёмнае ночы, калі ў выемцы панскія вагоны лезылі адзін на другога, а мы стаялі ў кустох

<sup>1)</sup> Пасталы, поршні—від лапцей са скury.

і любаваліся, а пасъля танцевалі на спэктаклі так добра, што нават пан комэндант пазайздросці ў мне", гаварыў Сыцёпка, цалуючы яе. Пасъля раптам устаў і сказаў: „А ведаеш, Ганка, у мяне зъявілася вось якая думка: няпрыкметна трэба разам дзейнічаць з Л. хлопцамі. Яны цяпер у лесе пад Хвоевым. Але вось дайсьці туды трудна: па бальшаку валам валіць трэці дзень панства. І не магу прыдумаць, як гэта зрабіць". „Давай, я схаджу, а што ім казаць?" „А як паны зловяць?" спытаў Сыцёпка. „Ну, дык трэба-ж так зрабіць, каб не злавілі", адказала Ганна: „я апра-нуся бабай, як на спэктаклі, дый пайду. Ведаеш, як добра бабай выглядала, калі ставілі „Чорт і баба". „А гэта съмелая думка, толькі яе треба выпаўняць наччу, бо пры сонцы разглядзяць дзяўчыну ад старой бабы і тады рызыка галавой", сказаў Сыцяпан. „Ну, дудкі, не маю ім галаву, а конскую, у мяне ўжо ёсьць каму галаву і ўсю сябе аддаць". І так шчыра к яму прыгарнулася, што Сыцяпан страціў сваю волю...

„Ну, то добра, вечерам пойдзем к Л. хлопцам. Я цябе сам правяду да шляху", прагаварыў, пады-маючыся, Сыцяпан. „Трэба добра назіраць, каб чаго ня здарылася, асабліва цяпер, калі ў нас госьці ў пограбе. Могуць хапіцца, тады, ведаеш... не пашкадуюць. Я пайду". „Сыцёпа, і я з табою, добра?" прасілася Ганна, адкідваючы яго валасы з ілба". Я вам есьці занясу, а то-ж вы з голаду паваляецеся. Я борзда: вазьму яду, адзежу і ўсё патрэбнае ды пойдзем". Яе праглынула цёмная камора, Сыцёпка вышаў на двор і зъвярнуўся да хлопца, які вартаваў пограб, седзячы за мяжой у жыце.

„Глядзі, Пятрок, каб паны чаго не натварылі". — „Будзь спакоен, не праміргаю", адазваўся Пятрок,

высоўваючы з-за мяжы абвешаную стужкамі патронаў грудзіну і апіраючыся на стрэльбу. Ганна вышла з каморы з клумкам у руках, і яны, прабраўшыся цераз агароды к жыту на другім баку рэчкі, каля Забалацця, зьніклі ў хвалях шырокага жытняга поля.

## II

Чым далей ішлі яны сярод засеву поля, тым болей сустракалася людзей па вузкіх межах, у глыбокіх ярох-равох, па абросшых хмызьняком, векавечных магілах, съведках далёкага мінулага. Было цікава сачыць за тым, што тут рабілася. Цяжка ўявіць сабе гэты малюнак. Кожная лагчынка, усялякі закутак у засеве, кожны ціхі, прыхільны да спрату, прытульны вугалок быў пакрыты рознай надобай, дамовым скарбам, гаспадарчым дабром. Побач з коламі і другімі сялянскімі прыладамі ляжалі падушкі, коўдыры, посьцілкі, адзежа, палатно, у кошыках сядзелі павязаныя куры з разяўленымі ратамі ад гарачыні. Не адну вёску кругом пусьціла панства з дымам у ахвяру «Wielkiej Polski» і, навучаныя горкай доляю, сяляне, баючыся пажару, выцягнулі з сваіх хат у поле ўсё, што мае якую-небудзь каштоўнасць. Пад сенам, пад снапамі, у кустох, пад абрывам рову, у яме ляжала сялянскае ўбогае дабро. Па глыбокіх равох, у нізкіх мясцінах стаялі навязаныя коні й каровы, папутаныя, каб ня зрываліся, а каля іх ляжала накошаная трава. Па ўзымежках валяліся разобранныя калёсы: вось драбіны, далей перадок бяз кол, тут нейкі куфар, а на ім важна сядзіць кот і сочыць за жаўранкам, што ўеца над полем і ліе срэбныя трэлі ў небе. Час-ад-часу морда ката мяняе свой выгляд, краткоўца вусы і зьмейкай круціцца хвост.

Чым далей ад дарогі, тым болей сустракаецца людзей. Але збоку нічога ня відаць, бо ўсе сядзяць ціха, размаўляюць шэптам. Толькі на ўзгорках час-ад-часу зъяўляюцца постаці—пільна азіраюць вёску, шлях, чыгунку і зноў зънікаюць. Гэта вартаўнікі-партызаны. Сёньня раніцаю чуць зашарэў досьвітак, як заграў рог і з усіх бакоў вёскі са стрэльбамі ў руках, са скрынкамі патронаў і гранат зъбегліся хлопцы. І вось з гэтае пары ніхто ня ўвойдзе, ня выйдзе адсюль бяз іх дазволу. Яны вядуць строгую ахову вёскі. У глыбокім рове, сярод кустоў лагчынкі, дзе яшчэ ня высаходла маленъкае балотца, ціха рохчуць съвіньні і дурэюць пастушкі, аблёгшы наўкола лагчынку, пільномуць іх тут, каб не разъбегліся.

„А што, Грыгор, не казаў я. Вунь і павялі леґіёнскіх коняй. О, брат, Сыцёпка яшчэ дасьць ім пуду, большага, як на вялікадня. Ён, брат, ім пакажа, як у вёску за дабром ездзіць“, весела шэпча адзін хлапчук другому. „Вунь, бачыш? Сыцёпка з Ганнай пашоў. Вось, браце, яна яго добра тады скавала, як жандары-карацелі прыяджджалі. Гэта, браце, жандары к ім у сенцы грук-грук... Ганна са Сыцёпкай у сенцах сядзелі. Ганна гэта й пытае: хто там? „Одмыкай джві, а то ўраз зламем“. А я ў хаце быў. Выскачыў я, а Ганна дзъверы насьцеж, Сыцёпку за плечы ды за дзъверы, а мяне наперад перад сабой. Жандары, гэты, скок, скок у хату, у камору, а Сыцёпка ў Ганну перад жандарамі абярнуўся. Бо яны ведалі, што ён дома“. „А ты ведаеш, дзе Сыцёпка з партызанамі?“ запытаў Грыгор. „Вось маеш! Ён-жа ў гэтым самым рове, каля ішкольдзкай дарогі“, адказаў першы.

Жыта пасьпела. Пара жаць. Але ці-ж можна што-небудзь рабіць? Вось мо' скора кончыцца гэта

завіруха—тады, а цяпер хто сілу і адвагу мае—са Съцёпкай. У яго праца йдзе.

Ганна са Съцёпкай дашлі да сваіх і пачалі абедаць. Ціханька жартавалі з польскіх легіёнаў, якія не пасьпелі нават крыкнуць, так лоўка спусьцілі іх з коняй. Сэймікаваліся аб бранявіку і вырашылі разам з Л. хлопцамі забраць яго. Съцёпка з Ганнай прысуседзіліся пад хвойй у кустох, хлопцы заляглі адыхаць на межах. Некаторыя вартавалі разам з дзяўчатамі рэчы, вывезеныя з дому. Цераз кожныя дзьве гадзіны чуўся крык «кані» і мяняліся вартаунікі на назіральных пунктах. Палажыўши галаву на калені Ганьне, Съцёпка драмаў, а яна перабірала сваімі пальцамі яго густую чупрыну: думкі мімавольна нясьціліся к часом лепшай долі, калі ня трэба будзе Съцёпку хавацца, як цяпер, і яны зажывуць шчасльіва і лагодна. Мільгалі думкі, што скора трэба будзе ісьці да Л. хлопцаў і ёй. Але тут-жа пераважала новае пачуцьцё неабходнасці змаганьня, нязначнасць асабістага шчасця асобнага чалавека перад веліччу сучаснага моманту—змаганьня двух сьветаў. І яна цвёрда вырашала, што павінна прыносіць карысць справе змаганьня, супроць паноў усім, чым зможа, нават слабаю сваёю сілаю, калі яна будзе патрэбна. І, абняўши галаву Съцёпкі, Ганна ні то драмала, ні то марыла. Яна ўсёй істотай маладой, поўнай жыцця жанчыны аддавалася пяшчотным ласкам магутнага партызана. Ён ёй здаваўся баечным волатам і ёй хацелася самой стаць волатам таксама.

Пад вечар гасцінец апусьцеў. Калі-ні-калі наўглён прамчыцца коньнік, іншы раз без сядла, да інтэрваламі на змораных сялянскіх коніках пратараҳціць невялікі абоз, а то і адна падвода з некалькімі

легіёнамі. Яны сядзяць на возе і з абудвых бакоў заўзята лупяць кіямі каня, а часта і гаспадара. Гэта, як відаць, ужо апошнія часткі абаронцаў „ойчыны”. Пыл ня хоча лажыцца на зямлю і слупамі цяжкага пяску стаіць над дарогай, насоўваючы ціхі змрок летняй, цёплай ночы на зямлю.

Гарачыня не спадае. І дзіву даешся, як гэта старэнъкая бабка ня страціла ахвоты хадзіць у такую гарачыню. Відаць, пільная справа прымусіла яе кінуць прыезбу, унukaў і так старэнна мераць съцежку цераз бальшак. А якраз каля Хвоёўскага лесу, каля самага шляху ходзіць запрэжаны конь і старанна скубе траву: відаць, моцна прагаладаўся. На возе съпяць два легіёны. Цень ад лесу затуляе сонца, і нішто ня трывожыць сну паноў. Гэта—маладыя афіцэры. У мінулую ноч яны шчыра працавалі: пілі віно, глуміліся над Замірскімі гэбрэйкамі і гвалцілі тых, якія ня мелі чым адкупіцца. Іх фурман кінуў і каня і воз, каб толькі ўцячы ад ласкавага панства. Панству патрэбен адпачынак і яны аддыхаюць, адстаўшы ад свайго абоzu. Бабка пільна азіраецца ўва ўсе бакі. Відаць, воз з панамі і яе зайнтрыгаваў, бо й у яе зрабіліся зразу бліскучымі вочы, шпаркімі сталі рухі, і штосьці нэрвова порацца пад завязанаю на крыж на грудзях хусткай правая рука. Вось падышла бліжэй. Але што гэта? Хіба яна звар'яцела?.. У правай руцэ ў яе рэволъвэр, а леваю яна здымает з „пана паручніка“ яго зброю. Вось павярнуўся другі і... застыў пад руляй рэволъвэру. Як, відаць, ён ня верыць, што гэта яў і хапаецца за свой рэволъвэр. Яго няма. Першы выбівае з рук у бабкі свой рэволъвер і страляя ў той момант, калі і бабка спускае брамку. Абудва стрэлы зъліваюцца ў адзін гул... „Ціха...

маўчы", грозна шэпча бабка другому: „даставай да-  
куманты!“ Паручнік аддае свае паперы і свайго бяз-  
дольнага таварыша, які чуць дрыгае нагой, лежачы  
нярухома на возе. Куля папала ў сэрца. Съмерць  
апанавала ў момант. Ганна (гэта была яна) звязвае  
рукі свайму палоннаму, прывязвае яго моцна да возу.  
Пячэ абсмаленас панскаю куляй плячо, цячэ кроў,  
але цяпер не да таго. У момант каля каня. Рванула  
супонь, скінула дугу. Конь перастаў хрумстаць траву...  
Стукаюць аб землю аглоблі, і Ганна віхрам ускаквае  
на каня. Пэўнаю рукою рванула за павады, і капыты  
застукалі па шпалах і рэйках чыгункі. Вось і лес.  
Па целе прабягае млявасць струджанага чалавека.  
З вялікай натугай застаўляе сябе трymацца на кані...  
Схавалася... Цераз пёўгадзіны ў сярэдзіне лесу, за  
непраходным бураломам, кругом Ганны стаяў маўклівы  
натаўп Л. хлопцаў. Яны перавязалі ёй параненас  
плячо, разгледзелі паперы, у якіх быў прыказ „паруч-  
ніку Стшэльбіцкему ютро в мястэчку Снові отышмаць  
команда над обозэм рэвіровым і цофноньць-сень до  
Барановіч—незвлочне“, і, паслья нядоўгай парады,  
прынялі прапанову Съцёпкі. Пастанавілі: Л. аддзел  
паслья праходу бранявіка цераз выемку павінен раза-  
браць ад Хвоева рэйкі і шпалы і, калі бранявік вер-  
нецца, затрымаць яго абстрэлам, а за гэты час К.  
аддзел разъбярэ чыгунку ў канцы выемкі ад Замір'я.  
Запёршы такім чынам бранявік у выемцы, прымусіць  
яго здацца. Цёмана й ціха. Недзе на паўдня—пад Нясь-  
віжам бухаюць стрэлы гармат і відзен праз лес бліск  
пажару.

Пад аховай цемнаты Ганна без перашкод вярну-  
лася да сваіх. Шум, радасць. Съцёпкавы дазоры  
ўжо на званіцы. Эх, хоць-бы адзін кулямёт! Няма.

Сыцёпка аддае апошнія загады. Застаўца толькі вартаўнікі, а ўвесь аддзел па тры-чатыры чалавекі накіроўваецца да чыгункі. Вось і выемка. Яна больш вярсты. Крутыя адкосы, наверсе хмызьняк ялоўцу, хваёвы малады лес. Заляглі. Па свайму звычаю Сыцёпка пабываў ужо на дрэве, схадзіў у Л. аддзел, устанавіў сувязь, орыентаваўся. Па вестках Л. хлопцаў бранявік пашоў на Пагарэльцы; ці вернецца? Шлях пусты. Мусіць паны ўжо ня важацца ехаць гэтым шляхам, пасъля таго, як „цэлы полк чырвоных“ напаў на „паручніка Стшэльбіцкага“, забіў яго таварыша і, толькі дзякуючы сваёй храбрасці, паручнік здолеў уцячы. Так расказваў паручнік, адвязаны сваімі легіёнэрамі, у штабе ў Баранавічах.

Ага, цыхкае... З Хвоева йдзе бранявік. Ён без ліхтароў і ў цемнаце выдае страшэнным чудзішчам. Робіцца жудасна на сэры. Вось прапоўз выемку і пашоў к Замір'ю. „Хлопцы, вызначаныя к Л., — марш!“ Пашлі. Скора адтуль глухі шум, стук, трэск, скрыгатаныне жалеза. Працуюць з усяе моцы. Сьвітае. Кругом дазорцы. Тры сажні разьвярнулі, але праца ня спыняеца. Цяжка дыхаць, спацелі, крывавая мазолі на руках. Зусім днене. Гнуцца ламы, праца не прыпыняеца. Ад К. аддзелу чуваць піск куліка: „кувік, ку-у-вік“... Кінулі. Як мурашкі, папаўзьлі з начыннем на адкос, у лес і зьніклі... Зноў нікога. А на рэйках адбіваецца скоры, моцны тахт, дробны, дробны. Відаць, съпяшаецца. Вось съціх. „Бб-ух!“ Яшчэ, яшчэ. Куды гэта ён? — Па Замір'і. Шопат. „Ціха, вы!“ Замоўклі. Зноў затахкаў. Блізка. Вось падышоў, застанаўліваецца... Вуха ловіць гукі трэску і шуму адтуль, ззаду, але за паваротам нічога ня відаць.

## III

Бранявік застанавіся. Хлопцы ўліплі ў кусты. Цэлы натаўп людзей высыпаў з бранявіка і ў момант пачаў класьці шпалы. Зноў сывіст кані, і з абодвых бакоў дарогі мерна раздаюцца нечакана ціхія тоненькія гукі трэску, быццам хто над самым вухам душыць арэхі. Легіёны кідаюцца ў бранявік. Вось адзін упаў: яго падхватваюць і цягнуць у чорную пастку расчыненых дзъвярэй... Глухое рэха аддаецца ў лесе ад стрэлаў і лёскату куль па бранявіку. Ён увесы, як чудзішча, здрыгануўся, дзіка зароў і пачаў адступаць. Закраталіся і сталі паварачвацца стрэшкі, розныя прылады, у бакох адкрыліся маленкія вочкі, бліснулі рулі кул мётаў і гармат, грымнуў стрэл і тысячи съмерцяй упіліся ў адкосы выемкі. Страшыдла залыкала сваімі вочкамі-дзъверцамі і раз-по-раз дзікі гул „тра-т-та-та-тах“, „так-так-так“, „бух-ух“, „бзь-зь-дзідзь“ ззвінеў, бухаў, трашчаў, удзымаў у паветры клубы пылу, пяску і суччаў. Партызаны змоўклі.

Гней страшыдла перашоў межы: яно плявалася стальлю ўва ўсе бакі з поўгадзіны і, падышоўши к разбуранаму месцу, зноў выкінула з сябе сваіх слуг— на пабудаванье сабе праходу. Зноў трэнулі раздаўленыя арэхі, зноў пахаваліся ў нутро страшыдла людзі. Нідзе нікога. У ранніх праменях сонца граюць срэбныя расінкі на дрэвах і траве, асьляпляючым блескам зьязюць бельмы-ліхтары бранявіка, роўным слупам угару ўецца дымок з коміна. І кругом высокія адкосы выемкі. Бранявік у раздумі пыхнуў дымам з коміна і рашуча пашоў назад. Відаць артылерыстыя хочуць берагі выемкі абстраляць з падходу. Але на канцы выемкі зноў разабраны рэйкі і... нідзе нікога. Паказваюцца з бранявіка людзі і адтуль, з-за высокіх

насыпаў адкосу раздаецца сухі трэск раздущаных арэхаў. Целы ўраган сталі ліецца ў адказ на гэтых рэдкія стрэлы, але людзі ўцякаюць пад ахову бранявых съцен. Як ашалелы, бранявік кідаецца ад аднаго краю к другому і плюеецца агнём, рве і ўзьдзірае адкосы сваімі съмяротнымі джаламі, засыпае дажжом куль краі адкосу, і ўвесь гэты струмень съмерці вішчыць над галовамі партызанаў, а няўдана яшчэ наводзіўшы жуду бранявік вызывае смех сваёю бяспомацнасцю.

Амаль не да паўдня кідаўся бранявік па выемцы ўзад і ўперад і паліваў стрэламі са сваіх гармат і куплямётаў, але ўсё дарэмна. Ён адышоў на паварот, там застанавіўся і замоўк. Нават дым стаў паўзыці з яго паволі. Ніводнаму аддзелу партызан ня відаць, што робяць паны, а вылезьці паглядзець боязна. Доўга ня важыліся хлопцы выходзіць з сваіх зasad, каб упэўніцца, што робіцца на бранявіку, але калі зауважылі, што дым перастаў валіць з коміна, разам кінуліся к яму з двух канцоў.

Бранявік маўчиць, ніводнага стрэлу. Каля яго капошацца людзі, уздымаюць угару кій з белай хусткай... Здаюцца. Моцна беглі хлопцы, затаміліся. Каля бранявіка стаялі два чыгуначнікі: машыністы і качагар. Абудва ўраджэнцы з Баранавіч. Палякі кінулі бранявік і ўцяклі ў лес да Снові, захапіўшы кулямёт. Чыгуначнікаў павялі ў вёску. Сыцёпка дапрасіў іх, съціснуў сківіцы, скрыпнуў зубамі і палез аглядаць бранявік...

Вясёлыя і давольныя ўдачаю, партызаны з гучнай песнай падышлі да аколіцы. З другога канца вёскі гэтак сама чуваць была песня. Гэта чырвоныя ўваходзілі ў вёску. Чырвонаармейская-маладняцкая... „Съмялей зару

спаткаем...“ съціхла каля стала з хлебам сольлю, за якім поўна плошча была пакрыта сялянамі. Стари дзед дзяка-ваў чырвонаармейцам і Савецкай уладзе за вызваленне ад панскага зьдзеку. А разам з усіх бакоў у вёску, везьлі рознае добро, гналі жывёлу, вялі коняй. Цяпер ужо ніхто не баяўся, што спаляць, адбяруць, паб'юць, назьдзекуюцца, заставяць бяз куска хлеба. Прышлі свае, баяцца няма чаго.—Далёка на выгане сустрэла Ганна партызан. За ёй быў цэлы натаўп дзяўчат. Шчыра віталіся з партызанамі, як-бы ня бачылі іх некалькі год.

Назаўтра чуць сьвет чырвоная палкі нястрыманаю лавінай паліліся на заход, выкінуўши лёзунг— „даёш „Варшаву“, які сапсаваў многа крыві панству. Па дарозе на Замір'е, абочынамі, проці агульнай плыні прабіваўся невялікі атрад. Гэта былі нашы старыя знаёмы, партызаны на чале са Сыцёлкай. Іх трудна было пазнаць усе былі адзеты і абуты ў добрую адзежу. Сыцёпка маладцевата сядзеў на панскім кані, а побач з ім на другіх двух ехалі два чырвонаармейцы. Пасярод строю партызан ішлі кулямётчыкі з бранявіка, чыгуначнікі і, скоса пазіраючы на коняй, польскія ўланы з пограбу, а паміж іх, як-бы хочучы схавацца, апусьціўши вочы ў землю, блытаючыся нагамі ў доўгаполых адзежынах, ішоў поп. Партизаны весела съпявалі „зялёны добочак“, і праходзіўшы чырвонаармейскія часьці, убачыўши палонных палякоў, грымелі „ура“, пыталіся ў партызан, адкуль яны: „ці ўкраінскія, ці кубанскія казакі?“ і ня верылі, што гэта хлопцы з тутайшай вёскі. А партызаны былі рады: яны ехалі ў штаб запісвацца ў Чырвоную армію. Посьпех даваў ім бадзёрасць і ўпэўненасць у tym, што наступні час лепшага жыцця.

## З ь д з е к і.

### I

Быў веснавы дзень у красавіку 1919 году. Ярка съяціла сонейка і аблівала вясёлым блескам чуцьчукъ зелянеўшыя бярозы, пушок вярбы і лужыны вёскі. Па вуліцах важна паходжвалі галкі, падскаквалі ад съметніку да съметніку вераб'і, паднімалі шумны піск, няждана ўзъляталі ў паветра, у якім адчуvalася веснавое цяпло і бадзёры настрой. Але разам з гэтым было нешта яшчэ трывожнае, што зразу кідалася ў вочы ўсякаму, хто праяжджаў, ці праходзіў па вёсцы. Яна была як быццам вымершы. Нідзе ня відаць было людзей. Неяк было ціха да жудасьці, толькі цёплы веснавы дзень залатымі праменінямі сонца зъмяншаў гэты ўплыў, рабіў яго меней заметным. Срэбрам адлівалі рэйкі на калейцы, якая агібала вёску з усходу і поўначы. Як-бы съмяялася агарожа з белых бярозавых сукоў, штучна зробленая нямецкім „Soldaten“ каля некаторых хат, як памятка нядайнаага мінулага, што перанёс край.

Пры вёсцы ўзгорак перарэзаны выемкай, на дне каторай дзъве роўненкія сталёвыя стужачкі рэек хаваліся за паваротам. На павароце ў страшэнным беспарафку валяліся цэлыя і паламаныя ваганеткі, пляцформы, цэлы лес тэлеграфных слупоў, калючага дроту, драцяной сеткі, нейкага железа, усялякага лому. Але ўсяды ні духу... Нават на грэблі, каля млыну, зусім ня відаць было людзей, што магло паказацца ўсяго дзіўней, бо там яны былі ня толькі днём, але й ноччу,

## З Ъ Д З Е К І

асабліва ў веснавую пору. І толькі праз адчыненъя застаўкі з шумам съвістала пад мостам вада, узьбівала бугор белай пены і з клёкатам бурлела сярод вузкіх берагоў. На небе ні воблачка і яно пералівалася колерамі васількоў.

Час быў каля паўдня. У канцы грэблі за млынам мільганулі коньнікі, зъвярнулі ў маёнтах к „Савету“ і шырокаю лаваю, прамчаўшыся дугою па „газону“, разам застанавілі коней перад ганкам панскага палаца. Некаторыя ўвайшлі ў палац, але скора вярнуліся. Другія, зълезшы з коней, адпусьцілі падпругі і праводзілі іх па шырокім панскім панадворку. Прыгожа было тут! Купы дрэў, пачынаючыся ад ганку, вялікімі срэбралістымі топалямі ў два шэрагі разыходзіліся і канчаліся каля брамы маленькімі кусьцікамі. Дарожкі, як золатам, съвяціліся жоўтым пясочкам, абягаючы перад ганкам клюмбы кветак. Высокі, малады хлопец, у шапцы з чырвоным верхам, стаў на ганку, махнуў рукою, адкінуў назад цёмна-русыя кудры, як-бы адганяючы цяжкія думкі, і звонка сказаў:

— Таварышы! Навагрудак і Баранавічы ўжо пакінуты Чырвонай арміяй. Наша доля застаўляе нас пакінуць родныя вёскі і чым скарэй, бо нам могуць нацянькі перарэзаць дарогу к злучэнню са свамі. У „Савеце“ ёсьць запас продуктаў, дзеля таго прапаную забраць, што трэба з сабою, а муку, жыта і наогул, што не патрэбна, раздаць на вёску. Хто са мной паедзе на варту? Трэба трох чалавекі. Стаци за маёнткам на ўзгорку, за рэчкай і каля вялікіх дубоў, а я буду ў канцы вёскі».

Чырвонаармейцы засымяліся і сталі шуткаваць з свайго сябра, што ён выбраў самую вясёлую по-

зыцью, хоць і небясьпечную. Чырвонаверхая шапка ўскочыла на сядло і памчалася ў вёску, за ім праскакалі ў розныя бакі яшчэ тры партызаны. Прывязаўшы коняў, партызаны пачалі пакаваць пажыткі ў торбы пры сёдлах. Вызванныя з вёскі бяднейшыя сяляне борзда разабралі невялікі запас, і цераз дзьве гадзіны каля палацу зноў стала пуста, як-бы нікога тут і ня было.

Абвясьціўшы сялянам, каб яны йшлі за пажыткамі ў „Савет“, хлопец выехаў у канцы вёскі на загуменьні. Як толькі ён шараўняўся з апошнім гумном, з-за яго выбегла дзяўчына і кінулася к каню. Хлопец спрытна саскочыў з каня і абхваціў яе сваімі магутнымі рукамі, беражліва і моцна прыціснуў да сваіх грудзей, з вялікім замілаваньнем і шчырай любасцю ў вачох стаў моцна яе цалаваць.

— Алесь! Мілы Алесь! Як цяжка! Што рабіць?! Не магу без цябе... Ах, каб гэта можна было застацца—ня ехаць!—гаварыла яна.

— Ну, што-ж, застануся. А там?! Мілая Парася, а што-ж потым будзе. Аддацца паляком у рукі?.. Не, Парасачка, так ня можна. Які будзе толк з гэтага? Ты мыляешся, мая любая! Лепей вясці зацятую барацьбу і адчуваць сябе вольным. Дый нашу вёску мы пакідаем не надоўга. Ня сумуй: паслья разлукі яшчэ гарачэй будзе прывітанье,—шалтаў Алесь і блізка блізка нахіляў да яе свой твар.

А яна, скіліўшыся да яго, ласкова гладзіла яго валасы, прыхільна пазірала яму ў очы і як-бы пытала, ці праўда, што скора ён зъвернецца, і яе глыбокія васільковыя очкі туманіліся съязьмі, твар то бляднеў, то чырванеў, уся істота яе была поўна вялікай, нясказанай трывогі.

## З Ъ Д З Е К І

— Не... не, гаварыла яна—не... я ня тое... я ня тое сказала Мне цяжка разлучацца.

У час іх размовы чырвонаармейцы праехалі паўночным бокам вёскі і шпарка памчаліся на ўсход. З узгоркаў, бліскаючы зброяй, за імі праехалі быўшыя на варце і ўсе схаваліся за ўзвышшам.

Вёска зноў вымерла.

Алесь час-ад-часу азіраў усё кругом і бачыў, што ён застаўся адзін.

— І мне цяжка, але нічога ня зробіш. Бывай здарова і шчасліва, Парася, а я мушу даганяць сваіх—адказаў Алесь.

Параска ўся ўскалыхнулася, закінула яму рукі на шую і, моцна абняўшы, пачала цалаваць у губы, шчокі, увесь твар.

— Мілы, мілы, едзь... Праўда, едзь... Скарэй... а то палякі могуць наскочыць—гаварыла яна.

Яшчэ адзін моцны пацалунак, (як-бы жыцьцё аддалі адно аднаму) і, адараўшыся ад любай сэрцу, Алесь ускочыў на каня. Сябры яго ўжо былі далёка, і ён памчаўся за імі ўдагонку. Вось ён выскочыў на ўзгорак і ў праменіях сонца бліснула руля віントоўкі. Пачуўся стрэл, за ім залп... Алесь зьнік за ўзгоркам... Калі спалоханая Параска аглянулася за вёску, то сэрца яе так і захаланула... Яна чутъ ня ўпала і кінулася за вугал гумна, каб схавацца. На працілежным узгорку стаяў цэлы атрад легіянераў на конях... Частка палякоў памчалася наперарэз Алесю, але іх затрымала „выемка“ калейкі на ўзгорку, а пасля невялічная рэчка. Калі Параска другі раз выглянула з-за гумна, то палякі мчаліся лагчынаю ў бок узгорку, за якім зьнік Алесь. Сэрца яе моцна білася, у вачох то зелянела, то чырванела, і калі за ўзгоркам схава-

ліся бліскучыя панскія „orzelki“, Параска з усіх сіл руналася бегчы ўправа, лугавінкай, к вялікім дубам на ўзгорку, побач з тым, дзе скакала пагоня за Алесем. Дабегшы да ўзгорку, яна, чапляючыся за кусты, успаўзла наверх, прытулілася к дубу і зірнула ўніз. Адсюль было відаць увакруг вёрст на пятнаццаць...

Шчакаўшы мінут з пяць, легіянэры рынуліся ў вёску і маёntак. Брахануў сабака, бухнулі два-тры стрэлы. Зычна запеў певень, але перарваў свой съпеў на палавіне і чуць пасъпеў з курамі ўцячы ад віхру конскіх ног. І толькі падбегшы за гумно, пявун зноў запеў на ўсё горла, як быццам хацеў паказаць, што ён ўсё-ж гонару ня страціў.

На вёсцы пачуўся гоман, крык. Застанавіўшы свайго жарабца пасярод вёскі і круцячыся на вуліцы, начальнік атраду, афіцэр у ангельскай форме, бліскаючы сваім убраньнем, пратітым «пазнанкай» голасам грукнуў, як у кадушку. „Ураз-жэ заволаць солтыса!“ Па ўсёй вуліцы залямантавалі на розныя галасы легіянэры, і цераз нядоўгі час к офіцэру прывялі селяніна. Ён глядзеў адкрыта і съмела, не зважаючы на натаўп аружных палякоў. Адзет быў ён дрэнна: съвітка была падраная, старая: на нагах „дзеравяжкі“, праз штаны выглядала цела.

— Ты ест солтыс? — буркнуў афіцэр, цікава азіраючы гэтага чалавека.

— Я, старшыня сельсавету — адказаў селянін.

— В тэй хвілі жэбысь было овес і сяно для коні і для вшысткіх нас коляцыя, — прыказаў афіцэр.

— Ня маем, — гэтак-жа сама ў тон афіцэру адказаў старшыня.

— Як-то ня маем?! Цо то значыся... ня маем?!.. — ускінуўся на яго пан. — А кто з маёntкаў вшыстко

## З Ъ Д З Е К І

забрал? Ці-ж то не вы, хамы?!.. Ідзь зъберай, бо я не жартую.

— І я не жартую,—адказаў чалавек,—няма чаго зъбираць, якія тут могуць быць жарты. Ці вы ня бачыце, што ў нас ўсе бяз хлеба сядзяць? У вашых паперках, якія прывозілі ў „Савет“, я чытаў, што вы абяцуецце нам і хлеб, і працу, ажно ў вас і ў саміх нічога няма. Хоць-бы солі прывезьлі?—нездаволена закончыў ён.

— А... то пся-крэв большэвік — комуністы! Даць ему бізуна. О, у мне знайдзеш прэнтко цо даць... Біць тэго пса, біць,—крычаў ашалеўшы пан, калі легіянэры, паваліўшы няшчаснага чалавека на землю, населі на галаву і ногі і началі лупцаваць бізуналі.

— Солі, даць ему—солі,—прыказаў ён.

Акрываўленыя плечы селяніна пасыпалі сольлю.. Ён ня мог стрываць болю, застагнаў... Афіцэр рагатаў.

— А ха-ха-ха!.. Отшымал солі!.. Цо?! пятнасьце, шэснасьце, седэмнасьце—лічыў ён..—Кто тутай ешчэ комунісцы? Большэвіцы гдзе? Іле іх? Давно выехалі?—пытаўся ён, але на свае пытаньні не атрымоўваў адказу.

Налічыўшы дваццаць пяць, афіцэр гукнуў:

— Досыцы! Кіньце тэго пса, ідэйце шукаць едзэні!..

Пад зъдзекі й насымешкі „легіёнаў“, селянін падняўся і пайшоў хістаючыся па вуліцы. Адпусціўшы яго ад сябе шагоў на дваццаць, афіцэр стаў крычаць:

— Стуй! Зачэкай! Зачэкай, холера, до сту д'яблув! Зачэкай! Бэндзеш мял солі!

Чалавек нават не азірнўся і пайшоў у сваю хату.

Тымчасам легіянэры кінуліся шукаць сабе пажывы Яны ня былі галодныя, іх добра карміла Францыя, дык яны кінуліся шукаць ласункаў. Але хаты былі пустыя. Тут усё забралі, ~~што~~ толькі можна было забраць, яшчэ немцы. Большая частка жыхароў была выселена ў Белавескую пушчу на працу. Перавярнуўшы ўсё ў хатах, палякі нічога не знайшлі і са злосьці пачалі ганяцца за курамі. Гонячыся за пеўнем, адзін легіянэр наткнўся на Параску, вяртаўшуюся дадому, і, зьдзіўлены яе хараством, з цікавасцю стаў распытаць яе, хацеу абняць, але ўбачыў афіцэра і затрымаўся. Параска нічога не адказала і кінулася бягом да хаты. Убегшы ў хату і праканаўшыся, што ніхто больш за ёю ня гоніцца, яна ціхенька села на лаўцы і горка заплакала. Перад вачамі стаяў абраз статнага хлопца, мільгаў яго любячы погляд, на твары гарэлі пацалункі і адчуваліся усім целам яго магутныя абоймы... „Алесь... дарагі Алесь“... мімавольна шапталі губы, і ў сэрцы рабілася млюсна, усё цела абгортавала нясказаная млявасць. Параска была страшэнна змучана... Яна нічога ня ўведала, што сталася з Алесем. Можа яго ранілі? і зноў сълёзы, зноў горкая абіда на сэрцы і нястрыманы жаль агортваў дзяўчыну. Яна нават ня чула, як на печы стагнау, зьбіты панскімі нагаямі, яе бацька і прасіў вады.

## II

Сябра Р. волрэйкому Іван Мікалаевіч Бурак ляжаў на лаўцы вагону і думаў. У яго галаве пад борзды стук калёс усплывалі успаміны аб гэтай зіме. Яркія вобразы так і мільгацелі, як тэлеграфныя слупы, але па сабе яны застаўлялі ня толькі адбітак у галаве, а і перажываньні ў сэрцы. Адно пытанье ўвесь

час стаяла перад ім: пасьпее ён к сабе ў вёску раздаць назад гроши ўсім, хто чакаў тавару (больш за ўсё солі), ці яго папярэдзяць легіёны. Два дні таму назад Бурак атрымаў ад грамадзян воласьці дзьвесьце тысяч рублёў „царскіх“, каб прывезьці з Масквы тавару, але ўжо ў Менску ён узнаў, што палякі займаюць яго мясцовасьць, і вярнуўся, каб раздаць гроши, бо ўжо тавару, вядома, ён ня мог прывезьці. Калі-б не вярнуцца і не аддаць грошай, то могуць сказаць, што сабраў гроши і ўцёк. Гэта было-б надта прауда-падобна і магло компромітаваць яго, як прадстаўніка Савецкай Улады. Цягнік мчаўся поўным ходам, але Бураку страшэнна хацелася ехаць чым скарэй, быць на месцы, зараз-жа, цяпер... На кожнай станцыі ён выбягаў з вагону і пытаўся ў комэнданта, дзе палякі, але, апрача вядомага яму ўжо раней, што заняты Наваградак і Баранавічы, нічога новага не атрымоўваў у адказ. У Стоўбцах цягнік застанавіўся... Тут было многа вагонаў і паравозаў. Далей паязды ўжо нè хадзілі. Гэтая вестка страшэнна занепакоіла і зьдзівіла Бурака, але ён скора разузнаў, што бранявікі і лятучкі ходзяць аж да Пагарэльцаў. Якраз адыходзіла лятучка і, пасля перамаўленньня з комэндантам, яму дазволілі сесьці... Лятучка складалася з паравоза, двух вагонаў і пляцформы. Пляцформа ў рост чалавека была ўдва рады абіта тоўстымі дошкамі, паміж каторымі насыпан пясок. У гэтых съценах былі прарэзы бойніцы. Тут стаялі два кулямёты і дзьве невялічкія гарматы, снарады которых былі ня больш, як па пядзі даўжынёю—разам з цатронам. На пляцформе была каманда чырвонаармейцаў. Калі Бурак увайшоў у вагон, то і тут убачыў салдат... Іх было многа... У выбітыя вокны высоўваліся рулі аўтома-

тычных стрэльбаў, сцены былі абіты лістамі жалеза у палец таўшчынёю. Бурак усю юмпэрыялістычную вайну прабыў на фронце, і яго ўсё гэта ня зьдзівіла, але ён убычыў, што палажэнъне надта трывожнае.

Была ўжо нач. У Замір'і ссадзілі з вагонаў чырвонаармейцаў... Засталіся толькі каманды кулямётчыкаў. Далей лятушка пасоўвалася вельмі ціха. Праехалі рэчку Ушу, выемку каля вёскі Лысіцы, сталі падбліжацца к Хвоеву. Чарнеў адзінока лес з правай стараны дарогі і недзе далёка ўправа чуць чутно нешта бухнула. Лятушка прызастанавілася... З лесу застрацатаў кулямёт, пачалі, як пугай па вадзе, ляскаць карабіны... Кулі то з песніяй праносіліся над вагонамі, то стукалі, ў жалезнія съценкі.. Лятушка адзвалася ўсімі сваімі кулямётамі і пачала адыхаці назад. З-за лесу ў паветра вынессяся съветлы мячык ракеты, падняўся высока ўверх і, як распушчаны парасон, шырока разъярнуўшыся ў небе, асьвяціў лятушку, дарогу, прыдарожныя кусты і ўзгоркі... За ёю узвілася другая і рассыпалася мільёнам прыгожых зорачак... Паравоз мацней папхнуў перад сабою вагоны, шпарчэй затакалі нашы кулямёты і візгнулі каля вушэй стрэлы гармат... Праціўнік разам съціх. Лятушка вярнулася ў Замір'е. Бурак вылез з вагону і пайшоў дадому. Ад станцыі было вёрст сорак, але ён аб гэтым зусім ня думаў. Зашпіліўты свой шынэль і добра падперазаўшыся, ён пачаў мераць сваімі нагамі гэту адлегласць. Было ціха і цёмна... У канаве пры дарозе булькала вада. З усходу чырванела неба... Калі Бурак прайшоў верст пяць, над полем палілася песеня жаўранка і, бліснуўшыся з-за небасхілу сонца мільёнам сваіх праменіняў ружовага съвету ablilo зялёныя узгоркі, што хвалямі адплывалі туды далёка

## З Ъ Д З Е К І

на захад.. Думкі зноў запоўнілі галаву, а ногі па юнэрцыі ступалі наперад, як - бы стараючыся дагнаць думкі, але тыя ужо даўно былі там, дзе заставалася пачуцьцё, дзе хавалася для яго вялікая загадка ў постаці холенай, маладой, стыдліва-бяссорамнай прыгожай жанчыны... У Копцеўшчыне ён наняў падводу ў Далматаўшчыну, лег у драбінкі з саломаю побач з селянінам, які кождамінутна „нокаў“ на каня і тузаў лейцамі, каб той баржджэй вырушиўся, і аддаўся сваім думкам.. Успомніўся Алесь Пішчака і яго расквітаючая Парася, яе бацька Піліп Цыбуля, старшыня сельсавету роднай вёскі, так многа перацярпеўтай за гэты час. Успомнілася.. але, зноў успомнілася яна— „Стася“, цікавая натура, незразумелая жанчына і не разгаданы чалавек, асабліва для яго. Станіслава Альбертаўна Сокальская была земляўласніца маёнтку С. пры роднай яго вёсцы. Муж яе быў у Смаленску ў заложніках, маёнтак занят волрэўкомам Быў нейкі час, калі Бурак лічыў, што пані Сокальская выедзе у горад, але яна стала начаваць на вёсцы ў каго папала, а на ўсіх сабраньнях, вечарох і спектаклях, якія устрایваў волрэўком з поваду рэволюцыйных сьвят, яна прасіла дазволу учасніцаць, акампаніравала на сваім раялі і пела рэволюцыйныя съпевы. Пры нямецкай окупацыі бацька Івана Мікалаевіча, які служыў кавалём у Сокальскіх, доўга хварэў. Пані ўвесь час прыказвала даглядаць яго і пахавала па съмерці. Мікалай Бурак ведаў цану асьвеце і вучыў сваіх дзяцей. Іван Мікалаевіч быў чалавек даволі адукаваны. Выпадак з бацькам навеў яго на думку адплаціць пані Сокальской. Бацькаўскі домік меў два пакоікі. Ён жыў адзін. Каб аддзякаваць ёй за дагляд бацькі, Іван Мікалаевіч прапанаваў пані кватэру ў

сябе і думаў, што яна на гэта ня згодзіцца. Але Сокальская зразу дала згоду, вельмі многа яму дзякаўала за ўвагу, перавезла застаўленае ёй з палацу і пачала жыць у яго кватэры. Аб яе распustстведа вайны і пры немцах у вёсцы расказвалі шмат, але Бурак не прыдаваў гэтаму ніякага значэння. Ен лічыў сябе з гэтага боку забясьпечаным старым халасьцяком, дый стаўляць сябе і паню Сокальскую разам яму тады ня прыходзіла ў галаву. Працы ў яго было нэдта многа. Прыйджжалі з Расіі бежанцы. Варочаліся сяляне з Белавескай пучшы.. Усе былі голыя, галодныя... З раннянага часу і да познінай ночы ён разъмяркоўваў у воласьці паміж імі продукты з маёнтку Сокальскіх і інш., якія былі ў воласьці... Бывалі дні, калі ён пасыля такой працы прыходзіў у свой пакой а з гадзіне і спаў, як забіты. Бывалі выпадкі, што Бурак піў з Сокальской чай, але адчуваў сябе з ёю неяк нялоўка, а дзеля таго стараўся ад гэтага як-небудзь адмовіцца. Простая бяседа ў яго з ёю ня клейлася, адчувалася нешта недаговоранае. Адзін раз, калі Бурак, замучаны працаю, вярнуўся позна дамоў, Сокальская ятчэ ня спала і пачала клікаць яго к сабе.

— Іван Мікалаевіч, Іван Мікалаевіч! Ды не прытварайцесь-ж вы, што ня чуецце! Ідзеце сюды,—бязупына звала яна.

-- Я заняты, не могу—адказаў Бурак, але Сокальская ня спынілася. Ух, як страшна—заняты!.. Можна падумаць, што вы і на самам дзеле сур'ёзна заняты... Алеж-ж тое, аб чым я з вамі буду гаварыць, у многа разоў сур'ёзненней і важней усіх вашых заняткаў. Ну, хадзеце,—гаварыла яна просьчым голасам.

Счакаўшы момант, яна загадваюча-ласкавым голасам запытала:—Вы-ж ідзіцё, ці не?

Бурака і цікавіла настойчывасьць Сокальской і неяк страшыла. Ён устаў і, нерашуча падыйшоўшы да дзьвярэй яе пакоіку, запытаў:

— У чым справа?

— А справа ў тым, што за сваімі паперамі і сходкамі вы ня бачыце, як перагарвае чалавече жыцьцё каля вас... Ды заходзьце... Вы мусіць баіцёся?—упікала яму, а сама заглядала ў вочы з нейкім пытаньнем. Вочы блішчалі і як агонь разълівалі ад сябе цяпло, іскрамі сыпаліся к яму, твар рабіўся прыгожым, цягнуў к сабе.

— Нічога не разумею,—сказаў уваходзячы к ёй Бурак.

— Злы, злы, нядобры... нічога не разумею. Сядзь-жа,—гаварыла яму, а сама жартліва брала яго за рукі... Па ім прабег электрычны ток, і мімаволі ён сеў побач з ёю. Ён баяўся сядзець з ёю, сам ня ведаў чаму, але яму і хацелася глядзець у гэтыя вочы, у якіх хавалася глыбока па вугалкох жаданьне.

— Ну што-ж, і цяпер не разумееш?—запытала, а сама апусьціла вочы, бліснула зрэнкамі і як-бы забыўшыся моцна съціснула яго рукі...

Бурак многа чуў расказаў аб любоўных пахаджэньнях Сокальской, але раней ніколі не прыстасоўваў яе да сваёй асобы і дзеля таго зусім быў зьбіты з толку няжданым зваротам размовы. Ён цяпер разумеў менш, як калі раней, аб чым і сказаў ёй нясьмела, нявыразна, як-бы вінаваты ў тым, што ня можа зразумець такой простай рэчы. Сокальская злосна-жартліва пачала выгаварваць яму, не адпускаючи ад сябе...

— Ну, вось мы і прыехалі,—сказаў селянін і моцна тпрукнуў. Калёсы застанавіліся, прарвалася

думка. Бурак вылез, заплаціў за падводу і пайшоў далей. Пяшчаная вуліца Далматаўшчыны была гразкая і яму прыйшлося выйсьці на загуменъне. Дадому заставалася вёрст дзесяць. Ён не съпяшаўся, было яшчэ даволі рана.

Стрэчныя ў вёсцы праводзілі яго спачувающим поглядам і лічылі, як відаць, што ён уцёк з „бальшавікоў“. Насельніцтва было тут каталіцкае і лічыла сябе палякамі-шляхтай, а акружныя сяляне звалі іх „крупнікамі“. Чым далей, тым больш становілася ўзгоркаў. На кожным звароце адкрываліся новыя ляндшафты, на якіх здаволена адыхаў зрок. Было ціха. Паволі пасоўваючыся наўперед. Бурак зноў аддаўся ўспамінам. Паслья таго вечару ён адчуваў сябе лягчэй. Пры першай сустрэчы з воку на вока, Сокальская зноў начала гаварыць яму аб сваім пачуцьці.

— Прабачайце, я ня маю часу,—сказаў Бурак і хацеў ісьці, але Сокальская заявіла ўжо права на яго асобу цвёрда і рашуча.

— Куды? Хіба-ж табе кепска са мною? Ага, прапрашаю, я даўно ўжо шукала выпадку сказаць, што-сябе я буду зваць Ваней, а ты мяне заві Стасяй. Добра так? Га?!.—сыпала яна ноткамі свайго контратавага голасу.

— Насьмешніца вы, Станіслава Альбертаўна! Хіба-ж гэта магчыма? Мы людзі розных лягераў. Ваш парыў для мяне незразумелы і, думаю, памылковы. Вы посьле будзеце каяцца... Дзеля таго пазвольце мне йсьці,—сказаў ён.

— Не, ты мяне запраўды не разумееш. Ты ня ведаеш, у якіх умовах праходзіла маё жыцьцё з маленства—бяз ласкі, бяз прывету. Ты толькі, зусім чужы чалавек, выявіў да мяне такую прыхільнасць, без-

рашчоту на мяне, на маё пачуцьцё... Калі я пасялілася тут, у цябе, то зразумела, колькі ўважлівасьці, чалавечнасьці і такту ў тваёй души... І гэта адзнака працоўнага чалавека. Я цяпер убачыла, як нікчэмны ўсе нашы паны... Яны вырадкі, ідыёты, бяз усякай волі, духу і сілы. Ці ты думаеш, што лёгка жыць з чалавекам, які аддаў сваю сілу і моладасьць п'янству і разгулу, а цяпер, як жывы мярцьвец, хоча набрацца ад маёй моладасьці жывой вады?...

Час ляцеў. Размовы бывалі ўсё часьцей. Сокальская ўжо выказвала думку служыць ідэалу працоўных, навошта кожны раз Бурак усміхаўся, але яна не зварочвала на гэта ўвагі.

Неяк раз яна застанавіла яго ў кухні і зразу сказала:

— Як ты зневажаеш мяне! Ты зусім забываешься, што я кабета... Чаму ты не завеш мяне Стасяй? Няўжо ты мне ня верыш?

— У вас ёсьць муж,—адказаў Бурак.

— Ага, ты хочаш, каб я ўсё сама сказала табе. Добра. Пойдзем ка мне.

Яны ўвайшлі ў яе пакойчык. На стале гарэла маленъкая лямпачка.

— Ведаеш, Ваня, каб сягоныня былі тут кветкі, я-б паставіла сюды на стол букет і съпела-б „наш уголок я убрала цветамі“.

— А я люблю кветкі,—адказаў Бурак:—толькі к чаму ў наш век крыві і жалеза ўся гэта романтыка і сэнтымэталізм?

— А дзеля того, што красату ў жыцьці трэба браць, калі яна ёсьць, і калі ад яе можа адчувацца асалода, бо жыць два разы ня будзем,—адказала Стася.

— Дзіўная вы жанчына. Мы вядзем барацьбу і змаганьне, а вы патрабуецце жыцьця. Яно будзе посьле перамогі,—сказаў Іван Мікалевіч.

— Ну, вядзеце барацьбу,—сказала Стася і затушила агонь...

Усе гэтыя думкі насліся ў яго галаве, абвівалі туманом яго мазгі, застаўлялі забывацца аб тэй рэчавістасці, у якой ён знаходзіцца.

Ён ужо прайшоў многа дарогі, але зусім забыўся папытацица ў каго-небудзь, ці далёка палякі. Цяпер на дарозе было пуста і Бурак нават ня прымеціў, калі перайшоў вялікае поле съмерці—цэлых пяць вёрст акопаў і дроту нямецка-расійскіх позыций, і толькі калі на адкрыўшайся перад ім грэблі паказалася нейкая коньніца, ён кінуўся ў кусты за невялічкі лес і стаў з-за ўзгорку пазіраць, што будзе далей. Хто гэта быў—палякі ці бальшавікі—ён разьлічыць здаўку ня мог, а вылазіць баяўся.

### III

Ускочыўшы на ўзгорак і ў момант абхваціўшы ўсю мясцовасць сваім празрыстым поглядам, Алесь Пішчака ўбачыў палякоў і кінуўся ўніз. Кулі бзыкнулі кали вушэй над галавою, але не зачапілі яго. Ведаючы добра, што дарога—горшае месца для схову ад чужых вачэй, ён звярнуў управа і праз малады дубняк і кусты ялоўцу шыбка імкнуўся наперад. Цераз гадзіны дзьве ён быў са сваімі хлопцамі. Алесь думаў, што за ім ёсьць пагоня. Каб праканацца ў гэтым, ён выслаў двух пешых хлапцоў па балоту паглядзець, ці далёка палякі, а сам з астальнымі, пераехаўшы грэблю, схаваў у кустах за ўзгоркам коней і зрабіў зasadу. Балота было мокрае, гразкае, куп'істае, і пра-

ехаць цераз яго конна было немагчыма. Высокая, вузкая грэбля, з нятоўстых хваёвых бярвенъняў, вілася па балоце з бярозавымі белымі, як сънег, парэнчамі з абудвых бакоў. Грэблю, пад абстрэламі расійскіх гармат, зрабілі ў 1915 годзе мясцовыя жыхары па загаду немцаў. Алесевы разьведчыкі скора вярнуліся і прынеслы весткі, што палякі мчацца па дарозе. Разъмасціўшыся за кустамі на ўзгорку, за якім стаялі коні, партызаны сталі чакаць гасцей. Палякі скора выскачылі на балота к грэблі, але тут застанаўліся. Балота было каля вярсты шырынёю, і паны не адважваліся пераяжджаць грэблю. Пакруціўшыся каля яе, легіёны павярнулі коней. Бухнуў залп, і затрашчэлі віントоўкі... Легіянэры кінуліся ў кусты і зьніклі... Пішчака сабраў хлопцаў, і яны паехалі на паўночны ўсход к Міру. Грэбля засталася адзінокай і пустой. Балота съвяцілася вадою, як лютэрка. Па ім было раскідана куп'ё з зялёнімі алешынкамі і кустамі лазы. Па абудвых бакох балота ляжала зьдзірванелае поле, паросшае маладым бярэзінкам чуць ня ў рост чалавека. Сонца схілілася на заход і сваімі косымі праменемі зачырваніла балотную воду, як-бы кроўю заліўшы ўвесь балотны аблог. Вечарэла.

Бурак, баязьліва азіраючыся, выйшаў на грэблю і пасьпешна, угнуўшыся, чуць не бягом, перайшоў яе. Спрытна ўзльезшы на ўзгорак, ён агледзеў мясцовасць і пасьпешна зьбег уніз на дарогу

Ён бачыў сваіх і палякоў і рашыў, што гэта разьведчыкі. К хлопцам ён добра ня прыгледзеўся, але ўвесь час яму здавалася, што гэта партызаны Р. валрэўкому. Ён ужо выходзіў з-за лесу з мэтай да ведацца, цзе палякі, але хлопцы надта скора скаваліся за горку. Бурак разьмеркаваў, што цяпер ужо

позна шукаць спраў, а лепш ісьці ў вёску. Ён зноў успомніў Стасю, горда падумоў, што каханье—вялікая сіла, бо зъмяняе погляды чалавека і застаўляе служыць таму, што раней ненавідзеў. Падыходзячы да вёскі, ён убачыў, што насустроч яму ідзе жанчына, абхінутая вялікаю хусткаю.

Сэрца ў яго ёкнула, ён неяк увесь захваляваўся.. Убачыўши вышаўшага ёй насустроч чалавека, жанчына, спалохаўшыся, застанавілася, але цераз момант яшчэ шпарчэй пайшла к яму. Гэта была надта прыгожая дзяўчына з бялявым тварам і тонкім абрысам прыемных губ, па якіх блукала трывога. Гібкі яе стан і чуць прыметныя пад кофтакай груді, паказвалі яе моладасць, а густая доўгая каса русых валасоў так аздабляла яе мілую галоўку, што здавалася дзіўным, чаму на ёй простая адзежа, чаму яна ідзе пехатой.

— Куды вы, Іван Мікалаевіч?—прамовіла яна, падыходзячы к Бураку.

— А дадому,—адказаў ён, падаючы руку.

— А куды-ж вы, Парася? Ці ўжо палякі ў вёсцы? Чаму вы так узнэрвованы?—кідаў ён пытаньні адно за другім, але адказу ня было.

Параска не магла больш стрымоўваць сябе: яна пачала ўсхліпваць усё мацней і мацней і, ня маючи сілы стаяць, апусцілася на прыдарожны камень. Сылёзы душылі яе, яна не магла сказаць слова, уся траслася ад плачу, плечы ўздрыгвалі. Уся яна была малюнкам незаслужанай абразы, нязбыўнага гора.

Трохі супакоўшы плачам свае нэрвы, Параска паднялася і горача пачала гаварыць:

— Куды вы? Ці самі сабе пятлю на шию хочаце адзець? Палякі ўжо ў вёсцы. Забілі майго бацьку да паўсъмерці: ляжыць вунь, паварушыцца ня можа.

Сольлю раны пасыпалі. Забралі ўсё, што мы мелі, нават курэй пералавілі. О, гора наша! Што рабіць, куды скавацца! Ня йдзеце, бо й вам будзе. Лепш вярнечеся. Можа Алеся бачылі?—закончыла яна свой расказ.

Бурак сказаў, што ня бачыў, але думае, што гэта ён быў на грэблі. Весткі былі дрэнныя. Ён задумаўся над сваёю доляю. Параска, пастаяўшы перад ім, шыбка пайшла на грэблю. Бурак сядзеў і думаў, як быццам забыўся аб усім на съвеце. Потым, як спружыновы, ускочыў з каменя і пабег за Параскай. Ужо съцягнула. Ён дагнаў Параску на тым баку грэблі і пачаў угаварваць яе, што ня трэба йсьці туды, што гэта-б можна было толькі ў тым выпадку, калі-б ня думаць варочацца. Але-ж яна яшчэ вернечца да хворага бацькі, а Алеся знайсьці цяпер надта трудна, бо ёй невядома, у які бок ён паехаў. Параска згадзілася, і яны пайшли ў вёску. Іван Мікалаевіч гаварыў многа: відаць было, што шмат перадумана ім у гэтых дні, але ня меў каму перадаць свае думкі.

— А завошта-ж білі бацьку?—запытала ён у Параскі, праз увесь час моўчкі ўшоўшай з ім побач.

— Ні за што, так. Адмовіўся зьбіраць сена і яду легіянэрам. Па прыказу офицэра за гэта яго зьбілі бізунамі і, каб пазыдзеквацца, пасыпалі сольлю крывавыя раны. Адабралі ўсё, што мы мелі і цяпер нават кавалачка хлеба няма,—сказала Параска.

— Ну дык вось, Парася, абяжыце вы, калі ласка, вёску, каб заўтра чым раней усе сабраліся да мяне, я раздам гроши, што зьбіралі на тавар. Прыдзеце ка мне, у мяне ёсьць запас продуктаў, я вам дам. А гэтыя сто рублёў ваш тата даў мне, вось вы іх забярэце,—гаварыў Бурак і аддаў Парасцы гроши.

Перад вёскай яны разыйшліся. Параска шмыгнула цераз прыгумень на двор, і яе праглынула цёмная хата. Увайшоўши ў хату, яна скінула з сябе хустку і пачала разъдзявацца. Ёй было ўсяго 17 гадоў: век шчырага каханьня, імкненія к самаахвяры за чистую ідею і мілы воблік блізкага чалавека. Гэтым чалавекам быў для яе Алеся Пішчака, гэтак сама малады хлапец з гэтай-же вёскі. Бацькі яго памерлі пры немцах, а ён служыў у шахтах, пад Кацярынаславам. Алеся палюбіў Параску яшчэ пры першым спатканьні ў вагоне, як яны разам варочаліся з Расіі. У Р. валрэўкоме ён служыў ваенрукам. Аддаўшыся ўспамінам, Параска няскора заснула. Па съмерці маткі, магіла якой засталася ў далёкім Паволжы, гэта быў першы выпадак такога вялікага гора. Засыпаючы, яна ўспомніла, што нічога ня ела і ў іх нічога няма. Трэба было сходзіць на вёску павядоміць, каб зайдлі к Бураку за грашыма, але яна была так стомлена, што думка перарвалася, і Параска пачала драмаць... Бацька не стагнаў, відаць, заснуў. Гараска як-бы қалыхалася на хвалях. Ёй было вельмі добра... Зачараваным поглядам, не адрываючыся, глядзеў ёй увочы Алеся і ўвесь яго прыгожы твар паказваў ёй замілаваныне і пяшчоту...

Бурак ішоў памаленьку каля гumen вёскі. Ён думай, што баяцца нечага, ён нічога дрэннага не рабіў. Наадварот. Калі-б што і здарылася, то ўсё ж Стася ня дасцьце у абіду, варочалася ў яго недзе там глыбока, у чым ён і сам перад сабой не хацеў-бы прызнацца. Іван Мікалаевіч па натуры быў мяккі чалавек. Ён доўга не давяраў, але раз праканаўшыся, ён адкідаў далей усякую падазронасць. Тоё, што ён лічыў прыналежнасцю пані Сокальской, ён зусім ад-

кідаў ад Стасі і быў упэўнен, што зрабіў з яе шчырую прыхільніцу працоўнага люду. Яму і ў галаву ня прыходзіла, што Стася заставалася Сокальскай увесь час і, ня гледзячы на свой з ім флірт, занімала ролю польскай шпіёнкі пры рэйкоме. Дзякуючы гэтай сувязі, яна мела мажлівасць узнаваць аб усім, што рабілася ў павеце. Праўда, ён ніколі ёй не гаварыў аб сакрэтных справах, але гэта рабіла яна сама без яго дапамогі, рычысьця ў паперах на яго стале, як адна заставалася дома.

Задумаўшыся, Бурак чуць не наткнуўся на часавых у канцы вёскі, калі выемкі. Яны загаварылі на вуліцы і дзякуючы гэтаму папярэдзілі яго. Ён прыхіліўся за слуп паркану і, як толькі легіянэры прайшли па вуліцы далей, Бурак бягом перабег цераз грэбельку к млыну і склаваўся на сваім дварэ. Думкі вярнуліся к жыцьцю. Ён надта быў зьдзіўлен, што ні ў адным вакне ня відаць было съвету. Дзьеверы былі адперты і, запаліўшы агонь у хаце, Бурак убачыў адчыненую дзьеверу ў пакоік Стасі. Усе рэчы былі забраны, самой яе ня было. На дварэ пачаўся нейкі няясны шорах. За час дарогі ў думках Бурака ня раз трывожна ўсплываў выпадак перад выездам яго ў Москву. Ён ніяк ня мог знайсці свайго партыйнага білету. Цяпер зноў ён усцомніў пра білет і быў здаволен, што з ім яго няма...

— Мала што можа быць, трэба пайсьці к суседзям пераначаваць,—услых прамовіў ён і павярнуўся к дзьвярам.

У гэты момант раздаўся грук, дзьеверы адчыніліся і цераз парог цёмных сяней бліснулі рулі карабінаў, а ў галаву ўдарыў гучны окрык: „рэнцэ до гуры“! Бурак падняў рукі... Легіянэры запоўнілі хату

і сенцы. Офіцэр, што днём зьдзекаваўся над Піліпам Цыбуляй, сярдзіта выпяліўшы зрэнкі, крыкнуў:

— Ты Бурак Ян, сын Мікалая?

— Я, — адказаў ашаламучаны няжданасцю Бурак.— Ты ест заарыштованы,— грымнуў зноў офіцэр.

У яго ператрэсльі адзежу, кішэні, забралі ўсе гроши, паперы, рэвольвэр. Усю маемасць узвалі на фурманку і павезьлі ў маёнтак і яго пад аховай вялікай стражы таксама адправілі ў маёнтак і, прывёўшы на дзядзінец, упхнулі ў склеп.

Дзъверы са скрыпам зачыніліся, загрукала жалеза запораў і замок, Іван Мікалаевіч застаўся у цемры панскага пограбу.

#### IV

Калі Бурак прачнуўся, то ў пограбе было гэтак-жа цёмна, як і тады, калі яго туды ўвапхнулі. Ён абмацаў кругом сябе салому, на якую ўчора змучаны прылёг і, устаўшы, пайшоў, абмацваючы съязну. Доўга ён лапаў па съязне, пакуль знайшоў дзъверы. Наткнуўся на нейкі кол, вырваў яго і зноў пачаў шукаць дзъверы: відаць, ссыпалі картоплю і адгараджвалі катух, што былі тут салома і кол. Абмацаўшы дзъверы, ён пачаў калаціць у іх калом.

— Чэго? Пшэстань! А то стшэляць бэндэ,—пачуў ён за дзъвярыма.

Ён перастаў і моцна задумаўся. Колькі было часу, трудна было сабе ўявіць, але па сабе Бурак адчуваў, што ўжо даўно настаў дзень, бо ўчора, як ён ні бы змучан, а ўсё-ж вельмі доўга стаяў, а пасля ляжаў, знайшоўшы салому, пакуль заснуў. Ён выспаўся добра пасля доўгай учараашняй дарогі і ўсіх перажыванняў. Хацелася есьці. Прайшло яшчэ вельмі многа

часу, а кругом было ціха, як у магіле. Іван Мікалаевіч мог абдумаць сваё палажэнне на волі, ніхто яму не мяшаў. Аб сабе ён ня надта клапаціўся, але яму было шкода, што аднялі гроши, якіх, вядома, сялянам не аддадуць. Ужо Бурак траціў надзею, што яго выпусьцяць з гэтай цемры і сырасьці, бо яму стала надта холадна, але наастатак дзъверы адчыніліся і яго вывелі на дзядзінец. Сонца ласкова стала саграваць яго, як-бы вітаючи. На дарозе каля дзядзінцу стаяла фурманка з яго рэчамі, на якой сядзелі два салдаты. Двое верхам на конях круціліся съпераду, а два вялі яго з карабінамі напрыгатове. Але гэта былі ўжо не ўчарашнія салдаты. Жоўтыя пнуркі аздаблялі іх адзежу. Гэта былі жандармы, тыя страшныя „канаркі“ пана Пілсудзкага, якія столькі прынеслы гора Беларусі.

— Куды вы мяне вядзеце? — запытаў Бурак, але адказу не атрымаў. Ен застанавіўся...

— Но... Ідзь... — грозна крыкнуў жандар, але Бурак не пашавяліўся.

— Я пытаюся, куды вы мяне павядзеце? — зноў прамовіў ён.

— До комэнданта в Новогрудэ! — буркнуў жандар.

— Я прашу дазволіць мне пабачыць пані Сокальску, — сказаў Бурак.

— Пані юж в Новогрудку, — зноў буркнуў жандар і ткнуў у съпіну Бурака прыкладам.

Воз крануўся... У гэты момант з палацу на ганак выбегла жанчына ў белым адзеніні з жартамі і съмехам, а за ёю бег, ловячы яе, офіцэр. Яны мільгунулі за дрэвамі, і Бурак не пасьпеў разабраць ці гэта была Стася, ці хто іншы... За садам к тракту было гразка, і пакуль Бурак перайшоў гразь, павозка

з верхавымі схавалася ўжо за ўзгоркам. Было за поўдзень... Жандары не съпяшаліся. Дарога йшла ўзгоркамі, па каторых рос лес. Вось падыйшлі к лесу. Густы ялавец быў чуць ня ў рост чалавека. Расьлі кусты арэшніку. Стаялі стромкія хвоі і бярозы, якія фальбонамі зьбягалі ўніз пасярод двух бугроў.

Жандары астанавіліся і пачалі закурваць.

— Зжуцай шынэля і мундур,— прыказаў адзін з іх Бураку.

Той, нічога не разумеючы, пачаў разъдзявацца. Сэрца моцна стукала, прадчуваючы нешта нядобрае.

— Буты, зжуцай буты,— загадаў другі.

Бурак разуўся.

— Модль-сень,— як-бы недзе далёка-далёка і разам-жа ў самае вуха грукнаў прыказ,— на коляна!..

Нагам стала холадна ад сырой зямлі, па целу прабеглі мурашкі, у галаве стала ясна і зразумела ўсё... Ён апусьціўся на калені. Жандар, што трymаў увесь час напагатове карабін, кінуўся к Бураку і пачаў зьдзіраць з пальца залаты пярсыцёнак, другі, пацбешы, схваціў за рукі Бурака і стаў трymаць. Пярсыцёнак сядзеў туга і ня зьнімаўся... Жандар учапіўся за палец і круціў яго, як пакалак. Абудва яны нагнуліся над пярсыцёнкам... У галаве Бурака мільгана думка... Ён зразу рвануў рукі ўніз і колькі было сілы ткнуў кулакамі ў морду жандарам... Жандары адхінуліся ад нечаканасці... Момант... Моцны скакоч к лесу... Стрэлы... Нешта апаліла левую руку... Збоку малюнак: хлопчык шырока разявіў рот і рашчыніў вочы, каля яго білі капытцамі ў зямлю дзьве авечкі... Лес... Зъляцела шапка і Бурак, куляючыся, пакаціўся ўніз з узгорку цераз кусты... Бухалі стрэлы... Высока над галавою съпявалі съмяртэльнную песнью

кулі... Па дарозе з лесу ляскалі падковы конных... Бурак віхрам мчаўся далей... Падаў, падымаўся і зноў бег і бег... Нейкі крык... У вачох зелянела, хацелася легчы заснуць...

Па раска рана абвясьціла сялянам, каб ішлі па гроши, але ад дваровых скора ўсе даведаліся, што Бурака арыштавалі яшчэ ўчора і што ён сядзіць у панскім пограбе на дзядзінцы. Па раска падумала і пайшла к пані Сокальской прасіць яе заступіца, аслабаніць Бурака. Па газоне расхаджвалі жандары, каля склепу стаяў вартайнік. Яна пракралася бэзам да кухні і цераз яе ўвайшла ў палац. У палацы было пуста, толькі ў другім канцы раздаваўся съмех... Па раска ціха падайшла і прыадчыніла дзъверы... Высокі элегантны офицэр — жандар — трymаў Сокальскую абедзывюма рукамі, як-бы сабраўшыся падняць яе, а яна, адкінуўшы галаву, скроль съмех вызываюча глядзела на яго чырвоны твар і гаварыла:

— Я бардzo ценжка, пан нігды мне не понесе... Нех пан спробуе!

Па раска завярнулася і бягом выбегла з палацу. Яна зразумела, што прасіць абароны ня трэба. Ідуць дадому, яна зайшла ў хату к Бураку, забрала дзесяць фунтаў муки і кош картоплі... Больш у хаце ня было нічога. Дома расказала яна аб усім бацьку. Той нічога не сказаў на гэта, толькі пашкадаваў Бурака, што з-за чужых грошай прыдзецца яму гараваць.

— А я, тата, думаю, што яго растраляюць,— сказала Па раска і спалохалася.

— Ну, дадумалася! Растраляюць! Грошы забралі, пазьдзекваліся ды пусьцяць,—адказаў бацька.

Яна не пярэчыла і стала гатовіць страву, к таму-ж была і мука і картопля. Ужо, калі яна ўходзілася

і зачыняла печ, у хату ўвайшоў суседні хлопчык і, баязьліва азіраючыся, стаў ёй шаптаць:

— Парасачка, а-яй, які страх, а-яй! Пасьвіў я авечкі каля Рудніцкага логу. Дык бачу, вядуць легіёны Ваню Мікалаевіча. Прывялі да лесу ды сталі. Ваня скінуў шынэль і боты ды стаў на калені, а яны, легіёны накінуліся на яго ды нешта рабілі яму—мусіць рэзаць хацелі. Толькі Ваня разам як усхваціца ды ў лес... А легіёны па ім са стрэльбаў пах... пах... А Ваня бяжыць далей, толькі шапка на сучку завіслла ды ў лес і схаваўся... А легіёны бягуць і страляюць, бягуць і страляюць... А пасьля пад'ехалі і конныя, і на фурманцы, і ўсе страляюць... Але, дурні, там-жа нізіна—лог... Кулі паверсе лесу пstryк-пstryк... Я за авечкі ды крыласялкамі за кусты, за ўзгорак ды скарэй дадому...

— Ты праўду кажеш?—запытала Параска, паблядніўшымі губамі.

— Во... ці-ж я абманшык які ці што?—сказаў хлопчык:— я-ж не маленькі, сваімі вачымі бачыў.

Гэтая вестка вельмі парадавала Параску. Бацька яе гэтак сама сказаў, што Бурак добра зрабіў—пэўна цяпер вернецца к сваім. Шкадавала Параска, што ня можа пераслаць Бураком вестачку свайму міламу Алесю... Пад вечар уся вёска ціхенька шапталася аб пабегу Бурака...

Жандары шукалі па лесе Бурака да вечара. К вечару лес акружылі легіянэрамі і перашарылі ўсе кусты, але ён зьнік... Растваў, як веснавы сънег... К ночы вёску занялі пехацінцы, злыя, як чэрці, і перавярнулі кожную будыніну. Назаўтра шукалі ў лесе, але Бурака ня было... Цераз дзень пяхота вышла. У маёнтку застанавіўся „постэрунек“ жандараў. Со-

кальская жыла ў Навагрудку і ў маёнтак не прыяжджала. Памалу аб Бураку пачалі забывацца.

Ранены пры пабегу ў руку, ён забег у глухое месца к свайму+ знаёмаму Барысу і там лячыўся. На ўсе ўгаворы ісьці назад к бальшавіком ён цвярдзіў адно, што трэба дастаць гроши і раздаць сялянам, што яго хацелі забіць, каб скрыць грабеж, але ён яшчэ сумее найсьці праўду і нават пакараць грабіцеляў. Ужо некалькі раз ён пасылаў Барыса ў Навагрудак на разъведку. Прыехаўши раз з гораду, Барыс паведаміў Івана Мікалаевіча, што ў горад прыехаў комэндант пляцу, палкоўнік Абухоўскі.

— Абухоўскі? А ты яго ня бачыў? — запытаў Бурак.

— Як ня бачыў. Парад нейкі быў, дык ён прымай. Высокі, высокі, з доўгай шыяй і маленъкаю галавою, вочы, як у зъмяі,—апісваў Барыс.

Высокі, з малой галавою Абухоўскі—гэта той самы,—гаварыў сам сабе Бурак. — Ну, цяпер я выйграў. Я ім пакажу грабіць. Ведаеш, — звярнуўся ён да Барыса,—я, брат, выйграў. Палкоўніка Абухоўскага я ў прошлым годзе выратаваў ад вернай съмерці. Ён надта быў злы да салдат. Калі організаваліся комітэты, мяне выбралі старшинёю. Пра Абухоўскага салдаты паставілі на сабраньні пытаньне. Было вялікае абураўніне. Выказвалася думка раз назаўсёды адчапіцца ад такога чалавека, але вынесылі пастанову перавесьці яго ў канюшню радавым. Частка з пакрыўдженых адкрыта гаварыла, што заб'юць яго. Я тут-жа папярэдзіў яго, даў яму адзежу салдата і ён уцёк у польскі корпус Довбор-Мусьніцкага. Салдаты надта шкадавалі і лічылі, што нехта памог яму ўцячы... Каб яны ведалі... Абухоўскі быў гадкі чалавек, але ўсё-ж

было неяк шкада яго.. Цяпер ён паможа мне дабіцца справядлівасьці. Я ім цяпер усім пакажу.

Барыс не разъдзяляў поглядаў Бурака, але ня лічыў патрэбным даказаваць яго памылку. Ён толькі сказаў:

— Глядзі, каб не памыліўся! Ведай, браце, што ты ставіш на карту сваю галаву.

— Ну, быць-жа ня можа, каб чалавек, якому я захаваў жыцьцё, мог зрабіць мне зло. Ну, не паможа самае большае,—гаварыў Іван Мікалаевіч.

— Усяк бывае,—адказаў Барыс.

Уведаўши, што вышэйшым начальнікам павету зъяўляецца чалавек, якому ён зрабіў такую вялікую ўслугу і маючи надзею, што Стася паможа яму ня толькі апраўдаца, а нават найсьці вінаватых і пакараць іх, Бурак не хацеў чакаць, пакуль зажыве прастрэленая рука і паехаў у горад. Дарога была дрэнная, бо яны ехалі ня шляхам, а нацянькі, каб менш сустракаць жандараў, якім пападацца ў руки Бурак ужо не хацеў. Вёскі, праз якія яны праїжджалі, стаялі пустыя і голыя. Многа хат было раскідана, з выбітымі вокнамі, з разломанымі дзвярамі. Скаціны на полёх амаль ня было відаць. У бруднай, дзіравай адзежы з мяшкамі за съпінамі і палкамі ў руках па дарозе праходзілі тоўпы кабет-жабрачак, вяртаўшыся з за фронту, з рускага боку, бо тут ужо не давалі, а там людзі жылі багацей і давалі хоць па некалькі картоплін. Голад гнаў у жабрачыну, шукаць яды і старых і малых, бо зарабіць было недзе: работы ня было. Усе лагчыны сенажацяў былі гэтак сама пакрыты бабамі. Яны зъбіралі траву, як шчаўе, краціву і інп., каб, высушыўши, стаўчы і разам з выпрашанай за фронтам жменяй муکі съпячы праснок

дзіцяці. Агароды і поле каля вёсак ускопвалі рыдлёўкамі, садзілі агародніну і картоплю. У большасці ніякай жывёлы ня было. Усе амаль хадзілі поўныя і тоўстыя, з нейкімі пачарнелымі тварамі. Гэта была пухліна ад галадухі. Толькі вочы блішчэлі галодным блескам. Дзеци, папухшыя ад голаду, ня бегалі, а хадзілі памаленьку, чуць перасоўваючы ногі, альбо сядзелі на адным месцы і пазіралі некуды нябачачымі вачыма. Усе былі пузатыя, з вялікімі жыватамі, са старымі тварамі, на якіх лёг адпячатак муکі...

Прыехаўшы ў горад, Бурак распытаўся у знаёмага жыда, дзе жыве Сокальская і пайшоў к ёй на кватэру. Няясная жаночая ценъ зірнула з-за шкла і зьнікла, калі Іван Мікалаевіч прахадзіў каля вокан Сокальской. Пакаёука адчыніла яму дзъверы і сказала, што пані няма дома, паехала ў госьці на вёску к знаёмым. У пакоях чуваць была размова і звон шпор. На стале ў прыхожай ляжала офицэрская шапка з „орзелькіем“ і стэк. Пакаёука не зачыняла дзъвярэй і трymалася за ланцуг, каб зноў заперці дзъверы. Яна падазронна аглядала Бурака і чакала, пакуль ён выйдзе.

У Бурака моцна стукала ў віскох, але ён павярнуўся і, перамогши сябе, выйшаў. Дзъверы ляпнулі, застукаў запор і зазвінеў ланцуг... Заставалася ісьці к комэнданту.

У канцэлярыі комэндатуры яго акружыў цэлы рой жандараў і пілегаў. Яны пачалі дапытваць: хто, адкуль, зачым, к каму і г. д. Бурак заявіў, што ён жадае бачыць комэнданта-палкоўніка Абухоўскага і скажа справу толькі яму асабіста. Далажылі... Бурак чакаў больш гадзіны, але вось падышоў жандар і вялеў ісьці за сабою. Вось і габінэт. Жандар адчыніў дзъверы, і Бурак увайшоў... У крэсьле перад ім сядзеў

Абухойскі. Ён быў адзет у форму з нямецкага сукна з вітымі срэбнымі пагонамі і жоўтымі шнуркамі з аксэльбантамі. З-пад малых вусоў холенага твару увесь час шавялілася правая сківіца, чуць аскальва-ліся ў правым вугалку губоў залатыя зубы, а левае прыжмуранае вока, як быццам хітра падміргвала. Ён аглядзеў Бурака з ног да галавы, і твар яго зрабіўся надута-важным. Толькі правае вока скора-скора забегала, як-бы хацела схавацца, злоўленае ў чымся паганым.

— Вы мяне не пазнаецце, палкоўнік? Помніце Бурака?—прагаварыў Бурак, сказаўшы прывітаньне.

— Так, так... То пан ест?.. Цо-ж пану потшебна одэ мне?—запытаў Абухойскі, нават не зварухнуўшыся.

— А выпомніце, палкоўнік, як я вас выбавіў ад съмерці на фронце, ашукаўшы салдат?—запытаў Бурак.

— Так, так, то правда... Цо-ж пан хцэ?—зноў запытаў Абухойскі.

Бурак пачаў рассказваць. Як толькі ён сказаў, што ад яго аднялі гроши і хацелі растраліць, як палкоўнік ускочыў з крэсла, шырока адкрыў вочы, схваціў са стала рэволъвэр і сурова выкрыкнуў:

— А то пан і ест тэн комуніста-большэвік?.. Як-жэ то пан пышшэд тутай?! Гэй!...

У габінэт ускочылі жандары.

— Взёнсьць тэго... Пышсласць жандарув, од ктүрых уцек большэвіцкі шпег Бурак,—прыказаў ён.— Так... то ест пан!.. Так...—барматаў Абухойскі сабе пад нос.

Увайшлі новыя жандары...

— То тэн ест Бурак?—запытаў іх палкоўнік.

— Так, пане пулковніку,—гаркнулі жандары.

— Да турмы тэго,—крыкнуў палкоўнік.

— І гэта прыказваеце вы? Гэта такая падзяка за збавеньне ад съмерці?

— Вар'ят-комуніста не ма права чэкаць одэ мне дзен'кованьня,—злосна кінуў палкоунік.

Бурак пайшоў на апошніе:

— Хто можа даказаць, што я комуністы?—прагаварыў ён, упіраючыся ў вушак, каб удзяржацца ў пакоі ад цягнуўших яго вон жандарскіх рук...

— А кто посьвядчы, жэ Бурак не комуністы?—зноў злосна запытаў комэндант.

— Што я не комуністы, можа пасьведчыць пані Сокальска...—сказаў, а ў самога моцна застукала ў галаве, кроў кінулася ў твар, забалела прастрэленая рука, далёка недзе ў тайнікох души пачулася, што не апраўдаешся...

— Ха-ха-ха! Пані Сокальска юж дала свое съвясъвядэцтво!—зарагатаў комэндант і, дастаўши з шуфлядкі паперу, блізка-блізка паднёс к твару Бурака...

Гэта быў партыйны билет, якога ня мог Бурак дашукацца...

У вочах Івана Мікалаевіча паплыло ўсё: і комэндант, і білёт... Ён! захістаўся... Жандары падхапілі яго пад пахі і павялі... Як праз сон ён чую словы комэнданта:

— Пшэпровадзіць его до турэмнай больніцы... Але тылько пільноваць мне... а то знув уцекнене... Цікаво... Сам пышшэд... Цо он собе мысьлял...

Далей усё зъмяшалася, Бурак быў у забыцьці..

## V

Было лета. Сухі гарачы дзень. Па дарозе з Паланэчак ціха йшлі дзьве жанчыны. Адна з цікавасцю аглядала мясцовасць. Відаць было, што для яе зусім нечаканы быў малюнак, які яна ўбачыла.

— Ая-яй, як усё перамянілася,— гаварыла зьдзіўленая кабеціна.— Гэта-ж ні Рудашоў, ні Быкевічаў, ні Краснай вёскі ні съледу няма! Вось вайна!..

— Але як гэта ты ў такі час пашла? — запытала першая.

— Ды вось усё зьбіралася, зьбіралася і якраз улучыла часіну, што цяпер і сама ня рада, у самы момант гэтага адступлення. Вышла, аж гляджу— пыл на ўсім шляху і валяць і валяць без канца легіёны. Калі ім канец будзе. А што толькі нарабілі яны там пад Слуцкам! Колькі вёсак спалілі! Ніва, Калічыцы, ізбудзішча, Навінкі з дымам пусьцілі. У Ніве дванаццаць чалавек у вагонь укінулі, у Навінках восем забілі. Але там ім партызаны надта шкодзілі. Ёсьць у бальшавікоў нейкі партызан Пішчака, дык той такі страх наганяе, што бягучь ад аднаго імя. Намучылася і я. З-пад самага Бабруйску як вышла, дык то палякі, то бальшавікі. А ўжо-ж чатыры гады, як была ў сваёй вёсцы— надта хацелася.

— Як-жа там, хто жыве? — запытала кабеціна.

— Ах, не кажы, якая жытка! У нас яшчэ прашлаю вясною, як наступалі палякі, дык спалілі Рэпічы, а гэтай вясной у Навагрудку застрэлілі чатырнаццаць маладых хлапцоў з Ярэміч, а колькі па адным загінула за няма-нішто— і не пералічыш. Колькі пад бізунамі памерла! Тольк-ужо канец. Іду вось ды баюся. У Паланэццы бальшавікі, а тут вос якраз старыя позыцыі, каб часамі палякі не застанавіліся. Казалі, за Цырынам гарматы ставяць.

З гэтымі размовамі яны падыйшлі к позыцыям. Перад імі ўніз зьбягалі ряды драцяной загароджы і канчаліся на балоце, дзе разам з зялёнай травой гэтага году бурэла высокая, някошаная прошлагод-

ная трава, сям-там тырчалі з яе насыпы адзіночных акопаў, „перадавых пастоў“. Увесь узгорак быў зрыт глыбокімі акопамі вышэй чалавечага росту. Пяшчаны گрунт быў замацован каламі, зашалёван дошкамі і жэрдкамі, якія ўжо падгнілі і рушыліся. З правага боку па бугрох, уздоўж усёй рэчкі Сэрвачы, цягнулася гэтае цоле мерцьвяцоу — акопы і драты. У балотнай лагчыне, закрытай алешнікамі, вілася рэчка Сэрвач. Дарога йшла асеўшай у балота старой грэблі да самай рэчкі і зразу абрывалася. Тут быў млын, мост, розны будынак мельніка, але ад іх нічога не засталося, нават ніводнай палі ў рацэ. Вярхі дрэу былі зрезаны, зломлены, сукі зьбіты. Калі бліжэй разглядзець кожнае дрэва, то можна было-б убачыць, што яно зьверху данізу прасьвідрована кулямі. Увесь бераг балота узрыт быў малымі і вялікімі ямамі ад снарадаў, якія часта валяліся тут-же не разарваўшыся. Болей як два гады гінула тут чалавечая жыцьцё, растрэльвалася здабытае крою і потам працоўных дабро.

Жанчыны перайшлі балота па раскіданай грэблі і па бервяну, паложанаму з берага на бераг рэчкі, дзе быў мост, перабраліся цераз рэчку ў маёнтак. Ніякага будынку ад маёнтку не засталося, і толькі яблыні, груши і іншыя садовыя дрэвы съведчылі аб tym, што тут быў сад.

Ад самай рэчкі і да маёнтку каля паўвярсты йшлі рады драцянога поля. То на маленьких коліках, забітых зусім у зямлю так, што іх і відаць ня было, грудамі паўзьлі петлі дроту, то йшлі рады на дзеравяных, а далей на жалезных калох, нацягнутыя, як струны ў роялю, калючыя драты. Чым бліжэй да акопаў, tym вышэй былі калы, tym гусьцей быў дрот. Недалёка ад акопаў, каля дроту, раступалася і на шагоў

трыццаць была пустая прагаліна, пасярод якой стаялі слупкі з ізолятарамі і нацягнут быў дрот. Гэта была электрычная загароджа. Далей зноў поле дроту і акопы.

Тут было нізкае месца, і нямецкія акопы зложаны былі з дзёрну. Каб яны не разваливаліся і не абсыпаліся, бакі іх былі абложаны і змацованы густою драцяною сеткай. Пасля трох радоў такіх акопаў пачыналіся бліндацы і лісіныя норы. Скляпеньні іх былі змацованы таўшчэ разнымі рэйкамі, заліты цемантам і абложаны зьверху зямлёю ў драцяных мяшкох, каб ахаваць ад сілы разрыва снарадаў. А там унізе гэтых лісіных нор у некалькі паверхаў збудованы былі склады, у якіх можна было ў кожным зьмісьці роту салдат. Гарачае сонца грэла гэту страшную мясьціну і неяк становілася не па сабе, гледзячы на вялікае разбурэнне, і амаль-што ня ўсе, як громам рашчэпленыя дрэвы — съяды работы расійскіх гармат. Такая позыцыя цягнулася з аднай і другой стараны рэчкі ня меней, як на пяць вёрст ушыркі і пралягала па ўсёй Заходнай Беларусі.

Кабеты перайшлі першую лінію. Чудзь прыметна ўдоўж дратовага поля вілася заросшая съёжачка з правага боку ад дарогі. Насустроч ім па съежцы выйшла дзяўчына. Кабеты прывіталіся і пачалі распытваць яе.

— Гвалтуюць у вёсцы, чуць уцякла. Ах, колькі гора і муки перацярпелі за гэты год. Было, было, а цяпер яшчэ горай стала, як пачалі ўцякаць.

— Як-же гэта вы, цётка Рыпіна, папалі сюды. адкуль? — запытала дзяўчына ў тэй, што рассказвала пра Слуцак.

— Ды дзе жыву? За Бабруйскам была ў вёсцы. Там нічога жывём. Захацела паглядзець на родную

вёску. Пайшла ды вось ня ў добры час, якраз гэтае адступленьне,—гаварыла Рыпіна.

— Куды-ж гэта вы хадзілі, цётка Анеля? Ці далёка бальшавікі?—запытала дзяўчына.

— Ды блізка, у Паланэццы, Парасачка, але-ж ці нам ісьці далей ці не?—запытала Анеля.

— А ў мяне якраз і ліст бальшавіцкі! Нейкі чырвонаармеец даў у нашу вёску, казаў знаёмым

— Ліст, а каму ліст?—запытала Параска.

— А ці-ж я ведаю, я-ж няграматная, вось глядзі,— і дастаўши з-запазухі ліст, Рыпіна паказала яго Парасцы. Параска схваціла вокам адрас „Піліпу Цыбулі“ і ў момант, разадраўши конверт, пачала чытаць. Твар яе праясьнеў, вочы загарэліся, уся яна разам пахараешла, па губах забегаў прыемны съмех, уся істота выяўляла ласку.

— І хто гэта піша Піліпу Цыбулі, калі ён год ужо, як памёр?—сказала Анеля.

— Як, ці-ж твой бацька, Парасачка, памёр?— запыталася Рыпіна.

Параска нічога не адказала, утупілася ў ліст, твар зъмяніўся.

— Дык яшчэ-ж прошлай вясной памёр,—расказала Анеля,—як прышлі палякі, дык зьбліі яго да паўсъмерці і забралі ў іх усё, што было за тое, што Піліп адказаўся зьбіраць у вёсцы ім дабро, а ён тады у нас прадсядацелем быў. У прошлую вясну быў страшэнны голад, толькі й пражылі, хто застаўся жабрачым куском. Елі траву, лісьце. Хлеба з муکі і дзесяцям ня было. Пайшоў раз Піліп, у торбачку наашморгваў лісту у панскім садзе з ліпы. Думаў ссушыць, стаўчы ды ў хлеб усыпаць: ліпавы ліст вельмі добра ў хлеб. Але якраз жандары і злавілі

яго. Білі, білі і ўкінулі ў пограб. Так ён і сканаў у панскім пограбе. Ды ці-ж ён адзін? Ваню Мікалаевага помніш мо? Вярнуўся ён з Менску, каб аддаць людзям гроши. Давалі яму на тавар у Москву ехаць. Палякі як схвацілі яго, дык зразу хацелі застрэліць, але ён уцёк. А пасля хацеў гроши адабраць, што яны заграбілі. Ну, ужо вядома, як папалі яго, дык мучылі, мучылі ды ў Навагрудку, мне ўжо знаёмы аптэкар расказваў, растролялі.

— Дрэнна-ж было ў вас,—сказала Рыпіна,—а я рвалася дамоў, каб хоць пабачыць родную вёску і памерці ў ёй.

— Э, цёця, памерці ня дзіва. Вось выжыць—гэта штучней. Хто вам даў гэта пісьмо?— запытала Параска.

— Каля Паланечкі дагналі мяне конныя бальшавікі.—Куды йдзеш, бабка?—пытае такі стройны, віхрасты хлопец у скураной адзежы з гвяздой, відаць начальнік.—Дадому, кажу.—Адкуль-жа ты?—Я яму адказала. А ён гэтак прыветліва ўсьміхнуўся дый кажа:—А ці знаеце вы Піліпа Цыбулю?—Чаму-ж не, кажу, як-жа, каб я ды Піліпа ня знала.—Добра, кажа, застанавемся, бабка. Зъехаў убок, застанавіўся, напісаў гэты ліст, даў мне.—Вось, кажа, вам ліст, аддайце Піліпу, а гэта за турбацыю—і даў мне сто рублёў „царскіх“. Хацела я папытаць яго: хто ён, але ён борзда паехаў даганяць сваіх!..

— Ай... палякі!..—крыкнула Рыпіна.

З-за лесу выскачылі легіянэры.

Перад сабой яны гналі стаду кароў.

— Стой! Цо несеш?!—раздаўся крык.

Бабы кінуліся наўцекі ў лес, Параска пабегла па дарозе.

— Стой, стой, пся крэв! — крычалі ззаду, але ні Параска, ні бабы не астанаўліваліся.

Легіянэры пачалі стряляць. Рыпіна ўпала на землю і больш не паднімалася. Анеля рынулася з разъбегу на землю і качалася з крыкам і енкамі. Параска, як каза, мчалася па дарозе, а за ёю ўдагон ляскалі стрэлы, ззаду ўсё бліжэй чуўся храп коней. Яна не азіралася... Грымнуў залп... Задратаваныя легіёнскія коні сталі слушна. Адзін, узъняўшыся дыба, са ўсяго маху грукнуў аб землю. Параска ўпала... Легіён, што дастаў гроши ў Рыпіны, закруціўся, за- скакаў на адным месцы і, засадзіўши гроши з кулаком у рот, ціха паваліўся каля яе ног. Палякі кінуліся ў лес. Каровы, задраўшы хвасты, зараўлі і памчаліся па полі. Анеля перастала енчыць і ляжала, скруціўшыся клубочкам каля высокай хвоі. Недалёка ад Параскі ляжаў конь, падмяўшы пад сябе легіянэра. Конь дрыгаў нагамі, а пад ім варушыўся, стараючыся вылезьці легіён. Параска ня бачыла, як прамчаліся каля яе чырвоныя, як к ёй пад'ехаў хлопец у скураной адзежы і ў момант, саскочыўши з каня, сеў каля яе, падняў галаву к сабе на калені і ўбачыўши, што яна ня ранена, пачаў пырскаць з паходнай бутэлькі вадою ў твар. Яна была ў вобмараку і скора ачнулася. Чырвань пакрыла яе твар, калі яна глянула на хлопца: вочы і ўся істота маладой дзяўчыны выказвалі радасць і падзякую. Яна прыпаднялася і, абняўши яго, панікла к яму на грудзі.

— Алесь, мілы Алесь... — шапталі яе губы.

Алесь накланіўся да яе твару і аддаў ўсяго сябе ў гарачым пацалунку.

Стрэлы бухалі ўсё далей. У сэрцы Параскі і Алеся ўсходзіў дзень новага жыцця.

Ганна Базыленка.

## Г у л я н к а.

(Адрыўкі з апавяданьня).

### I

„Гм... Мікіта, чуеш, як хлопцы гальцуюць?.. Эх!.. то-то моладзь гэта і адпачынку ім няма“.

— А што ім... клапот няма ніякіх, толькі наўме хутчэй адпрацаваць ды й гуляць. Калісьці і мы былі такія.

Так разважалі два барадатых дзядулі, ідуучы з працы. Цьмяны змрок съпусціўся на зямлю і заслаў апошнюю чырвань, расьсиянную па блакітнаму небасхілу, як маладухі стаялі бярозкі, з пад якіх выступалі зубцамі ёлкі і шапталіся між сабою. Пад легкім струменем паўднёвага ветрыка, съпелае, каласістасе жыта здрыгалася, абкрывалася залацістаю раб'ю, ухмылялася блакітнаму небу тысячамі ружовых ухмылак. Ветрык ласкова гладзіў поўныя грудзі жыта і яно здаволена шапацела, ляцеўшымі ў перагонку набягающимі адна на другую хвалямі, то нахілялася на даўно скошаны луг, то кідала съпелыя засохшыя зярніты.

Калі-б ня было мяне,  
Ня было-б культуры.  
Калі-б ня было цябе,  
Ня было-б і дуры...

Адзываліся здалёку зычныя гукі і пераліваліся ў каласістых хвалях.

## ГУЛЯНКА

— Эх, нешта ногі сталі падламываца, — прашаптаў Мікіта і закашляўся, абціраючы доўгую сівую бараду.

— Э, браток, старасьць бярэ сваё. Ну, што-ж, табе ня дзіва, сыны вялікія: хай працуець, а ты на адпачынак,—прагрымеў Архіп сваім гучным басам.

— Ай, сыны... толькі назва, што сыны, а што бацьку яны даюць! Адзін во паедзе вучыцца хутка, другі ў нейкі касамол запісаўся. Як да працы ідзе дзела дык ані..

Безнадзейна махнуўшы рукою паплеўся Мікіта да нахіленай хаткі.

\* \* \*

Нібы раскіданыя копы сена прытуліліся хаткі і пад страхою пачарнелай, згніушай, абросшай момах саломы, яны здаваліся нізенъкімі, нізенъкімі прыціснутымі к зямлі. Дзе ні дзе ў маленьких ваконцах мігацелі аганькі цъмяна выглядаючы з пад закапцелых лямп. Поплеч працягнулася чыгунка між сірацінна раскіданых доўгіх баракаў, бітком набітых рабочымі. Ўсе спалі... Абшары дыхалі нямою цішынёй... Толькі адна ня спала і слухала далітаўпы зычны рогат хлапцоў і піськлівыя выкрыкі дзяўчат ды жальбовы, знураны съпеў гармоніка:

Я дзяўчыну пақахаў,  
А яна ня хоча,  
Ўсю начаньку ня спаў...  
Ў серцы нешта точа...

Даносіліся асобныя гукі бязглуздай дрындышкі-песьні да пахіліўшайся, сядзеўшай адзінока на доўгай лаўцы—Зоські. Ў гэты момент Зоська здавалася гэ-

## БАЗЫЛЕНКА

такай маленькай, бясьсельнай, згорбленай, згамтанай  
ў чорны камячок...

Ў лес, пайдзэм Марыся,  
Пагуляем часік...

Неяк рэзка праразаючы паветра ляцелі гукі і  
яскрава кружыліся над галавою Зоські. Хацелася ня  
слухаць, думаць аб нечым другім, але як наўмысна  
другія думкі ў галаву ня йшлі і яна акрамя даля-  
таўшай песні не магла нічога прыняць. Хацелася  
бегчы, уцякаць ад распутнай нікчэмнасці, але ногі  
ня беглі, бязьсельны былі, ды і некуды.

— А, ты ня румзай любка Туся, — прагрымеў  
басісты голас над самым вухам.

Мне прыслалі тры пакеты,  
Тры пакеты галубых:  
Мілы піша са съязамі,  
Ня любі-жа ты другіх...

Зоська ачнулася ад нейкага цёмнага, хворага  
сну, аглядзелася навакол: нікога ня было. Толькі  
недзе па даўнейшаму ныў змораны гармонік.

Я ў крыніцы ваду брала,  
А ў крыніцы суха...  
Мяне мальцы за то любяць,  
Што я весялуха...

І зичны рогат хлапцоў, і дзяўчата, і рэзкія, асоб-  
ныя выкрыкі і гукі гармоніка,—усё разам пераблу-  
талася, зьблілася ў клубок, і здавіла сэрца адзінокай  
Зоські. Што так моцна давіла яна ня ведала. Чаго  
з таго часу, як убачыла Міхася, хвалюеца так моцна  
сэрца, што хоча яно расказаць, не магла Зоська па-  
няць. Хацелася бачыць, спаткаца яшчэ раз з ім,

## ГУЛЯНКА

лагутарыць, павесяліца, як калісь у час студэнцкага жыцьця.

— Не, гэта не мажліва, — нэрвова прашаптала Зоська, съціснуўшы рукі і лёгка саскочыла з лаўкі.— Столькі камсамольцаў, столькі моладзі, столькі энергіі ёсьць і каб нічога съветлага разумнейшага за гэтыя бязглаздыя съпевы не зрабіць... Эх, ты цемень, цемень!—Зося стаяла нахіліўшы галаву на перапуцьці двух зусім асобных не падобных адно на другое жыцьцяў.

— Эх, чаго стаяць і думаць... Кінуць усё і ісьці далей.—Устрапянуўшыся, з яснай думкай, з нечым рашучым, поўная энэргіі, худашчавая, высокая чорна кудрая дзяўчына пашла па напрамку даўно гукаўшага пісклівага гармоніка, вясёлага съмеху дзяўчат і ў момант схавалася ў цемнаце.

### II

— Хадзі Ганна, чаго схавалася ў кут.—Рослы хлапец з тупымі, п'янымі вачымі цягнуў за руку смуглую маладую дзяўчынку з цёмнага кута. Яна паддалася моцнаму штуршку і ў момант ляталася, як птушка па ветры, ў моцных, тримаўшых яе мужчынскіх руках, звар'яцелую польку. Некалькі пар насіліся на злом галавы, валіліся на брудную падлогу, здаволена ускоквалі і ляталі ў танцы па вузенькай ніzkай хатцы. Падняты пыл і тытуновы дым густою шэрай хмарай навісьлі над галовамі п'яной зморанай моладзі. Дыхаць было нечым... У хаце пахла запаранай мякінай, потам ад расчырванелых дзяўчат і самагонкай ад п'яных хлапцоў. Лямпа цымяна съяціла, задыхалася ад дыму, часам гасла, то ўзноў успыхвала... Нідзе нічога ня можна было распазнаць. Дзяўчаты зьбіў-

шыся ў кут пішчэлі, абмахіваліся бруднымі насаткамі, іх твары былі пакрыты дробнымі кроплямі поту, съязкаўшага з ілбоў. Едкі дым і затхлы пыл глытаўся прысутнымі.

П'яныя хлопцы бязупынна курылі махорку, жартавалі з дзяўчатамі, шчыпаліся, пелі бязглудзіцу. Скрозь шум, піск і шэрую табачную хмару ні пачуць, ні разпазнаць каго—ня можна было, і толькі рэзкімі зыкамі зредка плакалі жальбовыя выклікі гармоніка ды ўзноў губіліся. Бедны гарманіст чуць дыхаў, пот каціўся ручаямі па твары, шэрая кашуля была ўся мокрая. Гармонік то крыкліва ў рокаце крычаў—„даволі, даволі“,—то ныў піскліва быццам просячы, то разяваў усё болей і болей свая пугкія пазухі.

— Гарманіст, давай там рускага!

— Не, ня рускага, а польку! Польку, яшчэ! Гуляй, братва! І там там, та-та — Пусьціліся хлопцы ізноў польку, падпываючы на язык.

— Стой, кадрыль, кадрыль, давай! — Хістаючыся крычыць ува ўсё горла чырвоная рубашка.—Рускага, рускага,—закрычалі кругом. Падняліся спрэчкі. Падтрымалі другія хлопцы... Усе згурбіліся, стварылі хілае кола з пад якога брудная падлога выглядала маленькой чорной плямай. З яго вышоў малады хлопец і стройная невысокая Ганна, стомленая ад полькі. Яе маленькая грудзі, абцягнутыя шэрай блузкай, паднімаліся і апускаліся часта, часта. Чырвоная, ў зборы, спадніца гармонікам расхадзілася ад штуршкоў сухіх маленьких ножак. Чорныя кссы вужакамі спаўзалі на вузенькія плечы, з пад белай хустачкі на вузенькі смуглаваты твар пасмамі вылазілі кароценкія завітушки. Маленькая чорная вочы павабна усьміхаліся натаўпу п'яных хлапцоў.

## ГУЛЯНКА

— Іш, вырабляе нагамі як. Дзеўка на яць. Ха, ха, ха! — брыдка зарагатаў Алесь. Ганна падбачэніўшыся насілася па сълізкай падлозе, прыпявала, пляскала ўдалоні.

Нашы хлопцы на сяле,  
Як жэрдкі яловыя,  
Штаны носяць галіфэ,  
А калені голыя...

Яна выкручвала нагамі і закідывала абяцаючы пагляд на студэнта Алеся. — Іха... Іха... Іха... — ха... Уха... Уха... Уха... — ха.

З асалавелымі вочымі і п'яным тварам Мікіта з трудом праціснуўся з крэзь хлопцаў, схапіў Ганну за руку і пацягнуў у сені: Хадзі, чаго дурэш тут!.. Ганна прытопывала нагамі, разблутаныя валасы спадалі на пачырванелы твар. Водгульлем праляцеў яе з задорам заліўны съмех і растаў у рогаце хлапцоў і дзяўчат.

\* \* \*

Доўга Зоська стаяла на парозе, прыхіліўшыся да дзьвярэй акружаная гоманам неразъбярыхі і не магла ачнунца.

— А, ты чаго стаішь, пойдзем скакаць, — хістаючыся абняў яе хлапец і пацягнуў ў хату.

— Адыдзі! ты-ж п'яны, я не скачу. — Абураная зручным штурхам адпіхнула Зоська хлапца.

Многа было перажыта і перадумана. Хмарныя думкі як выхор кружыліся, то разъляталіся і навакол было так пуста, цёмна, дымна, то ўзноў прыляталі цэлай гурбай, крычалі на вуха непанятныя слова, рагаталі, зьбіраліся вакол сэрца і абступіўши драпаючы

грызлі яго. Перад вочамі было цёмна. Не бачычы нікога і нічога, прастаяла Зоська так каля поўгадзіны і мусіць стаяла-б болей ў гэтым забыцьці, каб не разбудзіў яе Mixась. Пачуўшы нечую моцную руку на плячы, Зося ціха павярнулася...

— Ах, і ты тут,—здзіўлена адшатнулася яна.— Толькі гэтыя слова вырваліся з сэрца і нібы ім сорамна стала ў той-жа час патанулі ў дыме. Ахопляная абурэннем Зося не магла нічога болей сказаць і апусьціла ціха галаву. Зусім не чакала Зося такога спатканьня, і толькі цяпер, тут, спавітая туманом дыму, яна адчула ня то, як калісь. Сэрца білася бязупынна і ў гэтym яго стуканьні чуўся шэпт: і ў другога чалавека, чужога табе, таксама бьецца сэрца, стукае. Перад ёю стаяў мужны хлопец у сіней рубашцы, вышытай чырвонымі ружамі і усъмехаўся, як усъмехаецца часамі яго „КІМ“.

— Скажы, Mixась, многа вас тут,—скроль зубы працадзіла Зоська. Яна задыхалася, не магла выгаварыць адчотна слова. Ёй было прыемна гаварыць і слухаць яго, але моцнае хваляваньне сэрца не давала спакою. Баючыся каб Mixась не заўважыў гэтага, Зоська парашыла тримацца як можна спакайней. Думка, што ў гэтym брудзе ўвязыне і ён, калі ня выцягнуць цяпер, рабілі яе твар сумным, адчаго яна яшчэ выдавалася прыгожай.

— Да мы ўсе тут...—Mixась адыйшоў ад дзвіярэй к вушаку і накланіў галаву:—Што-ж рабіць. Мы, Зоська, ні ў чым не вінаваты... Думаў ня йці, але ногі самі панесці, бо разумнага нічога ня прыдумулі... Далёка ад гораду, кіраўніцтва амаль ні адкуль няма, вечная цяжкая праца, забыцца хочацца... Ну, і жывем толькі.. Неяк вінавата пазіраў ён на рукі і ня ведаў

куды іх дзець, відаць было, што ў яе прысутнасці яму тут ніякавата.

— Міхась, а калі я вазьмуся, ці выйдзе што. Ты, камсамолец, добра ведаеш сваіх таварышоў.— Яна хутка падняла галаву, пытальна глядзела ў бледны твар хлапца нібы ў першы раз спаткалася з ім.

— Дарагая, Зоська... няўжо, ты...—Ён скапіў яе за руку і крэпка съціснуў. Непта так даўно жаданае, чыстае, як крышталь, і так далёкае, у першы раз загаварыла ў сэрцы.

— Ах, што-ты Міхась, хіба можна так... — Зося вырвала руку і сорамна адступіла.

— Ну что-ж, Зоська, ўсё сорамна.. А хіба вось гэта, што я сюды прышоў, хіба гэта ня сорамна. І ўсё сорамна, і тое сорам, што так даўно ные сэрца ад журбы незнанай. Эх.

Глыбока ўздыхнуўшы Міхась адварнуўся ў хату. Што зараз было-ў яго сэрцы, Зося ня ведала і ніколі, мусіць, не даведаецца.

— Ну, добра, я пайду да хаты, а ты Міхась,— яна застанавілася, абвяла вачыма хату і нясьмела дадала:—ну, заўтра... ну калі небудзь-прыдзі...—перадыхнуўшы яна съмела загаварыла:

— У мене ўсё будзе гатова, толькі трэба з табой аблгаварыць з чаго пачаць. Яна палажыла руку на яго плячо і тое, што давіла да гэтуль, камяком вырвалася з грудзей. Зосю ахапіла нязвычайная радасць і ў гэтай радасці адчувалася нейкая вясёлая, шчаслівая, нязьведанае жыцьцё.

— Я прыду к табе... Толькі, калі гэта магчыма каб мне кожны вечар бываць, прыходзіць... — Міхась раптам съпініўся. Ён хацеў ўсё сказаць, але не важыўся, баяўся, што ўсе яго спробы дарэмны і лепей

## БАЗЫЛЕНКА

тушыць агонь маленькім, чым разъдзімаць яго ў полымя.  
Неяк ніякавата здавалася Міхасю паказваць сваю  
прыхільнасць да Зоські перад ёю. Хацеў і ня мог  
сказаць, што бліжэйшага чалавека апрача яе ў яго  
няма. Бо ўсё дарэмна, дарэмна. Гэтае слова—дарэмна—  
звінела ў вушшу як сывісток цягніка. Міхась ўпэўнен  
быў ў tym, што пачуцьце Зоські ня можа адгукнуцца  
на каханье рабочага чыгуначніка. Цяпер яму хаце-  
лася толькі бачыць яе мілы, добры твар, блакітныя  
пад чорнымі брывамі вочы, вузенькія чырвоныя губкі,  
слухаць звонкі съмех і разумную, талковую размову.  
З штучнай бадзёрасцю, матнушы сваімі кудрамі, ён  
прагаварыў:—так, Зося, пойдзем і распачнём працу  
супольна.—Міхась рвануў дзверы сяней. Цёплы стру-  
мень чыстага паветра моцна пацалаваў іх твары,  
гладзячы сваей шаўковаю лапкай іх галовы.—Вось  
дзе прывольле. Непрауда, Зося?!—І съветлая радасць  
пакрыла яго твар. На прыгожых шыракаватых губах,  
сярод цемнай смуглівасці паказаўся белы радок  
зубоў. Цемная нямая цішыня ўзяла ў абнім іх і закрыла  
імглістым вэлюмам. Абшары дыхалі цішынёй, толькі  
з маленькой хаткі даносіўся хворы рокат гармоніка  
і раставаў ў хвалях паўднёвага ветру.

Я. Щікавы.

# КАМСАМОЛКА ГАЛЯ.

Драматычны эцюд у чатырох ма-  
люнках з часоў бела-польскай акупа-  
цыі Беларусі на берагах рэчкі Бярозы  
у 1920 годзе.

## Малюнак першы.

Пан Палхоўскі.

Асобы: 1) Галя, 2) Зося, 3) Кунавіч, 4) яго жонка,  
5) Палхоўскі, 6) Лёнька, 7) Паўлік, 8—9) два  
жандары.

## ЗЪЯВА ПЕРШАЯ.

(Невялічкі пакой, абсталяваны па дастатку сярэдній рукі інтэлігента ў весьцы. Уваходзяць Галя з Зосій. У Галі скрученая посьцілка ў руках. Абедзьве вяселыя. Галя раскручвае посьцілку і дастае адтуль жмут газэт, проклямаций і маленьку запіску).

**Галя.** Эх як добра выкупаліся! Нідзе нікогда ні душы...

**Зосія.** Ніводнага паляка ня відаць. Але штоб мы рабілі, каб яны наскочылі?!

**Галя.** Сядзелі-б у рэчцы... (Съмлюцца). Сонейка так прыгравае ад лесу, на лузе краскі цвітуць, так прыгожа кругом. (Бярэ запіску). Ну, а што-ж Лёнька паведамляе? (Чытае). „Мілая Галя. Хацеў аддаць табе гэтыя паперы, але ўбачыўши, што вы купаецеся, разылічыў лепш вас ня трывожыць. Надалей ня раджу купацца, бо вартаўніка, як сягоныя, ня кожны раз будзеце мець, а мейсца не бяспечнае. Скора ўбачымся. Твой Лёнька“ — Злы, злы, нядобры!

**Зосія.** Быў там, бачыў нас і не адазваўся нават.

**Галя.** Ня верыць ён мне. Ты, кажа, паненка, інтэлігэнтка. Толькі дзейнасцю ты можаш даказаць сваю вернасць рэвалюцыі.

**Зосія.** Не, Галя. Лёнька надта цэніць тваю шчырасць да вёскі. Ён толькі ня выказвае табе гэтага.

**Галя.** Ну, і дакажу. Ен думае, што спужае. Я ўжо надумалася. Пайду туды к чырвоным і стану кам-самолкай. Дакажу гэтamu злому твайму Лёньцы, што я не паненка.

**Зосія.** Маладзец, Галя. Але Лёнька бястравшы.

**Галя.** А я гэта няпрыменна зраблю. А, калі Лёнька ня возьме, уцяку... Адна пайду... Бо жыць так далей ня можна. Хоць бы ня гэты Вацлаў!

**Зосья.** А ты не хвалюйся. Як убачыш Лёньку, так усё і раскажы. Ен цябе любіць і парадзіць, як зрабіць. (Устаўши). Дык я пайду дамоў, а то позна будзе. (Бярэ частку газэт і праклямаций).

**Галя.** Эх, Зоська! Ня ў любасьца тут справа! (Цалуюцца). Ну бывай здарова, кланяйся дзяўчатаам. (Празводзіць варнуўшыся, чытае зноў запіску). „Скора ўбачымся“. Значыць, ен прыдзе. Дзе-ж мы сустрэнемся. Ах, Леня, Леня! (Бярэ посьцілку). Трэба павесіць посьцілку, няхай сохне. (Пашла. Газэты засталіся на стале).

### ЗЬЯВА ДРУГАЯ.

(З бакавых дэзвярэй у скорым часе уваходзяць Кунавіч з жонкай. У руках у яго польская газета).

**Кунавіч.** Так. Я-ж і кажу: трэба усё ўстроіць цяпер. Палхойскі сягоныня прыдзе за адказам. Як раз вось і ў газэце пішуць. (Чытае). „Большэвіцы цофнэлісень до Леплю“. Гэта для нас вельмі добра: стане спакайней. (Убачыўты большавіцкую газэту). А гэта ж зноў большавіцкія лісткі! І адкуль яна іх бярэ! Трэба суняць гэту справу!

**Жонка.** Вядома дзе бярэ: Лёнька прыносіць! Але вот, скажы так прынясе, што ніразу ня ўбачыш—калі! Газэты прокламацыі розныя кожны дзень съвежыя зъяўляюцца.

**Кунавіч.** Я яго прагнаў, але трэба яшчэ Галі сказаць, што атрымоўваць большавіцкую літаратуру, жывучы ў нашых умовах, ня можна, хоць-бы і ад добрых сваіх знаёмых, а ня толькі ад такога пада-зронага чалавека, як Лёнька. (Бярэ газету). Што ж тут

бальшавікі лгуць. (Чытае). „Познанцы оттягивают свои передовые части на правый берег Березины“. Гм... а праўда. Апошнія дні пазнанцаў мала відаць... (Кідае газэту).

**Жонка.** Навогул газэты лгуць. Я думаю, што ў рэдакцыях—там гэтых зусім ня ведаюць, што тут творыцца.

**Кунавіч.** Вядома што так! У польскіх газэтах пішущы, што бальшавікі адступілі к Лепелю, а у бальшавіцкіх хваляцца, што палякі на правы бераг Бярозы адступаюць. Вось тут і разъбяры. Ax! І ўсё гэта на нашу галаву! Так усё перавярнулі гэтыя бязмозглыя бальшавікі, што і сам сабе ня верыш, ці жывеш, ці ўжо даўно памёр. Ды жывеш толькі так-па інэрцыі нейкай! Ну што гэта за жыцьцё?! Кожны дзень новая улада: немцы, бальшавікі, палякі, балахоўцы, зноў бальшавікі, зноў палякі... Кожны дзень страляніна. Толькі і чакай, што заб'юць, ці аграбяць. Дрэнна стала жыць: што тваё—не тваё, пэнсіі за службу пытацца няма ў каго. Той пустагалоў гэтак сама не зьяўляецца.

**Жонка.** Які пустагалоў?

**Кунавіч.** І ты яшчэ пытаеш: які пустагалоў?! А Павал! Я-ж знарок пераехаў з гораду сюды ў фальварак, у нейтральную зону, каб яму выгадней было ўцячы дамоў. Пісаў жа я яму ня раз і апісваў, як усё зрабіць. Палхоўскі ў большавікоў пісьмы на пошту здаваў. Я ведаю добра, што сынок іх атрымаў, а дамоў да гэтай пары не зьяўляецца. Можа ўжо сам камуністым стаў.

**Жонка.** Ня пускаюць яго. А можа далёка адсюль знаходзіцца і аб нас нічога ня ведае.

**Кунавіч.** Ня веру я ў гэта. Дабрахвотна службыць. Каб ня можна было уцячы, а то столькі ўцякло, а ён

усё служыць. Ён-жа ведае, што ў нас няма сродкаў да жыцьця, птг фальбарак Палхойскаму заложаны. Цяпер адно збавеньне: аддаць Галю за Палхойскага. Даўгоў ня трэба будзе плаціць. Маёntак Палхойскага хоць пашчыпаны, але багаты. А Палхойскі разумны чалавек: у Варшаву ўцёк, каб ня служыць у бальшавікоў. Усё роўна „саўдэпы“ скора разваляцца. Вот яшчэ раз, як патрэплюць іх харащэнка, дык усё і рассыплецца Ну дзе гэта зідана, каб рабочы і мужык дзяржавай правілі?!

**Жонка.** А я чула недаўна мужыкі між сабою гаварылі, што скора „таварышы“ прыдуць і палякоў у Варшаву прагоняць. Ім ўсё Лёнька расказвае.

**Кунавіч.** Лёньку ўжо шукаюць палякі. Скора яго адправяць пад Кракаў соль капаць за яго доўгі язык. Шкода, што я тады пасьпяшыў і выгнаў яго з нашага дома. Трэба было проста пазваць жандараў...

**Жонка.** Што ты, што ты! Няхай апроч нас! З Лёнькай і Галі дружыла, разам расьлі. А цяпер вось засмучаная ходзіць і не паняць чаго: мусіць ёй Вацлаў не падабаецца.

**Кунавіч.** Глупства! Прывыкне і палюбіць! Маладая яшчэ. Як вазьмуць шлюб, як рукой смутак зьніме! (Глядзіць у вакно). Вось лёгак на паміне. Сам Вацлаў ідзе.

**Жонка.** Пайду-ж я Галю паклічу. Яна мусіць у садзе. (Вышла).

### ЗЬЯВА ТРЭЦЯЯ.

(Уважаюць Палхойскі).

**Палхойскі.** Дзень добры, пане Кунавіч.

**Кунавіч.** А. Дзень добры, дзень добры, пане Палхойскі.

## КАМСАМОЛКА ГАЛЯ

**Вацлаў.** Пшывітаньне панскому дому, як панське здроўе, панны Гэлі, вшысткіх.

**Кунавіч.** А дзякую, вельмі дзякую вам—здаровы. Проша садзіцца.

**Вацлаў.** Бардзо пшыемно. (Садзіцца, закурваюць). Дзенькуе. Я вем жэ пана хвалюе война, але могон пана запэвніць жэ в прэнткім часе фронт од нас пшэсунесень за Днепр.

**Кунавіч.** Ці-ж праўда?! Дай, божа, чым скарэй! Надаела вельмі кожны дзень трывожыца.

**Вацлаў.** Так, так. Панство офіцэрое мувён жэ прэнтко до Москвы. Я тэррас од Крэвскіх. У ніх вшыстке тэ хамы зъбераёсень юж уцекаць. Мувён жэ Троцкі забіў Леніна, забрал мільярды злота і ўцек.

**Кунавіч.** І не баіцёся вы бываць там у іх. (Закрывае польскай газэтай большавіцкую літаратуру).

**Вацлаў.** О, я храбры шляхціц! Я бывам там сэкрэтне, нікт о tym не ве. (Устаўши). А гдзе-ж то панна Гэля? Як найпрэндзэй хцял бымсень доведзець на конто нашэго вэселя. Не могон не далей чэкаць. (Уваходзяць Галі з маткаю). Алеж і не мам рацыі для чэго. (Убачыўты ўвайшоўших). А... Дзень добры. (Цалуе руку матцы і кажа да Галі) як пшыемно відзець панну, як зожу, як сылічны квят... (Падае руку, але Галі хавае сваю руку за сыпіну).

**Галі.** Ня люблю, як людзі крыўляюцца. Вы, пане Палхойскі, добра ведаецце нашу родную мову, а гаворыце на якомсьці жаргоне.

**Вацлаў.** Так. Але-ж я не любен хамув большэвікув і іх ензык, панна Гэля.

**Галі.** Мяне завуць Галі, а не Гэля. Ці ня думaeце вы, што каб угадзіць вам, усе пачнуць гаворыць толькі па польску?

**Вацлаў.** Польскі ензык, як і французкі, ест ензык учцівых людзі. Я юж одвыклэм од хлопскаго хамства.

**Галія.** Значыцца, па вашаму, наша родная мова— мова хамаў?

**Кунавіч.** Але-ж якая ты Галія. Пан Вацлаў зварочваецца да цябе вельмі вежліва, як варшавянк, далікатна.

**Галія.** Я, тата, варшаўскага звароту ня чула і не бяруся разважаць, як яно далікатна.

**Жонка.** Галія, гэта ня вежліва так адказваць госьцю. Усё ўпоперак, усё не па твоему.

**Кунавіч.** Вы-ж тут гуляйце, а я выйду ў сад, каб часам хто ў яблыкі ня ўлез. (Выходзіць і забірае бальшавіцкія газеты).

**Вацлаў.** (Сеўшы проці Галі). Панна Гэля. Паньне юж вядомо, жэ в прэнткім часе панно стане жонко шляхціца велькай Польскі-Палхойскаго. Я мысьле собе жэ то панна жартуе, хонц ведзець моя церплівосьць...

**Жонка.** Ах, я ж і забылася: трэба пайсьці на кухню паглядзець, што там робіцца. (Вышла).

**Вацлаў.** Я вем жэ панна Гэля тэ-ж ма сэрца і ўме кохаць... (Хоча абняць).

**Галія.** (Адводзіць яго руку і адварачваецца). Маё каханье не для вас, пане Палхойскі. Дарэмна, вы без мае згоды, хочаца лічыць сябе маім суджаным. Я ніколі ня буду вашай жонкай.

**Вацлаў.** (Устаўшы). Як то... я не разумем, цо панна муві. Пшэце-ж я естэм шляхціц і рэнка панны за- слугуе. Родзіцэ панны юж далі слово згоды. Я нігды не мысьлял собе жэбысь панна зэ мно так мувіла.

**Галія** (загідай). Я вас ненавіджу, бо вы польскі шпіён.

**Вацлаў.** Ты значыся веш... Ну, цо-ж... Але я ест лепшы за хлопа-большэвіка, в ктурэго панна закохала...

## КАМСАМОЛКА ГАЛЯ

(Гадышоўшы блізка да яе). Нех Гэлю патшы на мне... (Хоча яе абняць). Я ўмем...

**Галя.** (Усхваціўшыся адпіхае яго ад сябе). Прэч ад мяне, шпег! Я яшчэ не прадавалася за панскі гонар! (У вакно з саду ускаквае Лёняка. Ён у вясковай адзежы, у ботах. Стаяць ціханька).

**Вацлаў.** То так! Ты бэндзеш моя, пшэклента большэвічка! (Хапае яе за рукі і хоча паваліць на канапу. Галя вырывае рукі і дае ему апляву. Палхousкі ад нечаканасці адскаквае ў бок і, ўбачыўшы Завулашнага, ня ведае што рабіць).

### ЗЬЯВА ЧАЦЬВЁРТАЯ.

**Лёня.** Ці-ж ужо роля шпіёна пану надаела і пан зрабіўся насільнікам... (Выхватвае рэволъвар). Вон адсюль, негадзяй, а то я цябе...

**Вацлаў** (бегаючы). А, большэвікі-комуністы. Я в дэфензыву. (Дастае рэволъвар). У мне тэж ест рэволъвар... (Лёня выбівае ў яго з рукі ляворвар, хапае яго за каўнер і выкідае задзвіверы).

**Вацлаў.** (За дзвіярымі). Я яшчэ тобе дам бізунов на стайні, почтар.

**Лёня** (Варочаецца). Ну, добры дзень, Галечка. (Абнімае і целуе яе).

**Галя.** Ах, Лёня, Лёня! (Садзіцца).

**Лёня.** Перапужаў цябе гэты шляхечы вырадак.

**Галя.** Не. Я не перапужалася. Ведаеш, Лёня, я пайду з табою туды, к чырвоным.

**Лёня.** Супокойся, Галя! Ён больш не пасьмее кідацца к табе. Эх, хацелася мне яго забіць. Але сягоньня ня можна тут шуму подымаць.

**Галя.** Я-б яго забіла ўперад, чым ен дакрануўся да мяне... Але ў які шчасльівы момант ты зъявіўся! Як гэта вышла? Ты усюды усе бачыш.

**Лёня.** (Стаяць абняўшыся). Ты, Галя, вельмі не асьцярожна. Кругом дозорцы палякоў, а яны купаюцца сабе, як на курорце...

## Я. ЦІКАВЫ

**Галя.** А хто нам мог што зрабіць?

**Лёня.** А што хацеў зрабіць Палхойскі?

**Галя.** Ах, Лёня. Я ўжо канчаткова вырашыла, што пайду з табою к чырвоным. Я хочу служыць тым ідзялам, якім служыш і ты...

**Лёня.** Не, Галя. Пакуль што гэта мы адложым. Я прышоў сказаць табе, што заўтра пачнецца наша наступленне. Разведка ужо тут. Сёння ноччу з хлопцамі буду выкурваць паноў з маёнтку пана Палхойскага. Заўтра ў вас будуць перадавыя часці. Значыць ты будзеш з намі, а там праца знайдзецца, абы ты хацела.

**Галя.** Верь, мілы... Але-ж табе трэба, чым скарэй скавацца. Вацлаў гразіў жандарамі. Ён скора можа прыйці...

**Лёня.** Нічога, ня бойся. Сёння яны не пасъплюць з табою нічога зрабіць, а ноччу мы іх папросім за Бярозу. Ну, то да скорай сустрэчы. (Абнімае яе, моцна цалуе). Ня бойся. (Выскаквае ў вакно).

**Галя** (адна). Што-ж мне рабіць? Вось дык пала-  
жэньне: у апавяданьнях ніколі так ня чытала. (Убачыўши на падлозе ляворвар, што кінуў Вацлаў). Ага! Гэта штучка і мне спанадабіцца. (Бярэ і хавае у плаціце). Так... (Задумалася). Ідуць... Ну, Галя, паглядзім, як ты будзеш трymаць экзамен перад панскімі жандарамі...

### ЗЬЯВА ПЯТАЯ.

(Уваходзяць: Кунавіч, жонка, Вацлаў).

**Кунавіч.** Дзе-ж ён?! Дзе Лёнька?!

**Галя.** (Убок). А... Гэта-ж не жандары...

**Жонка.** Гэта няма ведама што... Галя, чаго йзноў зъявіўся ў нас гэты разбойнік?

**Галя.** Які разбойнік? У чым справа?

## КАМСАМОЛКА ГАЛЯ

**Кунавіч.** Дзе Лёнька?! Ён схаваўся. Ён крымінальнік і я не хачу быць адпаведным перад Урадам. Ты ведаеш, дзе ён?

**Галя.** (Зьдзіўлена). Аб кім ідзе пытаньне і што ўсё гэта значыць?!

**Вацлаў.** В покуй влецел Заўлочны, тэн почтар, з рэвольвэрам і хцял мне забіць. У мне тэж рэвольвар, але-ж варшавске дэлікацтво не позволяло мне ужыць его в ватым дому, хоць і пшэцівку комуністы... і я в дэфензыву з жандарамі...

Ра- | **Кунавіч.** Я выгнаў яго... Я не вінават...

зам: | **Жонка.** Божа мой, чым жа мы вінаваты!..

**Галя.** Пан Палхойскі відаць хворы. У яго галюцинацыі і нейкае варыяцтва. Відаць яму не спадабалася, што за яго варшаўскія далікацтва, я яму дала аплявуху.

Ра- | **Кунавіч.** Дык гэта так, пане Палхойскі!

зам: | Дык вось вы які. Вы усе гэта знарок.

**Вацлаў.** Я ідэн. Вы бэндзеце паментаць Палховскага, Ображоны гонар шляхецтва потрэбую рэваншу. А ты, кламліва дзевчына, ешчэ на колінах бэндзеш просіць жэбысь я зробіл для цебе шчэнсьце і взёл в свое покоювкі, але юж за пуздна.. Тэрас я бэндо размавяйсь з вамі по інэмум: я зруйнуе пшэкленто гняздо комуністов...

(Выбегае, ухапіўшы капялюш).

**Кунавіч.** Нічога не разумею. Чорт ведае, што такое. Палхойскі, ляворвар, Завулашны, Галя, аплявуха... Што тут у вас вышла? Што ты яму зрабіла?

**Галя.** А я ня ведаю, што ен хацеу мне рабіць. Накінуўся на мяне, ламаў мне рукі. Я ему дала ўморду.

**Жонка.** „У морду“. Найдзе-ж гэтакі выраз. Паненка! Стыдалася-б... „У морду“...

**Галя.** Ну, а як жа прыкажаце называць твар гэлага вар'ята?! Ну, рыла...

**Кунавіч.** Бачу, што ты зъмянілася дзякуючы Лёньцы. Але дзівіць мяне, як гэта ні Павал, ні ты не разумееце, што Завулашныя хочуць грабіць чужое, а вы? Чым інтэрэсам вы служыце?

**Галя.** Гэта вы, тата, ня хочаце паняць, што жыцьцё пасоўваеца ўперад, што яго нельга застанавіць, вярнуць назад.

### ЗЬЯВА ШОСТАЯ.

(Уваходзіць Павал у форме камандзіра батальену Чырвонай армы. Усе кідаюцца к яму і вітаюцца).

**Матка.** Паўлічак, мілы! (Абнімае і цалуе яго).

**Кунавіч.** Такі прышоў? (Цалуюцца).

**Галя.** Як добра, Паўлік, што ты з намі. (Моцна абнімае і цалуе яго).

**Паўлік.** Ага, прышоў. Але-ж утаміўся чорт ведае як. Усё па балоце, па лесе... Кругом палякі.

**Кунавіч.** Ну, сядай. А выгляд у цябе бравы, хоць і змучаны, відаць, ты здорава... Я ўжо думаў, што ты адрокся і бацькі, і мацеры... (Маці і Галя пачынаюць прыносіць закускі на стол). Надзею страціў, што ты вернешся.

**Паўлік.** А як жа я мог прыці к вам, калі тут былі палякі? Я вот не разумею, тата, навошта вы кінулі горад і выехалі сюды? (Увесі час зорка аглядаеца і слухае).

**Кунавіч.** На вошта выехаў. А што-ж чакаць, каб у Саўдэпіі забілі ці аграбілі. Ды куды-ж бы і ты уцёк, к каму. У горадзе не схаваешся, а тут вось, як прышоў, то й будзеш жыць спакойна...

**Паўлік.** (Праз сябе). Я памыліуся, у іх усё па старыму.

**Кунавіч.** Ну, рассказывай, як уцёк, дзе быў, з кім ваяваў.

**Маці.** (Маці і Галі сядзяцца за стол). Што ты прыстаў к яму з рассказамі. Няхай вось трохі пожывіцца, аддыхне з дарогі.

**Кунавіч.** Праўда, праўда. Ну, то будзем падкрасляцца. (Дастае бутэльку польскай водкі).

**Паўлік.** (Есьць). Э, такіх штук у нас не разашаецца.

**Кунавіч.** Пустое. У нас можна. Вып'ем. Я так рады, што ты ўсё-ж такі уцёк ад большавікоў. (Налівае усім). Вып'ем.

**Паўлік.** Не тата, я піць ня буду. Вось чаю, гэта іншая рэч. (Галі падае чай).

**Маці.** Паўлічак, а ты выпі чараку, апэтыт лепшы да яды будзе.

**Паўлік.** (Адстаўляе чарку. Усе выпіваюць). Не, мама. Жыць-цё есьць барацьба са злым ва ўсіх відах. Усяму злому ў жыцьці працоўнага народу, мы аб'явілі вайну. Мы новая людзі і па новаму адклікаемся на жыцьцё. Калі кончым барацьбу на франтох—возьмемся за цемнату людзкую, зяленага зъмея—выпіўку...

**Кунавіч.** Ха, ха, ха. Але брат, ты проці выпіўкі гаворыш лепш, як наш бацюшка на пропаведзі. Адным словам, так бальшавіка разыграў, што ў сур'ёз можна цябе прыняць за камуністага. Толькі бачыце ўсё гэта зразумела, бо-ж на ём уся амуніцыя бальшавіцкая. Трэба даць яму пераадзецца, то ен і гаварыць іначай пачне. Ха, ха, ха. (Усе съмяюцца). Можа аружжа прынес.

**Паўлік.** На вайне, ваенныя людзі без аружжа ня ходзяць.

**Кунавіч.** Маладзец, хвалю. Толькі цяпер ужо ты не вайсковы і аружжа павінен здаць жандарам.

**Паўлік.** Ты, тата памыліўся. Я ня ўцек ад чырвоных, а прышоў у разведку са сваім батальёнам і забег праведаць вас.

**Кунавіч.** Дык ты не дадому? Значыцца ты камуністы?!

**Паўліч.** Ты, тата, выгаварываеш гэта слова са страхам, а я з вялікай павагай. Я камуністы. Але-ж ты зразумей: я твой сын, твой выхаванец-камуністы. Значыцца выходзіць, что камуністыя не людаеды, не зьвяр'ё.

**Маці.** Паўлічак, ты дзеля мяне... Могуць бачыш жандары прыйці... Ты пераапраніся і аддай аружжа. Мы ўсё схаваем.

**Паўлік.** Не. Я не пераадзенуся і аружжа нікаму не аддам. Калі жандары застануць мяне тут, то...

**Кунавіч.** Гэтага ня будзе. Я ў іх лойяльны грамадзянін і яны цябе не зачэпяць.

**Маці.** Яны ўсе такія далікатныя: заўсёды у мяне руку целуюць.

**Паўлік.** О, съятая прастата. Эх, мама, нічога вы не разумееце ў рэволюцыйнай барацьбе.

**Галія.** Ты Паўлік, настаяшчы рэвалюцыянэр.

### ЗЬЯВА СЁМАЯ.

(Уваходзіць два жандары, ззаду Палхоўскі. Паўлік засоўвае руку ў кішэню).

**Маці** }  
**Галія** } Ах.

**Жандар.** Тутай естэсь большавік комуністы Леон Завлочны. (Убачыўши Паўліка к Вацлаву). То тэн?

**Вацлаў.** Не. То якісь другі.

## КАМСАМОЛКА ГАЛЯ

**Кунавіч.** Гэта мой сын, Павал, уцёк ад чырвоных.  
Паўлік аддай што ў цябе там есьць—якое аружжа.

**І жандар.** Нех пан одда зброя, а то мы мусімы  
бэндзем зробіць у панства обыск.

**Кунавіч.** Навошто той вобыск. Завулашнага ў нас  
няма. Проша садзіцца.

**Паўлік.** Вы польскія жандары, але вы і сыны  
працоўнага люду. Пойдзем са мною. Мы ўсе браты...

**Вацлаў.** Слышице панове. То вшысцы комунісці.

**Кунавіч.** Будзе дурачыцца, Паўлік. Аддавай аружжа.

**І жандар.** Рэнцэ до гуры. Вшысцы заарэштованы.  
(Вымае рэволъвэр).

**Паўлік.** Пракляцьце. (У той-жа момант страліе. У гэты самы  
момант страліе Галія. Абудва жандары падаюць забітymі. Вацлаў уцякае,  
за ім выбягае Паўлік. У момант выстралау маці падае ў забыцьце. Галія  
ратуе яе, падае ваду і інш.).

**Кунавіч.** (Калі Паўлік вярнуўся). Няшчасціце прывяло ця-  
бе сюды. Што ты нарабіў.

**Павал.** (Глядзіць у вакно. Чуваць праходзяць солдаты). Так,  
ім і трэба сабакам. Нічога тата, не хвалюйся дарэмна.  
Шкода, што трэці ўцёк. Ну, а мне пара. Гэтую падлу  
вон выкіньце. Больш к вам палякі ня прыдуць. Чуец?

Гэта ідзе мой батальён. (Пашоў).

З а с л о н а.

## Малюнак другі.

### За „оічызна“.

Асобы: 1) Марыля, 2) Параска, 3) Арына, 4) Зося  
5) Сэржант, 6) Солтыс, 7) Плютановы, 8) Ва-  
цэк, 9) Стасек, 10) Лёнька.

Статысты дзяўчата	3—4	чал.
"    легіоны	3	"
"    хлопцы	4	"
Музыкант	1	"

(Вясковая звычайная хата з трьма вокнамі ўся поўна дзяўчат. Заходзіць сонца. Яны сядзяць, стаяць і бегаюць хаваючыся у самых разнавобразных позах. Частка дзяўчат съпявае песьню „Зялёны дубочак“. Сымех, піск, бегатня. Адна дзяўчына з завязанымі вочымі ловіць натыкаючыся на табурэткі. Пасьля адкрыцця заслоны ў скорасці съпей і гульня ў жмуркі заціхаюць. Усе неяк, як бы задумывающа).

## ЗЬЯВА ПЕРШАЯ.

**Марыля.** Ну што-ж вы, дзяўчаткі, засумавалі. Не гаруйце. Перажылі немцаў, перажывём і палякоў. Съпявайма.

**Параска.** Калі-ж на сэры, Марылька, моташна і веселасьць у голаў ня ідзе. Гэтая панскія прыхвасьні куды ні пакажыся прыстаюць, як кароста, проста хоць у съвет бяжы.

**Марыля.** Кіньце, дзяўчаткі, вашу нуду, скора іначай будзе. Чула я, што чырвоныя зьбіраюцца наступаць, хлопцы паварочаюцца. То-то радасьці будзе.

**Дзяўчата.** Э, маніш няпраўда. Ніколі гэтага ня будзе. Мусіць не дачакацца нам. Пагінуць у балоце.

**Арына.** Вось сягоныя дзянёк прыгожы. Там на поплаве пагуляць бы ў „гары, гары ясна“. Пабегаць цёплай ночкай па расіцы. Пажартаваць, жыцьцём падавацца.

**Марыля.** Ды пад месячык з Юркай на прысьбе пасядзець, аб шчасьці пагутарыць. Як дзетачак гадаваць будзем...

**Усе.** Ха, ха, ха.

**Параска.** Ну якую зас্পяляем.

**Дзяўчата.** „Зязюленьку“, „Штой за месяц“, „Чарнаморац“.

**Марыля.** Давайце „Зязюленьку“. (Пачынае пець, усе памагаюць. Пры словах «Я молада ўсю начаньку ня спала» — Параска плача).

**Арына.** Чаго ты, Парася. Не плач. Думаеш Алесь ня верняцца. Верняцца. Сэрца мае чуе, што нават скора пабачымся — і Алесь і Юрка мо'сеньня прыдуць.

**Параска.** Э, глупства ты гаворыш. Пакуль паны тут, яны усёроўна не застануцца у вёсцы.

(Пры словах «Міленькага з дарожанкі чакала» — Марыля глядзіць у вакно).

**Марыля.** Дзяўчаткі, нехта йдзе...

(Усе кідаюцца к вакну, валяюць вуслон і падымаюць піск).

### ЗЬЯВА ДРУГАЯ.

(Уваходзіць Зося. Пачынае цымнечь).

**Зося.** Добры вечар дзяўчаткі.

**Дзяўчаты.** Добры вечар, добры вечар. Як мается. Дзе ты была цэлы дзень.

**Зося.** Хадзіла к Галі. Купаліся разам. Эх, як добра там, хораша. Вось атрымала літаратуру. (Раздае газэты і проклямациі). Назад ідучы, Лёньку бачыла. Слухайце, дзяўчаткі. Вялікія новіны. Паўлік з сваім батальёнам наступае сеньня да ракі. Ноччу Лёнька з хлопцамі пастарунак забіраць будзе. Будзе бой. Ня бойцеся. (Дзяўчаты пачынаюць ойкаць). Мо, будуць раненыя, дык трэба будзе дапамагчы. Толькі не палохайцесь.

**Дзяўчаты.** Ай, ой, ну, праўда і г. д.

**Марыля.** Слухайце. (Чытае газэты). „В деревнях женщины и в особенности девушки учатся грамоте, создают кружки, ставят спектакли, помогают красноармейцам, организуют ячейки Комсомола“. Эх каб гэта, здаецца, у нас спектакль поставіць, ды хор, аркестр музыкі..,

**Зося.** Але-ж якія вы, дзяўчаткі, неймаверныя. Каб толькі сеньня удалось. — Будзе й спектакль і хор, хто-ж нам тады забароніць.

**Арына.** Ну і патанцуем. Аркестр граць будзе, вось весела.

**Марыля.** Каму што, а лісіца гусіныя лапкі съніць.

**Параска.** Дзяўчаткі пасьпяваю ціханька, не разыходзьцеся сёньня. Пабудзем усе разам, а то мне адной боязна. Тату-ж у абоз пагналі. Няма ведама калі вернеца.

**Дзяўчата.** Добра, добра. Праўда, вядома разам.  
(Спъяваюць «Штой за месяц». Пры славах «Прыду ў госьці да цябе»—  
чуваюць нейкі шум, гоман).

**Зося.** (Гледзячы ў вакно). Хавайце паперы, нехта йдзе.  
(Дзяўчата хаваюць газэты і проклямациі хто куды: за пазуху, за абрэзы,  
пад печ і г. д.).

### ЗЬЯВА ТРЭЦЯЯ.

(Уваходзіць натаўп п'яных легіенэраў).

**Сэржант.** Цо-ж ты, стары пес, кламеш мне. То-ж тутай дзевчэнта. Я зараз як дам тебе батога, то бэндзеш другі раз вымысьляць мне. (Намерваецца біць яго).

**Солтыс.** Дык жа паночку я ня ведаю, дзе яны. Што-ж я вінаваты.

**Арына.** Што гэта, дзядзька, нарабіў! На што прывеў іх сюды. (Легіянэры ставяць свае карабіны каля качарэжніку і ідуць да дзяўчат, пачынаюць абдымаць іх, тыя вырываюцца і пішчаць).

**Сэржант.** Го, яке пенкнэ большэвічкі!

**Плютановы.** (Да солтыса). Ну ідзь, стары д'ябэл, чаго тутай стойш. Долож пану Полховскему жэ мы тутай зналязьлі дзевчэнта і чэкамы его з панэм Поручніком.

**Солтыс.** Дык я й пайду. Бывайце, дзяўчаткі, здаровы і шчасльвы. Ня пужайцесь. (Пашоў).

**Плютановы.** Ну цо-ж. Кто ест господыня. Враз жэбысь законска і яенчніца былі на столе. (Дастае бутальку, другія легіённыя гэтак сама, і стаўляюць на стол).

**Сэржант.** Так. Добжэ. Вацэк!

**Вацэк.** Слухам, пане Сэржанце.

**Сэржант.** Я хон танцоваць, а для тэго мусіш заўлаць музыканта. А ты, Стасек, бэндзеш на подвужу

на варце. Нікого тутай не впускаць і не выпускаць дзевчэнт. Мы цень пшэнтко зъменімы. Ну, враз до справы!

**Вацэк і Стасек.** Слухамы, пане сэржанце!

(Забраўшы карабіны вышлі).

**Плютановы.** Ну кто-ж господыня. Гдзе ў вас шклянкі.

**Параска.** Я гаспадыня. Нямя ў нас шклянак.

**Сэржант.** А, то-так. Добжэ. Мы з тобон шуйдземы шукаць начынъне і едзэнъне. (Хватае Параску і валачэ ў сенцы).

**Зося.** Э, кіньце, паночку, ці-ж вам прыстала займацца бабскімі справамі. Зараз усё прынясём. (Да Параскі). Хіба ты байшся пана (ціха) дурань. Скарэй нясі ўсё. Яны ўсе п'яныя, лыка ня вяжуць. Затрымаем пакуль хлопцы ня прыдуць.—Йдзі.

(Параска і яшчэ адна дзяўчына выходзяць і ў скрым часе прыносяць пачосткі. Зося нешта шэпча дзяўчатам, тыя адказваюць „добра, добра”.

Палякі садзяцца за стол).

**Плютановы.** Цо там за змовы. Съпевайце.

**Марыля.** Ды нічога, паночку. Дзяўчаты паноў баяцца, а мы кажэм, каб яны вас не палохаліся.

**Сэржант.** (Хапае яе, садзіць з сабою). Бардзо розумне мысліш. Ну, уцалуй мне. Я позваліям.

**Параска.** Э, куды нам мужыкам з панамі цала-вацца.

**Сэржант.** То-ты нехцэш. Ідзь до д'ябла. (Штурхае яе ад сябе).

**Параска.** (Выцірае сълёзы). Каб цябе пярун забіў.

**Зося.** (Да сэржанта). Паночку, давайце лепей гарэлкі вып'ем.

**Плютановы.** О, то праўда. Выпіем. За ойчызна, за вяру.

## КАМСАМОЛКА ГАЛЯ

**Сэржант.** За арміен польска.

**Легіёны.** Нех жые. (П'юць).

**Плютановы.** А для чэго тэ большавічкі не піён.  
Выпіць вшыстке.

**Зося.** Мы, паночку, вып'ем разам з вами. Няхай  
паны зноў наліваюць сабе. А цяпер зас্পяваляем.  
(П'юць «У бары-бары». Дзяўчаты падносяць налітую шклянкі легіёнам  
і съпяваючы застаўляюць іх вышіць, а самі няпрыкметна выпіваюць сваю  
гарэлку пад стол).

**Сэржант.** А то якась песня жаласьліва. Вэсэльша  
зас্পеваець! (Уваходзіць Вацек і вядзе хлопца з гармонікам).

**Сэржант.** О, то музыкант! Грай краковяк (да Зосі)  
Тэраз мы пуйдзем танчыць. (Пачынае вырабляць па).

**Зося.** Ой, паночку я-ж ня ўмею такога далікат-  
нага танцу.

**Сэржант.** Нехцэ-ж, холера! (Хапае яе за спадніцу. Яна  
крычыць).

**Плютановы.** Пане сэржанце, зачэкайце. Пузньей,  
а тэраз станцуем полькэн, (да хлопца) грай полькэн.  
(Хлопец грае. Вацек выпівае з другім лёгіёнамі. П'яныя легіёны съпя-  
ваюць «Вруць Ясенька, вруць.. Другія легіёны бяруцца ў пары і тан-  
цуюць. Дзяўчаты пяюць пад польку песню «Пісар гусі ганяе» Уваход-  
зіць Стасек, ставіць карабін і пачынае піць, лаючыся).

**Стасек.** О, то холеры. Вшыстко выпілі. Ніц не  
позостало. Ідзьце кто вартоваець.

**Плютановы.** А кого там вартоваець? Дзевчэнта не  
уцекаён? (Да Марылі). То твоя гожалка позостала? (Дае  
ей шклянку гарэлкі).

**Марыля.** Паночку гэта не мая (ставіць на стол).

**Плютановы.** А то-ты одэ мне не хцэш піць. (Хапае  
шклянку і выпівае гарэлку Марылі за каўнер. Стайць гоман, шум, піск.  
Дзяўчаты абкружылі танцуючых легіёнэраў і паціханьку выносяць усе  
карабіны ў сенцы. Легіёны нічога не зауважаюць. На дварэ раздаецца  
стрэл. Легіёны усхватваюцца і бягуць хватаць карабіны).

**Сэржант.** До зброі! (Убачыўшы, што няма карабінаў кідаецца з лівар'вэрам на Зосю. Параска б'е яго па руцэ і ён страляе ў паветра. У гэтых момант раздаюцца стрэлы. Сэржант і Плютановы валяцца забітымі. Легёны падымають руکі ў гару. Вацэк лезе пад печ, а Стасек пад стол і адтуль Вацэк махае газэтай, а Стасек хустачкай. У хату ўбягаюць хлопцы з Лёнькай на чале. Дзяўчата кідаюцца з крыкам: „Алесь, Пятрусь, Юрка і г. д.“ абнімаюць і цалуюць іх. Хлопцы акружаютъ палякоў нагатове з вінтоўкамі).

**Лёнька.** Вылазьце, панове, будзе вам камэдью ламаць! (Штурхает прыкладам пад столом Стасека. Стасек і Вацэк па маленьку вылазяюць з пад стала і з пад печы. Хлопцы і дзяўчата рагочуць).

### З а с л о н а .

## Малюнак трэці.

„Даёшь Варшаву!“

Асобы: 1) Галя, 2) Лёня, 3) Ваенком, 4) Камполк  
5) Ад'ютант, 6—7) Тэлефоністы, 8) Палхой-  
скі, 9—10) Чырвонаармейцы.

## ЗЪЯВА ПЕРШАЯ.

(Дэкорацыя 1-га малюнку. Лёня з Галій ходзяць пад руку па хаце).

**Лёня.** Ну, а як мама і тата.

**Галія.** Мама паправілася, а ў таты нэрвовасць. Яны ў горадзе.

**Лёня.** Тваім бацьком трудна памірыцца з камунізмам дачкі і сына. Яны лепей былі-б згодны прыстроіць твае шчасцце у панскім маентку, чым з Лёнькай. Аб нашых адносінах, я думаю, яны ведаюць.

**Галія.** Так. Яны цяпер аб усім знаюць, але маўчаць. (Памаўчаўшы. Раптам застанавілася). Ну што-ж, Лёня, ты здаволен, што я ня вышла за Палхойскага.

**Лёня.** Я не дапускаў аб гэтым і думкі. І калі-бы ты была не мая, то ў кожным разе і не Палхойскага. Ціж магла-б ты жыць з гэтым дэгенератам.

**Галія.** Рэйнуеш.

**Лёня.** Ні сколькі. Палхойскага я магу толькі не-навідзець.

**Галія.** А калі-б вышла.

**Лёня.** Не здрадзіўшы ідэі камунізму ты не магла-б з ім жыць. Твой выход замуж за клясавага ворага пролетарыяту тлумачыўся-б толькі імкненнем к ба-гаццю і абазначаў бы поўную дэморалізацыю твайго паняцця аб чэсьці. Гэта-б даказала, што ты не спасобна быць рэволюцыйным барацьбітом і, што ты не рэволюцыянэрка, а мяшчанка.

**Галія.** Ух, як ты многа нагаварыў! Магу цябе павіншаваць, ты добра раззвіўся за гэты час. Раней ты фармуляваў бы гэта прасьцей і не так гладка.

**Лёня.** А гэта праўда. За гэту зіму я многа чытаў і працаў над сабою у чырвонаармейскім клюбе, але яшчэ многа трэба мне вучыцца, каб быць культурным камсамольцам. Толькі аб гэтым посьле. Зося ужо арганізавала камсамольскую ячэйку ў вёсцы. Усе дзяўчатасты сталі камсамолкамі. Цябе залічылі першай

**Галя.** Дзякую. Я хачу і змагу быць рэволюцыянэрам. Я буду працаўца разам з табой. Маё жыцьцё для ідэі комунізму. К каму зъяўрнуцца, каб стаць на працу зараз-жа?

**Лёня.** Сягоныя пачнецца пераправа за Бярозу. Вядома, будзе многа войска, будзе бой. Сабярыся, як сълед, а я разузнаю куды табе зъяўрнуцца. Ну, а цяпер мне пара йці ў сваю каманду, бо могуць быць прыказы. (Абнімае і целуе яе). Будзь здарова, мая дарагая падруга. (Вышоў).

**Галя.** Як усё здарылася. Чырвонныя тут, Лёня, я і Паўлік увесь час разам. Нават тата з мамою ужо ня тыя. Вядома, што ім не зразумець савецкай улады. Вясковыя казалі, што Вацлаў з ляворварам усе кругом фальбарку ходзіць. Шпіёніць... А можа з помсты Лёньку хоча забіць. Не папярэдзіла я яго... Шкода. Трэба пабегчы ды сказаць яму, яшчэ даганю. (Бяжыць к дзяўчарам).

### ЗЬЯВА ДРУГАЯ.

(На парозе сустракаецца з ваенкомам).

**Ваенком.** Добры дзень. Скажэце, будзьце ласкавы, у вас тут можна разъясціцца.

**Галя.** Можна, зрабеце ласку. Усе пакоі свабодны.

**Ваенком.** Трэба толькі вынесці лішнія рэчы адсюль. Зараз мы распакуем свае.

**Галя.** А ціж што мяшае.

## Я. ЦІКАВЫ

**Ваенком.** Не. Але для нас вельмі шыкарнае абсталяванье.

**Галя.** Ну што тут ёсьць шыкарнае. Калі ласка, разъмяшчайцеся.

**Ваенком.** (Ідзе к дэзвярам і крычыць). Таварышы, заходзьце сюды!

(Уваходзяць камполк, ад'ютант. Здароўкаюцца, прылажыўшы руку к казырку, закурываюць За імі ўносяць скрынкі з паперамі і картамі, цягнуць тэлефон і інші. Карты раскладаюць па сталох. Галя прыбірае лішнія рэчы і выносіць у суседні пакой. Ваенком, камполк і ад'ютант разглядаюць карты, нешта запісываюць у сваіх блакнотах, перагаварываюцца між сабою Чуваць за сцэнай топат ног, салдацкія песьні).

**Камполк.** (Да Галі). Вы ўвесь час тут жывеце.

**Галя.** Але спачатку вашага адходу знаходжуся ў нейтральнай зоне.

**Ад'ютант.** Адна.

**Галя.** Не, з бацькамі. Цяпер яны ў горадзе.

**Тэлефоністы.** Таварыш камандзір, вас к тэлефону.

**Камполк.** (У тэлефона) каманда разведчыкаў. Ага, добра. У тэлефона Завулашны? Так, так. Зараз-жа напраўце вашу каманду правей фальбарку, з поўначы, для падтрыманья пераправы. Вазьмече з сабой каманду куляметчыкаў. (Да Галі). Палякі вас ня трывожалі.

**Галя.** Авось нядаўна ў гэтым пакоі забіты два жандары.

**Ваенком.** Хто забіў?

**Галя.** Мой брат і я.

**Ваенком.** А дзе ваш брат? Як ваша фамілія?

**Галя.** Кунавіч.

**Ваенком.** Кунавіч. У нас камандзір батальёну Кунавіч. Храбрэц.

**Галя.** Гэта і ёсьць мой брат.

**Камполк.** (Да тэлефоністага). Пазавеце першы батальён.

## КАМСАМОЛКА ГАЛЯ

**Тэлефоністы.** Гатова.

**Камполк.** (У тэлефона). Першы батальён. Так. Пазыцыі занялі. Ага. Добра. Зараж-жа пачаць пераправу. Што. Броду няма. А лодкі ёсьць. Значыць на лодках. Так. Хто гаворыць. Кунавіч. Добра, добра. Начынайце. Жадаю посьпеху. (Да Галі). Вельмі прыемна. Ваш брат пачынае пераправу.

**Ад'ютант.** Вот не чакаў сустрэць тут прыхільнікаў Савецкай улады.

**Галя.** Для мяне так сама вельмі прыемна сустрэча з барацьбітамі за пролетарыят (вышла).

**Ад'ютант.** Съмелая дзяўчына.

**Ваенком.** І харошаньская-ж!

### ЗЬЯВА ТРЭЦЯЯ.

(Чырвонаармейцы ўводзяць Палхоўскага. Ён бледны устрывожаны. Увесь час нэрвеуцца).

**Чырвонаармеец.** Вот таварыш ваенком, арыштаўвалі нейкага. Пляны здымай.

**Ваенком.** Ваша імя і фамілія, грамадзянін.

**Вацлаў.** Я, гаспада афіцэры, зьбіраў грыбы, а яны схвацілі мяне і пацягнулі сюды.

**Ваенком.** Адказвайце на пытаньне. Ваша фамілія і імя.

**Вацлаў.** Таварышы камандзіры. Я толькі што выкупаяўся ў рацэ і йшоў зьбіраць грыбы, як яны...

**Чырвонаармеец.** Мы яго таварыш камісар каля батальёну злавілі, дзеля таго, што як ён на паперцы плян здымай і павозкі ды кулямёты лічыў. І яшчэ ў яго зьмей сыгналізацыю рабіў. Вот. (Падае плян і зьмей).

**Вацлаў.** Няпраўда. Я адмячаў пні, дзе расьце многа грыбоў, а зьмей дзе-такі кінулі.

## Я. ЦІКАВЫ

**Камполк.** (Разглядзе плян). А на вошта вам плян вайсковай часьці ў момант бою.

**Вацлаў.** Не, я ў межах войск не хадзіў. Я тутэйшы жыхар. Плян грыбных мейсцаў складзен мною раней. У мяне і алоўка нават з сабою няма.

**Чырвонаармеец.** А вот (падае карандаш), як я яго пазваў, дык ён гоп карандаш аб землю. А я і падняў. І плян ён рваць хацеў, але я прыгразіў, што страляць буду—ён і аддаў. Ляворвар мы ў яго адабралі.

**Ваенком.** Цяпер зразумела чаму іх артылерыя падала ў наш абоз. Хто вы?

**Вацлаў.** Таварышы. Я магу даць вам... плян распалахэнья польскіх войск... У мяне і дома маецца... каштоўныя запісі... колькасці польскіх... войск... на ўсіх вучастках фронту. Я думаю яны вам.. у цяперашні момант вельмі патрэбны... Я магу іх прынесці (уваходзіць Завулашны).

**Лёня** А... Пан Палхойскі. Вельмі прыемна. Вельмі.

**Ваенком.** Таварыш Завулашны, Ты яго знаеш?

**Лёня** Як-жа... Маю гонар. Тутэйшы землеўласцік, пан Вацлаў Палхойскі—агент дэфензывы.

**Усе.** Вот як...

**Ваенком.** (Ад'ютанту). Пішэце. Мы яго адправім у дывізію. А пляны, карандаш і зъмея прылажыць як даказацельства.

(Ад'ютант піша, ваенком і камполк падпісваюць. Калі пакет гатоў ваенком дае чырвонаармейцу).

**Ваенком.** Зараз-жа завядзеце яго ў штаб дывізіі. Да съцяражэце добра.

**Чырвонаармеец.** Слухаю.

**Вацлаў.** А як жа мае пляны? Яны дома...

**Камполк.** Мы іх, грамадзянін, бяз вас знайдзем і выкарыстаем. (Павялі).

**Лёня.** Даэвольце далажыць. Броду няма. Лодак мала. Пантоны ня прыбылі. Трэба рабіць плыты, там ёсьць каля берагу бярвенъне.

**Камполк.** Добра. Рабеце. А броду шукайце.

**Лёня.** Ёсьць. Бывайце здаровы. (Пашоў).

**Камполк.** Усяго лепшага.

**Ваенком.** Значыць броду і не знешлі? (Чуваць стравяніна).

**Камполк.** Так. Нічога ня зробіш, паплывём на плытох.

### ЗЬЯВА ЧАЦЬВЁРТАЯ.

(Уваходзіць Галя і пачынае складаць адзежу).

**Галя.** Гэта бой пачаўся.

**Ваенком.** Так нашы перапраўляюцца.

**Галя.** На чом?

**Камполк.** На лодках, на плытох, у плаў...

**Галя.** А чаму-ж ня ў брод!

**Ад'ютант.** Броду не знайшлі.

**Галя.** У двух вёрстах адсюль ёсьць мелкі брод. Вады ўсяго па калені. Гэта на поўнач. Там лес.

**Камполк.** Гэта вельмі важна. Палякі брод знаюць? Пазыцыі ў іх там моцныя? (Разглядае па карце).

**Галя.** Ці знаюць палякі брод—я ня ведаю. Пазыцый там ніякіх няма.

**Ваенком.** Хто можа правесьці і паказаць гэта

**Галя.** Цяпер ніхто не пакажа. Жыхары ў вёсцы далёка.

**Камполк.** (Разглядаючы карту). У брод... абыйсьці... у вабход чорт бы іх узяў... (да Галі). Вот карта. Вы можаце паказаць брод.

**Галя.** Ды... вот.. тут... Але знайсьці яго трудна. Глухі лес кругом, ніякай дарогі, нават съцежкі пэў-

## Я. ЦІКАВЫ

най няма... (Задумываецца, а пасъля скора). Ведаецце... я пайду... Так будзе скарэй...

**Ваенком.** Вельмі добра Вы храбрэц. І я з вамі.

**Усе.** Ура.

**Галя.** Ідзём. (Выходзяць. **Моцная** страляніна. Праходзяць з песьняй салдаты).

**Камполк.** Ну, справа не на жарт загарэлася. Трашчаць паны. Скора лопнуць. Таварыш ад'ютант, ідзем і мы. (Выходзяць).

З а с л о н а.

## Малюнак чацьвёрты.

У бой, таварыши!

А с о б ы: 1) Лёнька, 2) Галя, 3) Чырвонаармеец, 4) Ванеком, 5) Зося, 6) Марыля, 7—10) Чырвонаармейцы.

## ЗЬЯВА ПЕРШАЯ.

(Лес. Палянка.— У глыбі палянкі за пнём гарыць маленькі касьцёрчык. Трашчаць вінтоўкі і кулямет. Бухаюць гарматы. Ноч. Чуваць крык Галі:— у перад таварышы! Цераз палянку бягуць у атаку чырвонаармейцы. Разам з імі бяжыць Галі і падае забітая. Усе прабеглі. Пуста, толькі ляжыць Галі з ляворварам у руцэ)

## ЗЬЯВА ДРУГАЯ.

(Цераз некаторы час з за драў выходзіць з вінтоўкай чырвонаармеец з правай рукой на перавязі. Ён ідзе памаленьку, садзіца на пень і пачынае круціць адной рукою папяроску).

**Чырвонаармеец.** А цяпер закурым. І гарачае - ж было дзела... Галоўнае, проста ў ваду... У брод... Пад кулі... Удзівіцельна. А перайшлі на гэты бок: уперад таварышы! Эх, ты... і два жыцьці ня шкода аддаць у такую мінуту... і адкуль яна ўзялася, гэта дзяўчына. (Рассыпаў тытун). А каб цябе чорт узяў. Аднай рукой і папяроску ня скруціш... А другую раз... і выбыў са строю... Куды яна гэта дзяўчына дзявалася. (Зноў робіць папяросу). Хоць бы паглядзеце на яе добра. А пазнанцы драла... Толькі пяткі... (Кідае папяросу і паварачываецца на пні). А... гэта што-ж там ляжыць. (Устае і ідзе да Галі). Яна... Забілі... Ах ты сволач шляхечая. Забілі красуню. Вярнуся... Скажу сваім. Пахаваць бы яе з чэсьцю, як салдата чырвонай арміі... (Пашоў).

(За дрэвамі праходзіць Лёня і праз сябе гаворыць).

**Лёня.** Дзе яна? Няўжо забілі? (Убачыўши Галю, кідаецца к ей, глядзіць, апускаецца на калені). Галі, Галі, Галечка... мёртвая... пала ахвяраю ў барацьбе. Сыпі спакойна, мая мілая. Ты стрымала сваё слова. Шкода што не разам мы. Трэба было і мне злажыць тут сваю галаву. Цябе няма... Засталася ідэя камунізму... Ёй я аддам сваё жыцьцё.

ЗЬЯВА ТРЭЦЯЯ.

(Уваходзяць Зося і Марыля ў адзежы санітарак з торбачкамі Чырвонага Крыжу).

**Зося.** Ах, Галя... (хватае за руку і мацае пульс) забілі! Помста тыранам.

**Марыля.** Ня сумуй, Лёня. Яна гэрай, барацьбіт за волю працоўных.

**Лёня.** Цяжка. Толькі ў барацьбе знайду забыцьце.  
(Выходзяць ваенком, камполк, ад'ютант і натаўп чырвонаармейцаў са съцягам. Усе застанаўліваюцца пры Галі. Лёня зымешваецца з чырвонаармейцамі).

**Ваенком.** Таварышы. Перад вамі прымер гэрайскай съмерці за ідэю камунізму. Пад кулямі вяла яна нас цераз быструю раку ў брод вядомы ей адной. Сваей самаахвярнасцю яна дапамагла славнай пабедзе і сама пала за вызваленьне працоўных Беларусі. Памяць аб яе гэроістство будзе жыць між намі. Няхай наш съцяг, каторому яна аддала сваё жыцьцё, прыкрые яе.

З а с л о н а.



**Ставіць можна па асобку:**

- 1) Малюнак першы.
- 2) Малюнак другі.
- 3) Малюнак трэці і чацьверты.

**Альбо:**

Першы, трэці, чацьверты малюнкі.

Першы, другі малюнкі.

Трэці і чацьверты малюнкі.

## Заўважаныя друкарскія памылкі.

Старонка:	Радок:	Надрукована:	Трэба:
11 —	9 зьверху	зывеку	з веку
11 —	10 „	ўздене	ўзъдзене
12 —	2 зынізу	сярдачнае	сардэчнае
23 —	6 зьверху	зывеку	з веку
28 —	5 „	зывеку	з веку
35 —	10 „	Ад бязбожніцы,	Лб бязбожніцы,
35 —	10 „	ад бальшавічы	аб бальшавічы
36 —	4 „	Камсамолька	Камсамолка
49 —	1 „	Ковалеў У.	Кавалеў У.
51 —	14 „	Да апартага	Да упартага
51 —	5 зынізу	на атрасе	на страсе
53 —	3 - 4 зьверху	другай	другой
59 —	2 „	шапочка	шапоча
65 —	3 „	Віцебскай	Віцебскай
67 —	2 „	прыплюснуту	прыплюснуты
70 —	5 „	лісьца	лісьце
96 —	5 „	нач	ноч
98 —	11 „	пучшы	пушчы
99 —	1 зынізу	праравалася	перарвалася
109 —	14 зьверху	жандармы	жандары
125 —	16 „	аганькі цымяна	аганькі, цымяна
125 —	9 зынізу	пісклівия	пісклівия
125 —	4 „	У серцы	У сэрцы
130 —	8 „	прыгожэй	прыгажэй
135 —	2 зьверху	інтэлэгента	інтэлігэнта
135 —	3 „	весыцы	вёсцы
136 —	8 „	ў любасьца	ў любасьци
140 —	8 зынізу	хочаца	хочаце
141 —	8 зьверху	ему	яму
147 —	5 „	навошто	навошта
152 —	8 зынізу	каждэм	каждам
158 —	14 зьверху	ў	у





**ЦАНА 45 к.**

Перевірено 1948 р.





80000003711170

Бел. адміністр.

1994 г.